

# ЛІМ ЛІТАРАТУРА МАСТАЦТВА

1 кастрычніка 1993г

№ 32 (3708)

Кошт 10 руб.

## А Ё АСТАТНІМ, ЦУДОЎНАЯ МАРКІЗА...

*Гутарка карэспандэнта «ЛіМа» Міхася ЗАМСКАГА з начальнікам Упраўлення па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, экалагічных праблемах і надзвычайных сітуацыях Саўміна Рэспублікі Беларусь Няфодзіем ГУРЫНОВІЧАМ*

СТАРОНКІ 5, 12

## НЕВЫЧЭРПНАЯ СПАДЧЫНА

*Жывое слова Кірылы ТУРАЎСКАГА*

СТАРОНКА 6

## КАНТАМІНАЦЫІ

*Адам ГЛОБУС: занатоўкі згаіста, напісаныя з нагоды чытання Артура ШОПЭНГАЎЭРА*

СТАРОНКІ 8—9

## «НАШЫ ЛЮДЗІ САЧЫЛІ ЗА ВАМІ...»



*Віктар ЯРАЦ: «Цэлюю восень, да самай зімовай сесіі, праходзілі камсамольскія сходы на факультэтах, дзе нас клямілі ганьбай, як «буржуазных нацыяналістаў» — гэта за тое, што сціпла хацелі папрасіць яго Вялікасць ЦК на адзіным ва ўсёй Беларусі — ледзь не музейным — беларускім аддзяленні вывучаць агульныя прадметы на роднай мове»*

СТАРОНКА 14

## «СЯГОННЯ Я НАДОЎГА АД'ЯЖДЖАЮ»

*Невядомае пра Тодара ЛЕБЯДУ*

СТАРОНКА 16



Да нядаўняга часу ў Расонскім раёне не было ніводнай дзеючай царквы. Адзіны храм, да якога не даягнуліся рукі ваяўнічых атэістаў, быў ператвораны ў склад. Мясцовыя жыхары з болей расказвалі, як абразамі тапілі печку ў сельсавеце, а зvon, не ведаючы, як яго ўтылізаваць, проста кінулі ў возера Расона. Даводзілася вернікам, каб памаліцца, хадзіць у Невель альбо Полацк.

Але калі захаваўся Бог у душы, дык адродзіцца і храм. Сёлета

на Вялікдзень адкрылася адрэстаўраваная Свята-Вазнясенская царква. Вось толькі званы яе па-ранейшаму на дне возера. Настаяцель царквы а. Анатолій звяртаецца з просьбай да арганізацый і ўстаноў, здольных правесці пошук і пад'ём званаў з dna возера, здзейсніць гэтую высакародную справу. Сродкі дзеля гэтага царква мае.

Віктар СТРАЛКОЎСКИ

Кола дзеён

3 нагоды

# ДЫСТАНЦЫЯ БЯСПЕКИ

*Прагнозы некаторых палітыкаў, што перамога Ельцына ў Расіі пацягне за сабою ланцужок пераменаў ва ўнутраных справах іншых дзяржаў СНД, звычайна пакуль толькі часткова. Услед за Расіяй рашэнне аб правядзенні датэрміновых выбараў прыняла Украіна. А што ж Беларусь? Нагадаем, што менавіта наш парламент, калі ўзнікла пагроза рэферэндуму, першым сярод дзяржаў СНД, прыняў пастанову правесці датэрміновыя выбары ўясно 1994 года. Потым гэтак рашэнне было адсунута размовамі аб тым, калі і што павінен прымаць новую Канстытуцыю незалежнае краіны — гэты парламент, новы, альбо спецыяльны Канстытуцыйны сход ці асамблея — і «забыта». Успамінаць яго зараз ох як не хочацца пераважнай большасці нашых дэпутатаў. Але давайцеца. Бо сёння іерок па прозвішчы Час гуляе не ў іх камандзе...*

## СУСТРЭЧА ТЫДНЯ

Як падтрымку дзеянняў і ўказаў Барыса Ельцына, расцанілі сродкі масавай інфармацыі свету тое, што 24 верасня ў Маскве сабраліся кіраўнікі 10 дзяржаў СНД. Падчас саміту, як і чакалася, быў падпісаны дагавор аб стварэнні эканамічнага саюза. Наколькі ён будзе дзейсным — пакажа час, бо для таго, каб саюз «запрацаваў» патрэбна яшчэ стварыць, узгадніць і падпісаць 35 розных дакументаў. Невялікая гісторыя СНД не дае падстаў верыць, што ўсё будзе гэтак, як задумваецца. І таму дзяржавы пачалі падпісанне пагадненняў аб двухбаковым эканамічным супрацоўніцтве. Першымі зрабілі гэта Беларусь і Расія. Наш урад пайшоў і далей: у аднабаковым парадку зняў усе абмежаванні — падатковыя і мытныя — што дзейнічалі на мяжы з Расіяй. Суседка зрабіць тое ж самае абяцае, але не спяшаецца. Затое адразу ж адгародзілася ад нас візавай мяжой Летува... Падчас сустрэчы ў Маскве здарылася і невялікая сенсацыя: у склад СНД прыняты Азербайджан. Тым самым саюзнікамі сталі краіны, якія... ваююць між сабою: Арменія і Азербайджан. Сітуацыя з разраду кур'ёзных.

## АБАЧЛІВАСЦЬ ТЫДНЯ

Прэзідыум Вярхоўнага Савета Беларусі не падтрымаў прапановы Станіслава Шушкевіча аб неабходнасці правядзення нечарговай сесіі і аб разглядзе на ёй пытанняў аб эканамічным становішчы ў Беларусі, Канстытуцыі, датэрміновых выбарах у новы Вярхоўны Савет. Сяго адкрыццё ажно 9 лістапада. Ці не таму наш Вярхоўны Савет і сяго Прэзідыум дзейнічаюць гэтак «смела, упэўнена і абачліва», што маўчанне беларускага народа прымаецца за ягоную згоду і падтрымку? Зрэшты, наш парламент рэдка прыслухоўваўся да думак, што гучалі на пляцы Незалежнасці.

## АДМЕТНАСЦЬ ТЫДНЯ

Мінімальны заробак з 1 кастрычніка на Беларусі будзе 15 тысяч рублёў, а тарифная стаўка першага разраду складзе 17 тысяч — абвясціў на мінулым тыдні ўрад. Бурнай радасці з гэтай нагоды не заўважана. Людзі насцярожана чакаюць: у колькі разоў цяпер будуць павялічаны цэны на камунальныя паслугі, прадукты, транспарт.

## РАШЭННЕ ТЫДНЯ

На чарговым пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў прынята пастанова «Аб удасканаленні парадку ўвозу і перапрацоўкі нафты, рэалізацыі нафтапрадуктаў у Рэспубліцы Беларусь». У адпаведнасці з пастановай з 1 кастрычніка ўсе суб'екты гаспадарання незалежна ад форм уласнасці надзяляюцца правам оптам і ў розніцу гандляваць нафтай і нафтапрадуктамі без атрымання ліцэнзій і без перарэгістрацыі сваіх устаноўчых дакументаў. Рэалізацыя нафты і нафтапрадуктаў будзе ажыццяўляцца па свабодных цэнах, а ўвоз і вываз — не абмяжоўваюцца. Вячаслаў Кебіч назваў гэты дакумент «сапраўды рыначным». Як бачым, чакаючы блізкага наступлення «генерала Мароза», урад вымушаны быў адступіць. Аднак гэта не значыць, што нам можна з аптымізмам чакаць зімы. Будзе яна, па ўсім, няпростай. Станіслаў Брыль вымушаны быў прызнаць, што гарачая вада ў нашых кватэрах, мажліва, будзе падавацца па графіку.

## СХОДКА ТЫДНЯ

У Гародні Саюз палякаў Беларусі правёў першы з'езд ветэранаў другой сусветнай вайны і... жаўнераў Арміі Краёвай. Дэлегаты з'езду зварнуліся да Вярхоўнага Савета Беларусі з просьбай аб наданні статуса ветэранаў другой сусветнай вайны жаўнерам-акаўцам, як салдатам арміі дзяржавы, што ўваходзіла ў антыгітлераўскую кааліцыю... «ЛіМ» шмат разоў пісаў пра тое, што трэба даць належную ацэнку дзейнасці акаўцаў на Беларусі, якія абаранялі тут інтарэсы чужой краіны і змагаліся за аднаўленне польскай дзяржаўнасці ў Заходняй Беларусі не толькі з фашыстамі і бальшавікамі, але і беларускімі нацыяналістамі. Словы пра вяртанне «крэсаў усходніх» польскай «ойчызыне» гучалі і на гэтым з'ездзе... Дзяржаўнай камісія, якая разглядае зараз дзейнасць Арміі Краёвай на Беларусі, ёсць над чым працаваць.

## ПРЫЗНАННЕ ТЫДНЯ

«Я ніколі не лічыў і не лічу, што падпісанне ў Віскулях заявы — памылка. Віскулі сталі лагічным канцом наўнага ўжо развалу СССР...», — сказаў Вячаслаў Кебіч на пасяджэнні Беларускай навукова-прамысловай асацыяцыі. Забудзем усе ранейшыя заявы яго, пачынаючы са скандальнага выступлення ў Віцебску, абнародаванага некалі газетай «Выбар» і «ЛіМама», і паверым яму.

## «ПУБЛІКАЦЫЯ ТЫДНЯ»

Падобна на тое, што для Дзмітрыя Булахава Станіслаў Шушкевіч стаў «любимым мазалём». Пры любой нагодзе, то ў тэлеперадачы, то ў інтэрв'ю газеце, то ў артыкуле ён стараецца на яго «наступіць». Восі і ў чарговай публікацыі «Власть не вышэ закона» ў «Советской Белоруссии» за 29 верасня, даўшы, як юрист, «аб'ектыўна адмоўную» ацэнку ўказам Б. Ельцына, зноў прыгадаў спікера. Станіслаў Шушкевіч, аказваецца, у адрозненне ад Д. Булахава, які просіць разглядаць сваю пазіцыю «как выступление частного лица», не мае права на асабістую думку наконт падзей у Расіі. Яму, відаць, трэба было спачатку параіцца з юристамі ВС Беларусі, якія «юрыдычески грамотны» ацанілі б указы Ельцына. Станіслаў Шушкевіч пакуль інтэлігентна не заўважвае наскокаў Д. Булахава. Нам жа цікава назіраць за метамарфозамі, што адбываюцца з Д. Булахам, пачынаючы з сёлётай зімы.

Кола дзеён

*Расія была і застаецца краінай непрадказальнай, і той, хто ў сваіх палітычных разліках робіць стаўку на Маскву, абавязкова ў рэшце рэшт будзе расчараваны.*

Восі і зараз усе яны, мабыць, кусаюць сябе за локці. Яшчэ ўчора пішом лезлі да Расіі ў прымы, у «канфедэрацыю», «абноўлены Саюз», прасцей кажучы, да Хасбулатава пад крыло, а тут нечакана пра свае гаспадарскія правы заявіў прэзідэнт Ельцын, пра якога памяненні таварышы зусім забыліся. А каб памяталі расійскаму класіку, дык ведалі б, што «умом Россию не понять, аршином общим не измерить...» Маглі б памятаць і тое, як у жніўні 1991 года Барыс Ельцын палыміяна прамаўляў перад народам, стоячы на вежы танка, пад расійскім трыкалорам.

Зараз на вуліцы верасень, але на палітычным календары — жнівень. І падобна на тое, што аскепак імперыі — Вярхоўны Савет Расійскай Федэрацыі — пойдзе ў нябыт услед за Вярхоўным Саветам СССР, а Расія, пазбавіўшыся гэтага баласту, пойдзе нарэшце па шляху дэмакратыі.

Перспектыва саюза з такой Расіяй не можа натхніць бальшавіцкую наменклатуру Рэспублікі Беларусь. Яна ў шоку, распачы, разгубленасці. З аднаго боку, сп. Кебіч, нібы спяшаючыся выслужыцца перад Ельцыным, каб той хутчэй забыўся на ягонныя гульні з Хасбулатавым, ужо і мытны на беларуска-расійскай мяжы скасаваў у аднабаковым парадку /зыходзячы з розніцы ў вазе расійскага рубля і разліковага білета Нацыянальнага банка Беларусі, гэты крок наўрад ці можа назваць эканамічна

абгрунтаваным/. З другога, наменклатура зноў, як у жніўні 1991 года, «палюбіла» суверэнітэт. Зноў, як тады, яна плануе схвацца ад ненавіснага ёй радыкалізму Ельцына за такую ж ненавісную дзяржаўную незалежнасць Беларусі.

Прэм'ер-міністр ужо не лічыць Белаежскія пагадненні памылкай, ужо не настойвае на іх дэмансацыі. Таварыш Гайдукевіч яшчэ ўчора на «Конгрэсе народа Беларусі» прамаўляў, што адзіны паратунак для Беларусі — змена статусу дзяржавы на статус расійскай губерні, а сёння: «Я не падпісаў заяву аб канфедэрацыі з Расіяй... Я можна аб'ядноўвацца з дзяржавай, калі незразумела, што з ёй будзе заўтра».

Эканамічны саюз Беларусі і Расіі быў слушна названы «саюзам дзяржаў-планаў», мелася на ўвазе, што ў Расіі эканамічныя рэформы будуць прыпынены, а ў Беларусі нават не распачаты, і ўсё будзе, як у «старых добрых часах», пры СССР — план замест рынка, «тэлефоннае права» замест ініцыятывы вытворцаў і працоўнай сілы ў Вярхоўных Саветах Расіі і Беларусі. Цяпер жа Вярхоўны Савет Расіі рэальна ўлады не мае і, адпаведна, Кебіч ужо мяркуе, што падпісаная ў Маскве дамова аб эканамічным саюзе не болей чым дэкларацыя, а калія 40 дакументаў, якія трэба падпісаць, каб саюз стаў рэальнасцю, наўрад ці будуць падпісаны. Тое, што прэм'ер з аптымізма ператварыўся ў песіміста, не дзіва. Саюз з дэмакратычнай Расіяй беларускай «вандзі» не патрэбны. Да такога абароту бальшавіцкая наменклатура Беларусі пакуль што не гатова.

Пра канчатковую перамогу Ельцына гаварыць пакуль што рана. Каманда Хасбулатава ўсё яшчэ спадзяецца на «ганаровы мір», на «баявую нічыю», на «нулявы варыянт» —

адначасовыя выбары прэзідэнта і парламента. Але Ельцын, хутчэй за ўсё, на гэта не згодзіцца. Народ шануе пераможаў, а не згоднікаў, і сённяшня перамога над бальшавікамі Вярхоўнага Савета для прэзідэнта азначае дадатковыя галасы на будучых выбарах.

Канчатковую перамогу прэзідэнту і ягонаму палітычнаму курсу павінна забяспечыць падтрымка рэгіёнаў і аўтаномій. Яна, у сваю чаргу, залежыць ад таго, ці зможа Ельцын зрабіць расійскай рэальнасцю сваю колішнюю дэкларацыйную заяву: «Бярэце суверэнітэт у стволь, колькі можаце». Гэта разумеюць у «глыбінцы» і свайго шанцу ўпускаць не павінны.

Рэха вераснёўскага жніўня ў Маскве ўсё гучней на Беларусі. Ужо сёння вышэйшыя ўлады нашай краіны маюць падставы для таго, каб забараніць у Рэспубліцы Беларусь дзейнасць шэрагу арганізацый, якія падтрымліваюць экстрэмістаў з экспартамента Расіі, тым самым фактычна ўмешваюцца ва ўнутраныя справы суседняй дзяржавы і спрыяюць перарастанню ўнутрырасійскага канфлікту ў грамадзянскую вайну. Саюз афіцэраў Беларусі на сваім апошнім з'ездзе стаў «всесоюзным», і цяпер мясцовыя панове з СА павінны былі б несці адказнасць за членаў сваёй «всесоюзнай» арганізацыі, якія бразгочуць зброяй і праліваюць кроў невінаватых людзей у Маскве.

Расія — краіна непрадказальная. Падтрымліваючы законнага Прэзідэнта Расіі Барыса Ельцына, жадаючы паспеху ягоным пачынанням, дэмакраты Беларусі павінны трымаць дыстанцыю бліскі ад усяго, што робіцца ў Расіі. Бо прэзідэнты мяняюцца, а геапалітычны інтарэсы Расіі застаюцца нязменнымі. І каб аднойчы наша Незалежнасць, наша будучыня не аказаліся бітымі картамі, трэба памятаць пра гэта.

Пётра ВАСІЛЕЎСКИ

# ЦІ ЗАГУЧЫЦЬ ДУДА?..

Згадайце, як упрыгожваюць адкрыццё кожнага свята гукі старажытнай дуды. Як прываблівае яе знешні выгляд, як абавязвае яна мець ганарлівую постаць чалавека, які трымае яе ў сваіх руках. Гучаць забытыя словы дуды — беларускія, літоўскія, шведскія, шатландскія. У Мінску, другі ўжо год, наладжваецца Балтыйскі дударскі фест.

На свяце ўсё было як належна: адкрыццё і шэсце, продаж народных мастацкіх вырабаў, танцы на заканчэнне пад традыцыйныя мелодыі краін, што бралі ўдзел у фестце. Але найбольшую цікавасць выклікала так званая «тэартычная» частка, калі ўдзельнікі распавядалі пра традыцыі і тэхналогію вырабу дуды, пра асаблівасці меладычнага строю інструментаў, пра адражжэнне такіх народных святаў. Жывое слова выканаўцы і майстра заўсёды карысна і цікава. Бо мэта для ўдзельнікаў з усіх краін аднолькавая, адно для нас яна так сур'ёзна паўстала не так даўно, — не даць згаснуць старажытнаму народнаму майстэрству, адрадыць і лагічна ўвесці яго ў нашу сучасную культуру.

На жаль, апошнія гады, калі не



дзесяцігоддзі, тыя нешматлікія старыя майстры, скрыпкі, лірамі, саломкімі і г.д. якіх карысталіся ўсе фальклорныя беларускія ансамблі, не мелі вучняў. Тут сыграла сваю ролю ўсё: ад боязі адкрыць свае сакрэты да тых невялікіх грошаў, якія яны атрымлівалі за работу. Можна было пералічыць па пальцах і выканаўцаў. Таму так прыемна было

пачуць на дударскім фестце старажытныя мелодыі ў выкананні «Ліцвінаў» і гурта Цэнтра этнакасмалогіі. І, нарэшце, атрымаць нейкую, няхай яшчэ не трывалую, надзею, што загучыць на Беларусі дуда.

Н. ЖОГЛА

На здымку: падчас свята.

Анонс

# ЗНАЁМЦЕСЯ: СЛОЎНІКІ

З 4 па 9 кастрычніка ў выставачнай зале Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь /Дом кнігі ў Мінску/ будзе працаваць выстаўка слоўнікаў. Адным з ініцыятараў яе правядзення выступіў міністр інфармацыі А. Бутэвіч. У прыватнасці, падобную думку ён выказаў яшчэ ў час прэс-канферэнцыі, што праходзіла некалькі месяцаў назад, калі працавала выстаўка «Беларуская кніга-92». Цяперашняя ж выстаўка будзе мець рэтраспектыўны характар, г. зн. можна будзе пазнаёміцца з аналагічнымі выданнямі, што выходзілі раней. Для ўдзелу ў выстаўцы запрашаюцца ўсе жадаючыя дзяржаўныя і недзяржаўныя выдаўцы, але «галоўным пастаўшчыком» экспанатаў будзе Нацыянальная кніжная палата

Беларусі. Важкі ўклад у правядзенне выстаўкі ўнёсе і Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Яна прадставіць выданні, якіх, па розных прычынах няма ў кніжнай палатцы, а таксама слоўнікі, што выдаваліся ў іншых колішніх савецкіх рэспубліках.

Мэта выстаўкі — дапамагчы працэсу беларусізацыі, выкананню Закона аб мовах. Для пераходу паўсюдна на дзяржаўную беларускую мову неабходна шмат слоўнікаў, у тым ліку і нарматыўных. У сувязі з гэтым Міністэрствам інфармацыі і праводзілася спецыяльная нарада. На ёй была выказана думка, што мы павінны грунтоўна разабрацца, як жа абстаць справа на Беларусі з выданнем слоўнікаў.

Выстаўка, якая неўзабаве адкрыецца, разлічана на спецыялістаў. Каб

яны змаглі даведацца, што ў гэтай сферы ўжо зроблена. Тым больш, што цяпер, як вядома, працуе дзяржаўная камісія па нарміраванні беларускага правапісу. Слоўнік жа — на доўгае карыстанне, а калі будуць выходзіць яны з розным правапісам, дык гэтая справа ўвогуле будзе забытая. Неабходна зрабіць усё дзеля таго, каб сёння выпускаць такія слоўнікі, якія б не давялося праз год-два пасля іх з'яўлення перавываць.

У час работы выстаўкі, 6 кастрычніка, плануецца правесці «круглы стол», каб са спецыялістамі сумесна абмеркаваць пытанне, як далей працаваць у сферы слоўнікаў, якія з іх выдаваць у першую чаргу. На канферэнцыю запрашаюцца ўсе жадаючыя.



# ВЫЙСЦЕ — НЕЙТРАЛІТЭТ

*На мінулым тыдні, у суботу, у сядзібе БНФ прайшоў апошні, трэці семінар з цыкла «Гісторыя неапатлітыкі». Гэтым разам быў ахоплены перыяд ад 1795 года, калі была канчаткова ліквідавана Рэч Паспалітая, а з ёю і беларуская /літоўская/ дзяржаўнасць, па сённяшні дзень.*

У 1772—1795 гадах амаль уся Беларусь /Літва/ аказалася ў межах Расійскай імперыі /Беластоцчына стала расійскай пасля Тылзкіцага міру/. Такім чынам, наша краіна ператварылася з суб'екта ў аб'ект міжнароднай палітыкі, у стратэгічны плацдарм і прадполле Расіі. Беларусь павінна была затрымліваць ворага на подступах да Расіі; на нашай зямлі базіравалася велізарная армія, гатовая ў кожны момант прасунуцца ў Еўропу далей. Беларускаяе /літоўскае/ сялянства было ператворана ў рэкрутаў, шляхта — у ландскнехтаў імперыі. На беларускіх /літоўскіх/ памешчыкаў былі распаўсюджаны расійскія прывіліі. Расійскі ўрад падтрымліваў паліцыю, бо бачыў у палках сваіх натуральных саюзнікаў.

Сітуацыя ў нейкай ступені змянілася ў 1812 годзе, калі на акупаваных тэрыторыях Напалеон узначылі Вялікае княства Літоўскае і вылучыў у асобную адміністрацыйную адзінку Міншчыну і Магілёўшчыну. Гэта на выпадак палітычнага гандлю з Аляксандрам I, калі той згодзіцца падпісаць мір. Але далей гэтага Напалеон не пайшоў...

Пасля вайны 1812 года ўрад Расіі вырашыў, што хоць палітычны гульняў, і стаўка рабілася ўжо не на тое, каб улесціць мясцовую магнатарыю і шляхту, а на адкрытую русіфікацыю. Цікава, што тэрмін «едина неделимая Россия» ўпершыню скарыстаны дэкабрыстамі. У «Русской правде» /Канстытуцыі будучай Расіі/ Песталь выказаў думку, што трэба заканадаўчым шляхам скасаваць назвы нярускіх

народаў. У Расіі — усе рускія. У дзяржаве павінна быць адна мова. Зразумела, руская. Больш-менш сур'ёзна дэкабрысты ставіліся да Польшчы і палякаў. А з Беларуссю пытанне вырашалася проста: усходнюю частку — Расіі, заходнюю — Польшчы. Мяжа прыблізна супадала з той, якую праз сто гадоў Ленін прапанаваў Пільсудскаму.

Стаўленне Еўропы да падзей 1830—1831 і 1863—1864 гадоў вызначалася тым, што Польшча мела аўтаномію, а Літва-Беларусь і Жамойцкі былі расійскімі ўладаннямі. Польшча ў нейкай ступені была пад абаронай еўрапейскай грамадскай думкі, а тое, што Расія рабіла на нашай зямлі, лічылася ўнутрырасійскай справай.

У часе Першай сусветнай вайны Беларусь /Літва/ была зонай стратэгічнага супрацьстаяння Германіі і Расіі. Немцы, каб аслабіць Расійскую імперыю, на акупаванай тэрыторыі ажыццяўлялі абмежаваную падтрымку нацыянальных рухаў. Але ж у Берасці, падчас падпісання міру, беларуская думка ні той, ні другі бок не пацікавіўся...

Саветы, як вядома, не прызналі БНР, але ператварылі ў БССР так званую Заходнюю Камуну. Да БССР Масква не ставілася сур'ёзна. Нагадаем, што рэспубліка была абвешчана нават не на з'ездзе Саветаў, як было прынята ў той час, а на бальшавіцкай партыйнай сходцы. БССР то ўразалі, то «ўзбуйнялі», выходзячы з міжнароднай абстаноўкі. Беларускія /літоўскія/ землі то афіцыйна прызнавалі за Польшчай, то за Жамойццю. Захаваліся тагачасныя пячаткі, на-

кшталт: «Ревком Минской губернии РСФСР», хоць Мінская губерня лічылася афіцыйна тэрыторыяй Беларусі, а Мінск быў яе сталіцай.

У дагаворы, падпісаным пасля савецка-польскай вайны, ёсць словы, што дэлегацыю РСФСР «ўрад РСФСР упайнаважыў падпісаць дагавор за сябе і за БССР». Заўважце, не ўрад БССР упайнаважыў дэлегацыю Расіі прадстаўляць Беларусь, а ўрад РСФСР.

У 1920 годзе наркомам Чырвыным распрацавана палітычная дактрына, згодна з якой БССР, хоць і знаходзіцца за межамі РСФСР, кіравацца павінна з Масквы /чым не «эканамічны саюз» па Кебічу — Чарнамырдзіну?/. Чырвын папярэджаў: ніякіх тэрытарыяльных далучэнняў да БССР, бо невядома, куды тая Беларусь павернецца ў зручным выпадку.

Так званыя «ўзбуйненні» БССР у наступныя гады, калі Масква часткова вярнула беларусам беларускае, былі платай за падпісанне ў 1922 годзе Саюзнага дагавора.

Беларуссю /Літву/ Масква гандлявала і ў міжваенны перыяд, і ў час Другой сусветнай вайны. У 1941 годзе, калі немцы шпарка рухаліся на Маскву, Сталін прапанаваў Гітлеру новы «Брэсцкі мір», якім Беларусь і шэраг іншых рэгіёнаў СССР далучаліся да Германіі. У 1944 годзе Сталін падараваў пракамуністычнаму Польскаму нацыянальнаму камітэту ў якасці вочны беларускі горад Беласток, а потым далучыў да Беларускай Польшчы /папярэдне адарваўшы яго ад Беларусі/.

Пасля Другой сусветнай вайны лінія абароны Масквы пасунулася далёка на захад, цяпер яна праходзіла па Польшчы, Усходняй Германіі, Чэхаславакіі, але Беларусь усё роўна засталася плацдармам. На гэты раз — ядзерным.

Такі стан нашай зямлі і сёння. На ёй стаіць саракатысячнае расійскае войска і расійская ядзерная зброя. Па нашай зямлі праходзіць стратэгічны падзел «Еўропа—Расія».

Дык мо хоць быць заложнікамі імперскіх амбіцый усходняга суседа? Выйсце — незалежнасць і нейтралітэт.

П.В.

Падпіска-94

## «ЛіМ» — МАЯ ГАЗЕТА

ПІМЕН ПАЇЧАНКА, НАРОДНЫ ПАЭТ БЕЛАРУСІ:

— Кожную пятніцу з нецярпеннем чакаю пошту. «ЛіМ» — мая газета, нават давялося двойчы працаваць у ёй — у 1939 годзе і пасля вайны ўжо ў 1945.

Блізкія сяброўскія адносіны звязвалі мяне з былымі рэдактарамі: Віткам, Куляшовым, іншымі. Потым быў час, калі «ЛіМ» не хацелася чытаць, быў ён шэрым, нецікавым. І толькі тады, калі рэдактарам стаў Вяргінін, тыднёвік сягнуў у вышыню, якую трымае і сёння.

Смелыя публіцыстычныя выступленні, вострыя тэмы, глыбокія артыкулы, добрая літаратура — вось які твар сённяшняга «ЛіМа».

Ёсць і заўвагі. Не падабаўся мне эпіграф — купалаўскае «Людзьмі звацца». Добра, што вы яго знялі. Так, беларускі народ пакрыўджаны, але не трэба вяртацца ў мінулае, дарогі назад няма. Яшчэ мне здаецца, што шмат месца аддае «ЛіМ» усялякім юбілеям. Пісаць трэба



пра тых, хто гэтага варты. А то, часам, глядзіш, ну нічога гэты чалавек не зрабіў, а пра яго ў «ЛіМе» напісалі. Гэта ж не даведнік. Не люблю чытаць у «ЛіМе» і вялікіх артыкулаў — гэта ж не часопіс.

Але гэта ўсё не закрэслівае таго, што «ЛіМ» — мая любімая газета.

## АДАМ ПАЛЮХОВІЧ, ПРЭЗІДЭНТ ФІРМЫ «ДАЙНОВА»:

— Я выпісваю і чытаю шмат прэсы. Але толькі «ЛіМ», мабыць, найбольш прынцыпова стаіць на, так бы мовіць, нацыянальных пазіцыях. Прычым ні пры якіх варунках ён іх не здае, трымаецца надзейна і моцна. Падбаеца стыль «ЛіМа»: не голае палітыканства ў меркаваннях самых розных аўтараў, не схаластычны выверт, а ў аснове лімаўскіх выступленняў — грунтоўны падмурак ці то тэарэтычнага плана, ці практычны вопыт тых, хто выказваецца па той ці іншай праблеме. Імпануе ў «ЛіМе» аператыўнае рэагаванне на палітычныя падзеі. Мне найбольш цікавая публіцыстычная частка «ЛіМа», бо мастацкую літаратуру за недастатковаю часу чытаць не паспяваю. А як «спажывец» публіцыстычнай інфармацыі, хацеў бы немагчымага: каб



плошчы, адведзенай ёй у тыднёвіку, паболела.

«ЛіМ», не пабаюся сказаць, класічнае, каштоўнае ўжо само па сабе выданне. Ён мусіць выжыць.

## У РЕДАКЦЫЮ ГАЗЕТЫ «ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА»

Прашу дазволу праз вашу газету шыра падзякаваць Вярохуны Савет, Савет Міністраў, Міністэрстваў — аўтарам спраў, культурны, інфармацый, Федэрацыю прафсаюзаў Рэспублікі

Беларусь, Саюз пісьменнікаў, грамадскія арганізацыі, рэдакцыі, бібліятэкі, школы, інстытуты, музеі, сяброў, знаёмых і незнаёмых чытачоў за віншаванні і шчодрыя

пажаданні ў васьмідзесяты дзень майго нараджэння і пажадаць усім ім добра, здароўя і доўгага шчаслівага веку.

Сяргей ГРАХОЎСКИ  
26/IX—93 г.

Інтэрв'ю ў нумар

## АНАТОЛЬ БУТЭВІЧ:

# «ПОПЫТ НА БЕЛАРУСКУЮ КНІГУ РАСЦЕ...»

*З 7 па 13 верасня ў Маскве прайшла VIII Міжнародная кніжная выстаўка-кірмаш. Прадстаўлена на ёй была і наша дзяржава. Пра тое, як праходзіў гэты, можна сказаць, агляд кнігі, наш карэспандэнт папрасіў расказаць міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь Анатоля БУТЭВІЧА.*

— Анатоля Іванавіч, яшчэ не так даўно раз у два гады ў Маскве праводзіліся падобныя міжнародныя кніжныя кірмашы. Усё рабілася з размахам, запрашаліся сотні газет, акрэдытавалася шмат журналістаў. А цяперашняя выстаўка — працяг той пампезнасці ці марапраўства больш дзелавога, скіраванага на тое, каб нацыянальная кніга магла пераадолець дзяржаўныя межы?

— Як вядома, у разгар станаўлення суверэннага дзяржаў, разбурэння старых структур маскоўскі міжнародны кніжны кірмаш быў адменены. Многія сумняваліся, ці адбудзецца і гэты. Як бачым — адбыўся. Канечне, ён быў менш прадстаўнічы, чым мінулыя. Але, можа, у гэтым і здаровы сэнс выстаўкі. Калі раней збіраліся, каб паказаць знешні бок справы /хаця там і заключаліся кантракты, і рабіліся дзелавыя здзелкі/, то гэтая выстаўка, на мой по-

гляд, сабрала толькі зацікаўленых людзей, выпадковых удзельнікаў на ёй амаль не было. Кожны прыязджаў дзеля таго, каб вырашыць нейкія практычныя справы. Ды і арганізацыя работы была іншая, чым колішніх выставак. Тут сабраліся і спецыялісты кніжнага гандлю, і паліграфісты, і выдаўцы. Паміж імі і адбываліся практычныя, дзелавыя перамовы. Сэнс гэтай выстаўкі-кірмашу быў у тым, каб наладзіць кантакты. Мы не рабілі кожны дзень статыстычных зводак, як рабілі раней, колькі заключана кантрактаў, колькі аддадзена правоў ці заключана правоў на выданне тых ці іншых кніг. Не ў гэтай колькасці сёння справа, а каб наладзіць практычны, штодзённы ўзаемаабмен гатовымі тыражамі кніг — гэта задача кніжнага гандлю; каб знайсці магчымасць сумесных выданняў, якія цікавяць і нашага чытача і замежнага, у чым таксама заключаецца задача кнігавыдаўцоў, і, зразумела, каб знайсці паразуменне з

паліграфістамі, які выдаваць у гэтых цяжкіх умовах кнігу, даступную па цане. Таму і навіна выстаўка дзелавы характар, таму і была далёкая ад пампезнасці. Многія нават крытыкавалі яе за беднасць, убогасць. Мог бы, пры жаданні, і я гэта сказаць, ды хочацца сказаць усё ж пра іншае. Па-першае, выстаўка дала магчымасць зразумець стан сучаснага кнігавыдання наогул у краінах СНД, у свеце, і, па-другое, судзіцца дзейнасць нашай рэспублікі ў гэтых адносінах.

— Раскажыце, калі ласка, як была прадстаўлена ў Маскве наша дзяржава.

— Упершыню мы былі прадстаўлены аб'яднаным стэндам з недзяржаўнымі выдавецтвамі. Праўда, асобныя з іх, як, напрыклад, «Эрыдан», мелі ўласны стэнд, астатнія выступалі разам. У гэтым я бачу добры сімптам таго, што і ў рэспубліцы рана ці позна такая сугольная праца па аб'яднанні намаганняў дзяржаўных і недзяржаўных выдавецтваў па выпуску патрэбных людзям кніг даць больш жаданых вынікаў. І яна мусіць адбывацца больш інтэнсіўна. Ніякіх канфліктных сітуацый у дзейнасці і тых, і другіх структур на стэндзе не было. А цікаваць да беларускай кнігі была праяўлена — я не пабаюся гэтага слова — вялікая. А тое, што

недзяржаўныя выдавецтвы прапанавалі камерцыйную літаратуру, гэта па-свойму дапамагала прыцягнуць чытача-спажывца. Было шмат людзей, якія цікавіліся толькі кнігамі дзяржаўных выдавецтваў, гатовы былі закупіць іх. Асабліва — у сферы навукі, камп'ютэрнай кнігі, якія выпускае выдавецтва «Вышэйшая школа». Праяўляўся інтарэс і да кніг па гісторыі слоўніковай, даведачнай літаратуры, літаратуры па дамаводстваве, вядзенні хатняй гаспадаркі. Калі ж гаварыць уцэлым, дык мы выглядалі не горш за іншых, а калі праявіць некаторую нясціпласць, дык у некаторых выпадках і лепш. У час выстаўкі працавалі розныя семінары, «круглыя сталы». На іх многія спецыялісты адзначалі і ўзровень беларускай кнігі — змястоўны, мастацкі і паліграфічны, гаварылі пра тое, што мы не здалі пазіцыі ў тэматыцы, а гэта і сапраўды так. Калі ў многіх дзяржаўных выдавецтвах іншых краін усё больш з'яўляецца камерцыйнай літаратура, то ў нас пакуль захоўваецца разумная прапорцыя. Мы не дапускаем камерцыйлізацыі дзяржаўных выдавецтваў. Ёсць сістэма дзяржаўнай падтрымкі, і пакуль яна існуе, мы павінны выдаваць сацыяльна-неабходную літаратуру. У сувязі з гэтым можна пахваліцца вельмі чым. Калі ў Расіі за мінулы год не выйшла па

сутнасці ніводнага выдання кніг Пушкіна, іншых класікаў, то ў нас, напрыклад, сёлета выйшаў цудоўны аформлены, у палешчаным паліграфічным выкананні ў перакладзе на беларускую мову двухтомнік выбраных твораў Пушкіна. Працягваецца выпуск серыі «Скарбы сусветнай літаратуры». Шмат выходзіць перакладной дзіцячай літаратуры.

Гаварылася на выстаўцы і пра тое, як арганізаваць нацыянальны кнігаабмен. На жаль, сёння ў гэтым кірунку амаль усе колішнія структуры бяздзейнічаюць. Мы хочам на новай аснове працягваць кантакты з «Міжнароднай кнігай» — маскоўскай арганізацыяй, якая разумее, што цяпер трэба працаваць на інтарэсы ўсіх колішніх рэспублік СССР, каб дастойна распаўсюджаць кнігу за мяжой. «Міжнародная кніга» мае і адпаведную структуру. Нам жа самім выходзіць на замежока вельмі складана, ніхто не ведае і нашых партнёрскіх магчымасцяў. Стварыць сваю адпаведную структуру мы таксама пакуль што не можам. А, між тым, нас не можа не турбаваць, што беларуская кніга пачала менш ісці за мяжу. Значыць, не трэба цурацца паслуг «Міжнароднай кнігі» і з яе дапамогай прабівацца ў свет. Але пры гэтым мы, безумоўна, будзем адстойваць сваю матэрыяльную выгаду. Раней, скажу прама, яны нас крыху «абдзіралі», цяпер разлікі павінны весціся аджватна затратам.

— З «Міжнароднай кнігай» пэўныя кантакты Беларусь мела і

(Працяг на стар. 4)

Адгалоскі

# ТАК, ХАЙ ЧЫТАЧ І ПАРАЗВАЖАЕ...

Пятро ПРЫХОДЗЬКА

# Я ПРАЖЫЎ НІБЫ ЖЫЦЦЁ ДРУГОЕ...

ЛІСТ ГАЛІНЕ КАРЖАНЕЎСКОЙ

У мінулым нумары «ЛіМа» быў змешчаны ліст «маскоўскага беларуса» А. Каўкі пра тое, што ў Маскве ён не змог выпісаць анічога з беларускай перыёдыкі на 1994 год: у падпісным каталогу Расійскай Федэрацыі няма аніводнага выдання Беларусі.

У лісце, досыць эмацыянальным, як і сам Аляксей Канстанцінавіч, даўні лімаўскі чытач і аўтар, згадваўся і «шаноўны загадчык саўмінаўскага аддзела друку», у якога А. Каўка пытаўся праз газету, што рабіць.

Загадчык аддзела друку, радыё і тэлебачання Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь Сяргей Паваліаў адгукнуўся на ліст А. Каўкі неадкладна, у дзень выхаду газеты. Ён піша:

«Апустахны эмоцыі аўтара, якому хочацца толькі параіць звяртацца да першакрыніцы, а не перакладаць матэрыял П. Васілеўскага на маё выступленне ў «Народнай газеце», спыніцца хачу вольна чым».

Тое, што беларускія выданні не трапляюць у каталог выданняў СНД, вінаваты не «саўмінаўскія чыноўнікі» і не аддзел друку Саўміна.

Яшчэ 4 чэрвеня «Мінская пошта» накіравала ўсім рэдакцыям і выдавецтвам ліст, у якім агавораны ўсе ўмовы ўключэння перыядычных выданняў у каталог СНД. Былі вызначаны і тэрміны падачы заявак. Тыя выданні, якія шыра дбаюць пра сваіх падпісчыкаў з блізкага замежжа, трапілі ў каталог /калі і не ў асноўны, дык у дадатковы/. Сярод іх — газеты «Звязда», «Голас Радзімы», «Наша слова», «Культура», часопісы «Беларусь», «Нёман», «Палымя», «Работніца і сялянка», «Гаспадыня».

Так што не трэба ўсё «валіць з хворай галавы на здаровую». Самі рэдакцыі вінаватыя ў тым, што іх выданні не трапілі ў каталог. Іншая справа, што за ўсе паслугі сёння трэба плаціць. Але гэта і не такія ўжо вялікія грошы /60 тысяч «за-

йчыкаў» за ўключэнне ў каталог/. Газета «ЛіМа», якая так любіць гнейна выступаць супраць чыноўнікаў, якія быццам бы не дбаюць пра беларускасць, пашкадавала гэтых грошай. І гэта пры тым, што толькі за гэты год атрымала ад дзяржавы больш 14 млн. рублёў датацый! Дарэчы, і на першае паўгоддзе 1993 года яна таксама пашкадавала грошай.

Няхай цяпер сам чытач і паразважае: на каго і як яму абурэння ці крыўдаваць?».

Прачыталі мы ў рэдакцыі гэты адказ і ў нас, як і ў нашага чытача, таксама ўзнікла пытанне, і нават не адно, а некалькі. А. Каўка пісаў не пра «ЛіМа». Ён выказаў здзіўленне і абурэнне тым, што ў каталогу РФ не знайшоў аніводнага выдання з Беларусі: ні беларуска-, ні рускамоўных. Калі верыць С. Паваліаў, яны ёсць не ў галоўным, а ў дадатковым каталогу. Чаму ж тады на маскоўскай пошце нашаму чытачу не параілі гэты самы дадатковы каталог? Чаму беларускія выданні трапілі не ў галоўны, а ў дадатковы каталог? І дурню зразумела, што гэта аніяк не паспрыяе падліску на нашы выданні, што пры такой сітуацыі нашы газеты і часопісы ў краінах так званай СНД выпішучы толькі адзінкі — ці існавалі б, ці самыя настэрныя і дападнаы чытачы.

Цяпер нахонт таго, што не трэба ўсё валіць з хворай галавы на здаровую. У адказ на ліст «Мінскай пошты» мы зрабілі ўсё, што належыць: напісалі заяўку з паведамленнем ўсіх неабходных звестак і адрэслі /не паслалі поштаю! / у прыёмную начальніка МП. І віна наша, магчыма, хіба ў тым, што ў рэдакцыйнай мітульзе не правярылі яшчэ і яшчэ раз, ці ўсё даведзена да канца, ці не здарылася якая-небудзь прыкрыя недарэчнасць на той самай пошце альбо ў нашым родным выдавецтве «Палымя», якое вядзе ўсе нашы рахункі, аплаты і выплаты.

А цяпер пра тое, што «ЛіМа» нібыта пашкадаваў 60 тысяч «зайчыкаў» за

ўключэнне ў каталог, а сам «так любіць гнейна выступаць супраць чыноўнікаў, якія быццам бы не дбаюць пра беларускасць». Якая між гэтым сувязь ці логіка — розуму не дабраць. Супраць чыноўнікаў, якія не дбаюць пра беларусчыну, «ЛіМа» выступаў /і гнейна! / і будзе выступаць, гэта ягоны клопат і абавязак. А вось нахонт таго, што пашкадаваў... Ну няўжо сп. Паваліаў не ведае, што, з'яўляючыся бюджэтнай арганізацыяй, прытым без уласнага разліковага рахунку, «ЛіМа» пры ўсім сваім жаданні не можа ні «пашкадаваць», ні «ахвяраваць» ні капейчыны з тых 14 мільянаў, якімі нас увесь час папракаюць?

І далёбог жа, аніяк не нельга ўстрымацца, каб зноў не запытаць ў загадчыка аддзела друку, радыё і тэлебачання СМ Беларусі: няўжо наш «ЛіМа» датуецца найшмадрэй за ўсе іншыя выданні? Ці не ў дзесяткі разоў большыя сумы датацый на выданне «Советской Белоруссии», скажам, ці «Белорусской нивы», многіх іншых газет і часопісаў? Заіраў бы калі сп. Паваліаў у нашы апартаменты ды паглядзеў бы, як мы ў «ЛіМа» раскашум на гэтыя казачныя 14 мільянаў датацый? Калі б не дабрадзейная «Дайнова» ды іншыя фундатары, дык і не ведаем, ці змаглі б мы без зрываў і патрасенняў перайсці ўрэшце на камп'ютэрную тэхналогію, што іншыя выданні зрабілі куды раней за «ЛіМа».

І ўрэшце пра эмоцыі. Яны, вядома, не вельмі дапамагаюць справе. І папрок С. Паваліаў адрас А. Каўкі слухны — ну эмацыянальны ён, казалі ўжо, чалавек, гаралівы нават. А сам сп. Паваліаў? Тыя самыя эмоцыі таксама ж выдаюць яго з галавой /са здаровай, вядома; гэта ў нас хворая/. Ды бяда не ў гэтым. Бяда ў тым, што эмоцыі ягоныя нейкія не тыя. Так бы мовіць, не станаўчыя /не канструктыўныя/. Быццам ужо і не эмоцыі, а раздражнёнасць якасыць, а то і злараднасць нават. Вось гэта здзіўна.

ЛІМАЎЦЫ

нашу шматпакутную Беларусь. «Малітва» не шкодзіла б надрукаваць іншым выданням — каб дайшла да сэрца кожнага чалавека, каб чыталі яе і веруючыя і атэісты.

Бо калі мы самі не можам як след любіць сваю зямлю, то, можа, Бог укладзе гэта ў нашы сэрцы.

Алена ДЗЯДОВА, эканаміст

г. Навагрудак

# ЧЫТАЕМ РАЗАМ

Шаноўная рэдакцыя! Газета ваша — цікавая, змястоўная. Амаль усё, пра што вы пішаце, з'яўляецца для мяне надзеённым і важным. Зусім не шкадую, што муж выпісвае «ЛіМа». Чытаем з ім разам. У далейшым ці не прыйдзеца выпісаць 2 экзэмпляры на сям'ю.

Будзе да вас невялікая просьба. Калі ёсць магчыма, перадайце, калі ласка, маю шыроўную ўдзячнасць паэтэсе Соф'і Шах. У «ЛіМа» за 27 жніўня г. г. быў надрукаваны яе вянок санетаў «Малітва за Беларусь». Гэты твор мог напісаць толькі чалавек з чыстым сэрцам, якое баліць за

# «ПОПЫТ НА БЕЛАРУСКУЮ КНИГУ РАСЦЕ...»

(Пачатак на стар. 3)

раней. Але ж, мабыць, у час выстаўкі-кірмашу былі наладжаны і сувязі з фірмамі, якія раней на беларускую книгу і не выходзілі?

— Сустрэкаліся мы з прадстаўнікамі маскоўскага аддзялення англійскай фірмы «Колетс», якая займаецца экспартам і імпартам кніжнай прадукцыі і кнігавыданнем. Ёсць і першы вынік гэтага кантакту. У кастрычніку ў Франкфурце-на-Майне будзе праходзіць чарговая міжнародная кніжная выстаўка, і фірма згадзілася ўключыць у каталог некалькі соцень прапанаваных нам кніг. Прытым будзе зроблена гэта бясплатна. У далейшым, пры складанні каталогаў, будуць рэгулярна пазначана беларускія кнігі, якія можна набыць за мяжой. Акрамя таго, прадстаўнікі фірмы паабяцалі прыехаць да нас, у Беларусь, каб практычна дамоўцца, як лепей закупляць нашы кнігі і як арганізаваць дастаўку беларускіх перыядычных выданняў за мяжу. Апошняе асабліва важна, бо, будзем справядліва, апошнім часам наша прэса за мяжу амаль не ідзе, і пасрэднікі тут нам вельмі патрэбны.

На асобныя кантакты неспрэчна выходзілі і дырэктары нашых выдавецтваў, паліграфісты. Заклучаліся

сумесныя пагадненні на выданне пэўных кніг, на ўступку аўтарскіх правоў. Асобныя з гэтых кантактаў будуць прадоўжаны ў Франкфурце-на-Майне, куды, у прыватнасці, педуць дырэктар выдавецтва «Юнацтва» В. Лукша, дырэктар выдавецтва «Вышэйшая школа» А. Ждан, дырэктар «Белкнігі» А. Гур'яновіч. І недзяржаўныя выдавецтвы таксама мелі плённыя кантакты. Цікаваць да беларускай кнігі існуе, яна прызнаецца ва ўсім свеце як адна з кніг, што можа з годнасцю канкураваць як па тэматыцы, так і па змесце, паліграфічным выкананні...

— **Анатоль Іванавіч, выстаўка-кірмаш выявіла, пэўна, і слабыя бакі з выданнем беларускай кнігі?**

— Канечне, мы зразумелі і свае слабелы, калі паглядзелі выданні іншых краін. Па-ранейшаму застаецца праблема /не толькі ў нас, а і ва ўсім свеце/ з дзіцячай кнігай — і па колькасці выданняў, і па іх якасці, і па тэматыцы. Не адпавядае патрабаванням гэтага і аб'ём навуковай кнігі, хоць асобныя поспехі тут ёсць. Выданні па камп'ютэрнай тэхніцы таго ж выдавецтва «Вышэйшая школа» маюць шырокае прызнанне за мяжой.

— **Палепшыць справы з выпускам кнігі можна толькі сумеснымі намаганнямі, у тым ліку, калі**

дзеінічаць разам і з выдаўцамі, кнігагандлёвымі работнікамі іншых краін?

— Пра некаторыя канкрэтныя акцыі ў гэтым кірунку мы дамаўляліся з прадстаўнікамі міністэрства інфармацыі Расіі. Я, у прыватнасці, унёс прапанову, якую сустрэлі прыхільна, стварыць нейкае акцыянернае таварыства, якое было б зацікаўлена ў кнігабмене і з былымі саюзнымі рэспублікамі, і з далёкім замежжам. Прапанаваў я пачаць праводзіць у нас, у Беларусі, міжнародныя выстаўкі дзіцячай кнігі. Сёння, наколькі я ведаю, ва ўсім свеце ёсць толькі дзве такія выстаўкі, што рэгулярна праводзяцца ў Каіры і Балоні. Прадстаўнікі Расіі падтрымалі мяне. Зараз мы вывучаем пытанне, каб ужо ў будучым годзе правесці такую выстаўку ў Мінску. Калі яна ўдасца, зробім яе традыцыйнай. Як бачна, ад пампезнасці ў правядзенні выстаўкі-кірмашу ў Маскве адыйшла. Ну, а пра практычныя вынікі можна будзе падрабязна сказаць з цягам часу. Спадзяюся ўбачыць іх.

— **Застаецца пажадаць усім вам — і выдаўцам, і работнікам кніжнага гандлю, іншых структур, якія займаюцца распаўсюджваннем кнігі, — поспеху!**

Гутарыў Аляксандр МАРЦІНОВІЧ

Прыгадаўся — хай не будзе дзівам — Ваш артыкул мне ў газеце «ЛіМа». «Нельга пра вайну пісаць з наівам», — Раілі франтавікам Вы ўсім.

Я пад крытыку таксама трапіў і сябе пакрыўджаным лічыў. Але Вы сказалі вельмі трыпна — Ува ўсіх тады ў нас быў наіў.

Я пражыў нібы жыццё другое, Але штось душу маю пачэ: Я пра самае мне дарагое Сотай долі не сказаў яшчэ.

Шмат пісаў я пра свае паходы Як звычайны радавы салдат. Сам не ведаю, з якой нагоды Думкай з Вамі падзяліцца рад.

Як паэты рознымі былі мы І тады, ў застоўныя часы. Ды адны ўпрыгожвалі кілімы Для жыццёвай паказнай красы.

Іншыя не гналіся за славай І ў сталы пісалі той парой. Але кожны мог быць пад аблавай, Як няшчасны быкаўскі герой...

Крытыкі, угледзеўшыся ў далі, Аўтараў хапалі за грудкі — Тыя, хто сельскі люд і гарадскі Толькі «чорнай фарбай фарбавалі».

Так было з адною шостаю свету: Свет не мог імперыяў трываць. Іншыя ўвабраўшы самацветы, Маладая ў рост пайшла трава.

# ЗАМЕСТ АДКАЗУ

Не памятаю, каб бацька мяне выхоўваў малую, а вось сталай у апошні год свайго жыцця ён даў-такі адзін запамінальны ўрок. Быў Дзень Перамогі, мы гасцявалі ў сваіх і пад вечар сабраліся ад'язджаць. «Пачакайце, — кажа бацька, не адрываючыся ад экрану, — зараз хвіліна маўчання». Я прамовіла штось невыразнае, па сутнасці адмаўчалася, і тут ён стрывана, але з відэачнай крыўдай напамінуў: «У мяне ж брат Міша не вярнуўся з вайны. Твой дзядзька».

Таякая ж крыўда — прытоеная, але без злосці — бачыцца мне і ў вершы Пятра Фёдаравіча Прыходзькі. Разуём, што некаторымі залішнімі прасталінейнымі вызначэннямі ў «ЛіМа» я сапраўды давала падставу для нягоды і крыўд з боку ўдзельнікаў вайны. Шануючы іх свізму, усё ж прызнаюся, што франтаві лёс іхняга пакалення падаецца мне больш фактам біяграфіі і адзнакай часу, чымся праявай асабістай мужнасці. Існавала /і зараз існуе/ вайсковая павіннасць, была ўсеагульная мабілізацыя, кожны ваяваў як мог, ну, а гора ўсе ў нас хапанулі — і хто на фронт трапіў, і хто пад акупацыйны апынуўся.

Не буду ўтойваць: ні цырымоніі ўскладання вяноў да помнікаў, ні салюты, ні «вечныя агні» ніколі глыбока не краналі маіх душэўных струн. Мо часавая аддаленасць таму віноў? А можа ўсё справа ў тым, што я адчуваю да формы? Закаснасць, завучанасць «пераможных» рытуалаў здолна забіць жывое пачуццё ў кожнага, хто не зведаў на сваёй скуры цяжару фашысцкай навалы. Хіба можна і дваццаць, і трыццаць, і сорак год пасля вайны казаць адно і тое ж аднолькавымі словамі? Хіба не старэюць ветэраны, не растуць унукі, хіба аддаленасць ад падзеі не павінна мяняць ракурс бачання? На новыя саветыя рытуалы і абрады прававалі цэлыя інстытуты, між тым нішто не абнаўлялася, і чуць, бачыць адно і тое проста надакучвала. Сродкі масавай інфармацыі нязменна

Разарваных да асновы ніяў У адзін больш не змятаць клубок. Голас вольных чалавечых жыццяў Раздаеша зблізку і здалёк.

Не ўмясціць Айчыны наваколле У межы непалдзельнага наноў. І не трэба мо ў чырвоны колер Маляваць усю прастору зноў.

Век для розных войнаў і ахвяр быў Нас гатовы ўсіх на скон аддаць. Дзе ж узіць цяпер такія фарбы, Каб жыццё праўдзівей маляваць?

Можа б, свету зор па волі Божай Змог пазычыць нам «нябесны рай»? У які ж тады мы колер зможам Фарбаваць на карце родны край?

Мо патрэбны фарбы нам такія, Што ў прыродзе дрэў усіх парод? І сказаць змагу ўжо на вякі я Тое ўсё, што думае народ —

І пра тых, хто мучыўся ў снадмане, І пра тых, хто ўсё жыццё хлусіў... Выбачайце, дарагая пані, — Можа, гэта той жа ўсё наіў...

Можа, ўжо аслабла сіла волі, Можа, ўжо агеньчык мой пагас? Як бы ні было — маўчаць ніколі Не магу і ў самы цёмны час...

Жыць хачу з нябесамі я ў згодзе, Каб давалі больш цяпла палям. А якім жа фарбам быць у модзе — Хай адкажуць сотні белых плям!

эксплуатавалі толькі гераніны бок вайны, нават колькасць ахвяр падавалася як нейкая заслуга. Адвечны ад целаў душы тых, што загінулі /калі дадзена ім вяртацца на зямлю/, думаю, нас не зразумелі б. Гэта ж толькі ў апошняй гады мы пачалі іх памінаць, — калі царква выйшла з падполля і нарэшце ўспомніла пра свой неспрэчны абавязак.

Вайну зрабілі разнаманей манетай палітыкі, ідэалагічнай зброяй, сродкам мілітарызма выхавання моладзі. Так, іменна мілітарызма, бо, навырабляючы новай зброі на тысячу гадоў наперад, вучылі дзяцей «Зарніцу». А яшчэ на бясспрыгшынай тэме вайны бязбедна існавала цэлая армія псеўдагісторыкаў, палітроку, лектараў, журналістаў, прафесійных «успамінальчыкаў» і ім падобных. Самі ж франтавікі паранешаму цягнулі лямку і, здаецца, не ўсведамлялі, што іх проста выкарыстоўвае ў сваіх мэтах савецкая прапаганда. Сёння многія з іх заняты трымаюцца старых поглядаў, баючыся зірнуць праўдзе ў вочы. Кажучы словамі паэта-франтавіка Я. Смелякова, «В сазнанні, как в ящике, подряд Чугунные метафоры лежат». Вось чаму мяне кранулі шыры прызнанні Пятра Прыходзькі, які /хай ён даруе за напамін/ раней ці не больш за іншых літаратараў грашыў ваенна-патрыятычнай рыторыкай. Зараз паэт усведамляе:

Не ўмясціць Айчыны наваколле У межы непалдзельнага наноў. І не трэба мо ў чырвоны колер Маляваць усю прастору зноў.

Пераацэнка каштоўнасцяў — працэ пакутлівы і няпросты. З-пад чыгуннай абалонкі праглядвае адкрыты чалавечы твар. Яму ўжо ніхто не прадлісвае быць праставата-радасным і непахісна ўпэўненым у «праваце справы». «И ты услышишь в парке над Москвой Чугунный голос, нежный голос мой»...

Г. КАРЖАНЕЎСКАЯ

# ВЫПРАЎЛЕННЕ ПАМЫЛКІ

Па недаглядзе рэдакцыі ў нататцы «Пагражальныя сімптомы» /«ЛіМа» за 24 верасня г.г./ дапушчана памылка ў подпісе. Правільна будзе: М. Грыньціў, намеснік старшыні нацыянальна-дэмакратычнай партыі Беларусі.



— Ваша ўпраўленне, Няфодзій Адамавіч, працуе адразу па столькіх напрамках, што міжволі прыгадваецца лозунг, які вісеў у кабінце персанажа адной з п'ес Яўгенія Пятрова: «Большае ўважання разным вопросам»...

— Апошнім часам нам даручана таксама займацца яшчэ і пытаннямі аховы здароўя і фармакаліі. Але гэта, вядома, не азначае, што мы падмяняем той жа «Дзяржкамчарнобыль» пры Саўміне, ці Дзяржкамтэт па экалогіі, ці, нарэшце, Міністэрства аховы здароўя. Наша задача — распрацоўваць нарматыўныя акты па гэтых праблемах, кантраляваць, як ажыццяўляюцца ва ўсіх гэтых галінах рашэнні ўрада рэспублікі.

— Набалелая рана — Чарнобыль. Але, мне здаецца, адбылося тое, што звычай-

амаль ідэальную карціну. Летась я займаўся праблемай радыенукліднага забруджвання малочнай прадукцыі ў Мінску, дзеля чаго пабыў на некаторых сталічных малаказаводах, знаёміўся з работай іх лабараторый, якія правяраюць малака, дастаўленае з прыградных калгасаў і саўгасаў. Паглядзеў на ўсё гэта, і засумаваў: усё дазіметрычнае абсталяванне ў тых лабараторыях дапатопнае і ў стане зафіксаваць толькі наяўнасць у прадукце цэзію, на большасць іншых радыенуклідаў тыя прыборы не рэагуюць. Самі лабаранты гаварылі мне, што анік не могуць гарантаваць паступленне ў гандлёвую сетку не забруджанай радыенуклідамі прадукцыі.

Але гэта, нагадаю, у Мінску. Будзем

вень радыяцыі, у нейкай ступені пераспечылізавалі прыватную жывёлагадоўлю.

— У сваім хляве можна праводзіць нейкую пераспечылізацыю?

— А чаму ж не? Мясцовымі ўладамі было рэкамендавана сялянам не разводзіць авечак, бо яны больш за іншую жывёлу «набіраюць» радыенуклідаў.

— І сяляне паслухаліся?

— Вядома. Хто сабе вораг? Калі чалавек ведае, што выгадаваную авечку ён не зможа прадаць ці здаць на мясакамбінат, што рызыкуе сваім здароўем, калі вырашыць пакінуць яе на мяса сабе, дык чаго яму тых авечак трымаць?

— Усё роўна, Няфодзій Адамавіч, сум-

Гомельшчыне, якія хутка лакалізавалі. Зараз у распараджэнні лясніцтваў неаблагая тэхніка, ёсць нават верталёты — 18 адзінак, якія баражыравалі паветра, апэратыўна фіксуючы кожны выпадак пажарнай небяспекі.

— Не ведаю, Няфодзій Адамавіч, што вы ўкладаеце ў фразу: «зафіксаваны ўсяго некалькі ўзгаранняў». Некалькі — гэта колькі? Вось перада мной інфармацыя, змешчаная ў «Народнай газеце» за 18 мая г. г. Аўтар інфармацыі, спасылаючыся на дадзеныя галоўнага ўпраўлення пажарнай аховы МУС рэспублікі, піша, што з сакавіка па 15 мая агнём было ахоплены больш тысячы гектараў лясоў і тарфянікаў.

— Але ж гэта не ідзе ні ў якое параўнанне з тым, што адбылося ў 1992 годзе. Сёлета з пажарамі хутка справіліся.

— Мо і неба пасадынічала. З ліпеня ж як пачало ліць... Пра чалавека, які трапіў з бяды ў бяду, кажуць — трапіў з агню ў полымя. А рэспубліка трапіла, фігуральна кажучы, з агню ў ваду.

— Так, з 22 па 24 ліпеня г. зн. за тры дні выпала трохмесячная колькасць ападкаў, што вылілася ў сапраўднае стыхійнае бедства. Асабліва ў паўднёвым рэгіёне рэспублікі. Найбольш пацярпелі ў Брэсцкай вобласці Столінскі, Пінскі і Лунінецкі раёны, у Гомельскай — Жыткавіцкі, Ельскі, Лоўбскі, Мазырскі, Калінкавіцкі і Нараўлянскі раёны. У многіх месцах вада ўзнялася на два метры і заталіла хаты. З-за таго, што Прыпяць, якая цячэ па Палескай нізіне, мае вельмі павольныя сцёкі, вада ў затопленых месцах стаяла да двух тыдняў. Згніло ўсё, што магло згніць — пасевы бульбы, збожжавых, скошанае сена. Па палярэдніх дадзеных, загінула больш як 350 тысяч гектараў пасаваў. Не кажучы ўжо пра змытыя дарогі, масты, меліярацыйныя збудаванні. Агульныя страты ад паводкі склалі ад 250 да 300 мільярдаў рублёў.

— Як жа так атрымалася, што рэспубліка аказалася зусім непадрыхтаванай да гэтага стыхійнага бедства? Столькі гадоў вядзецца меліярацыя Палесся, укладзены ў яе мільярдныя сродкі і... вада бесперашкодна зрабіла сваю чорную справу. Значыць, не так рабілі

# А Ё АСТАТНІМ, ЦУДОЎНАЯ МАРКІЗА...

КАРЭСПАНДЭНТ «ЛІМА» ГУТАРЫЦЬ З НАЧАЛЬНИКАМ УПРАЎЛЕННЯ ПА ЛІКВІДАЦЫІ НАСТУПСТВАЎ КАТАСТРОФЫ НА ЧАРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, ЭКАЛАГІЧНЫХ ПРАБЛЕМАХ І НАДЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦЫЯХ САЎМІНА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ Н. А. ГУРЫНОВІЧАМ.

на адбываецца ў жыцці амаль кожнага чалавека — з цягам часу прытуляецца вастрыня перажытага гора. Вось і з чарнобыльскай бядой мы нека паступова звыкліся, усё часцей абыхава прпускаяем міма вушэй паведамленняў з пацярпелых ад радыяцыі раёнаў. А там жа працяваюць жыць тысячы людзей, у тым ліку і дзеці. Што чакае іх у будучым, як гаворыцца, аднаму богу вядома.

— Калі вас паслухаць, дык можа скласціся ўражанне, што ў забруджаных радыяцыяй раёнах рэспублікі амаль нічога не зроблена ў справе ліквідацыі наступстваў аварыі, наладжвання там нармальнага жыцця. Між тым, там у гэтым плане зроблена і робіцца вельмі многа. У 1986—1987 гадах з 30-кіламетровай найбольш пацярпелай ад аварыі зоны ў самыя кароткія тэрміны было адселе-на ў бяспечныя месцы 25 тысяч чалавек. Для гэтай мэты было пабудавана больш як 10 тысяч дамоў з усімі камунальнымі выгодамі.

— Шмат пісалася ў рэспубліканскім друку, у тым ліку не абмінула гэтага пытання і наша газета, што ў некаторых новых пасёлках жыццё таксама небяспечна з-за радыенукліднага забруджвання тэрыторыі, хай яно і меншае, чым у адселе-ленай зоне, але ўсё роўна мае месца.

— Так, сапраўды, пры выбары ўчасткаў пад будаўніцтва такіх пасёлкаў былі дапушчаны пэўныя пралікі.

— Чым яны былі выкліканы?

— У першую чаргу, відаць, недасканаласць тагачаснай радыеметрычнай апаратуры, якой вымяралі ўзровень радыеактыўнага забруджвання. Прыборы былі маральна састарэлыя і аб'ектыўнай карціны не паказвалі. Але неўзабаве была створана экспертная група, якая правяла дадатковую праверку ўсіх плошчаў, адведзеных пад будаўніцтва, і сёння людзі там жывуць у больш-менш бяспечных умовах.

— Што азначае: «больш-менш»?

— Справа ў тым, што на пачатку чарнобыльскай эпохі ўзровень радыеактыўнага забруджвання ў 1—5 юры не лічыўся небяспечным для пражывання чалавека. І толькі набыты вопыт у галіне радыеактыўнай бяспекі паказваў, што і пры такім узроўні забруджвання трэба праводзіць перыядычна дазіметрычны кантроль. Пра што сведчаць яго вынікі? Пры ўмове спажывання чыстых прадуктаў небяспечна здароўю можна пазбегнуць.

— Лёгка сказаць — чыстыя прадукты. Дзе іх узяць?

— Прадукты, якія трапляюць да спажываючага праз гандлёвую сетку, — чыстыя. Гэта гарантавана трайным кантролем, які яны праходзяць. Мяса, напрыклад, праходзіць кантроль перадзайбойны, потым па выхадзе з мясакамбіната і, нарэшце, пры паступленні ў гандлёвую сетку. Якасць малака кантралюецца на малаказаводах і перад адпраўкай у магазіны.

— Вы, Няфодзій Адамавіч, намалявалі

спадзявацца, што дзе-небудзь у Нараўлянскім ці Чачэрскім раёнах на Гомельшчыне такі кантроль наладжаны лепей. Але і вы, і я мелі пры гэтым на ўвазе гандлёвую сетку. Вяскоўцы ж прывыклі ўсё жыццё карыстацца сваім малаком і мясам, вырашчанымі ў сваім

на ўсё гэта слухаць — людзі жывуць, як на вулкане, не будучы ўпэўненымі ў заўтрашнім дні. Можна есці — нельга есці, правяраць — не правяраць... Чым наша Беларусь угнявіла нябёсы, але не шэнціць ёй апошнія гады. Чарнобыль даўся ў знакі. Летась — пажары, якія



Дзеці Чарнобыля

Фота В. СТРАЛКОЎСКАГА

агародзе бульбай, гуркамі, буракамі, морквай і г. д. Вы верыце ў тое, што гаспадыня, падаіўшы карову, пабяжыць у рай-цэнтр правяраць яго? Ці мяса той жа авечкі, калі гаспадары вырашылі яе не весці на мясакамбінат, а з'есці сваёй сям'ёй?

— Я вам зараз назаву лічбы, каб вы ўпэўніліся, што і прадукты з асабістай падсобнай гаспадаркі тут чыстыя. Калі ў першы год пасля аварыі ў пацярпелых раёнах у асабістых гаспадарках было забруджана радыенуклідамі да 30 працэнтаў малака і 15 — мяса, дык цяпер гэтыя паказчыкі не перавышаюць 0,01—0,1 працэнта.

— Цуд! І як удалося гэтага дамагчыся? — Па-першае, стварэннем культурнай пашы, у выніку чаго сяляне перасталі пасвіць жывёлу ў лясах, дзе ўсё яшчэ высокі ўро-

знішчылі тысячы гектараў лясоў, тарфянікаў, пасаваў...

— У Асіповіцкім раёне літаральна за 20 мінут тады поўнаасцю выгарала адна з вёсак. І каб мы, штаб грамадзянскай абароны рэспублікі, не падключылі да тушэння пажараў воінскія падраздзяленні, іншыя сілы — страт было б яшчэ больш.

— Наша бяды — мы дрэнна вучымся на ўласных памылках. Здаецца, мінулагоднія пажары, якія выявілі няздольнасць нашай проціпажарнай службы хутка рэагаваць на небяспеку, павінны былі сёлета прымусіць яе як след адмабілізавацца. Але ж пажары ў рэспубліцы ў маі зноў ахапілі значную частку раёнаў.

— Вы перабольшваеце — было зафіксавана ўсяго некалькі ўзгаранняў на

меліярацыю, калі нарытыя ўздоўж і ўперак каналы не змаглі прыняць на сябе ўдар стыхіі... Ці яны ў нас не дагледжаныя, запылілі глеям, зараслі хмызняком?..

— Вы тут памыляецеся. І каналы, і шлюзы спрацавалі. І яны, як правіла, спраўляюцца з нагруквай у час звычайных веснавых і восеньскіх паводак. Але ж такую паводку, як гэта, не памяць старыя людзі. Бяда ў тым, што ў нас дагэтуль няма на Палессі сістэмы надзейнай аховы населеных пунктаў і сельскагаспадарчых угоддзяў, размешчаных уздоўж Прыпяці. Праўда, там, дзе ўжываецца польдэрнае земляробства, а гэта прадугледжвае наяўнасць спецыяльных збудаванняў і дамб, і сёлета наступленне воднай стыхіі было прыпынена і пасевы аказаліся неканрутымі. Але ж сучаснай дамбы, якая

(Працяг на стар. 12)

# НЕВЫЧЭРПНАЯ СПАДЧЫНА

## ЖЫВОЕ СЛОВА КІРЫЛЫ ТУРАЎСКАГА

Аўтар, вядомы даследчык беларускай мінуўшчыны, дасведчаны і замілаваны знаўца старажытных рукапісаў і першадрукаў, прапануе чытачу найбольш дасканалыя гімнаграфічныя паэтычныя творы — малітвы — Кірылы Тураўскага «на всю седмицу». Яны ўзнаўляюцца паводле кнігі «Молитвы повседневные», надрукаванай у 1596 годзе ў друкарні беларускага праваслаўнага брацтва ў Вільні. Гэта якраз у тым годзе, калі польскі кароль забараніў ужыванне ў дзяржаўным справаходстве Вялікага княства Літоўскага беларускай мовы.

Кніжка складаецца з дзвюх частак. У першую ўваходзіць тэкст аўтара на беларускай і рускай мовах, у якім ён разглядае малітоўна-паэтычны творчасць Кірылы Тураўскага. У гэтым жа тэксце размешчаны гравюры XIX стагоддзя: Тураў на малюнку Н. Орды; Архітэктурна беларускай вёскі; Беларускае сялянкі; Старонка Тураўскага евангелля. XI ст.; Тураў. Старажытнае замчышча; Абрамак Божай Маці з Турава. XIII ст.; Старонкі з рукапіснага зборніка XIII ст. з малітвамі Кірылы Тураўскага і іншыя.

Праз гэтыя гравюры непасрэдна ўздзейнічае на чытача сівая мінуўшчына — выклікае хвалюючы адчуванні і вялікі эмацыянальны ўздзім, уяўленні аб прыгажосці прыроды старажытнай Тураўшчыны, яе жыхарах і высокім узроўні іх культуры.

Другая частка — фотаўзнаўленне «Молитв на всю седмицу» па іх першым выданні. Тэкст выразны і добра чытаецца, даносіць да нас жывое слова Кірылы. Мова яго царкоўнаславянская, няблага разумеецца нам і сёння. Гэта мова царкоўнай службы, мова Ефрасіні Полацкай і Францішка Скарыны. Старонкі малітваў нагадваюць аб старажытных вытоках нашай рэлігійнай свядомасці.

У цікавым і змястоўным уступе аўтар разглядае малітву як пэўны славесны жанр, параўноўвае яе з літаратурнай, лагічнай, лірыкай, мастацкай творчасцю. Малітва — «гэта высокая духоўная творчасць», універсальная мова ўсіх людзей на зямлі, радасць і вера, дасканаласць і гармонія. Яна пераўтварае душу чалавека, яго жыццё, грамадства.

Малітвы пісаліся і пішучца найвялікшымі майстрамі слова, сапраўднымі творцамі. Такім быў і наш

*Юрый Лабінцаў. «Напой росой благодати»... Малітоўная паэзія Кірылы Тураўскага. Мінск, «Мастацкая літаратура», 1992.*

Кірыла Тураўскі, які прысвяціў жыццё сваё малітоўнаму подзвігу ў слынным Тураве і Тураўскай зямлі. «Дзесяці тут, — піша Ю. Лабінцаў, — у глыбіні, карані нашай нацыянальнасці, самабытнасці, культуры. Гэта наша скарбніца, наша заповітнае багацце, тое адзінае і святое, без чаго не можа адбыцца ні асобны чалавек, ні нацыя».

Разважэнні аўтара пра малітоўную творчасць Кірылы Тураўскага плённа спалучаюцца з разглядам гістарычных падзей, усведамленнем значнай іх ролі ў гістарычным развіцці. У старадаўняй Тураўскай статутнай грамаце сцвярджаецца, што ў Тураве ўзнікла адна з першых епіскапіяў у 1005 годзе, якой былі прыдадзены «в послушание» гарады Брэст, Пінск, Наваградка, Валкавыск, Смядзін і многія іншыя. Пачынаецца інтэнсіўнае будаўніцтва цэркваў і храмаў. Мясцовыя будаўнікі не капіравалі чужыя ўзоры, а шукалі новыя, творчы фарміравалі самастойную мясцовую школу. Паводле мясцовых паданняў у старажытным Тураве было пабудавана семдзесят пяць ці нават восемдзесят цэркваў. Побач з княскім палацам стаяў Барысаглебскі сабор, манастыр пры ім — як адзін з галоўных ачагоў адукацыйнай, кніжнасці, літаратуры, развіцця духоўнай культуры. Зусім невыпадкова, што менавіта ў Тураве ўжо ў XI стагоддзі з'яўляецца пергаменнае Тураўскае евангелле, частка якога знойдзена ў 1865 годзе. Цяпер яго захоўваецца ў Цэнтральнай бібліятэцы Акадэміі навук Літвы. Яго фотакопіі ёсць таксама ў аддзеле рэдкіх кніг Нацыянальнай бібліятэкі ў Мінску.

Старажытны Тураў выдзяляўся таксама сваім духоўным жыццём. Любілі гараджане ў святы выходзіць у горад паслухаць мясцовых і прышлых музыкаў, спевакоў, паглядзець паказы ляльнага тэатра. Тут нараджаліся легенды, паданні, песні, іншае фальклорнае багацце. Менавіта з гэтага падмурка бярэ свае вытокі творчая спадчына «другага златавуста» — Кірылы Тураўскага. Натхняла яго не адна толькі кніжная мудрасць, падкрэслівае аўтар, «але і вунь-то далёкі лес за Прыпяццю, сама рака, усё самае роднае і блізкае, што атачала яго змалку ў ціхай палескай старане».

«Вялікі Тураўлянін» аднолькава грунтоўна засвоіў культуру грэка-візантыйскага і заходняга свету. Але ў пакінутай нам спадчыне застаўся філосафам, мысліцелем, мастаком, грамадскім і рэлігійным дзеячам,

красамоўцам роднай зямлі. Яго погляды на зямны і нябесны свет арганічна спалучаліся з прыгажосцю і дабрадзейнасцю. Адсюль вынікала адзінства зямнога і нябеснага, прыроды і чалавека, жыцця і культуры.

У заключнай частцы свайго даследавання Ю. Лабінцаў выказвае цікавыя і вельмі слушныя абагульненні. Ён сцвярджае, што Кірыла Тураўскі — імя народнае, настаўнік, прапаведнік, мольбіт горача любімы і шанаваны, які пісаў «для ўсіх, для кожнага, для нас». Аўтар фактычна раскрывае перад чытачом логіку развіцця філасофскай, грамадскай, этычнай, эстэтычнай, рэлігійнай думкі ад Кірылы Тураўскага да Францішка Скарыны. Яны абодва хрысціянскія і ў галоўных сваіх ідэях аднадумцы, гуманісты, еўрапейцы. Адначасова яны сыны свайго народа, сваёй зямлі, адзін Тураўскай, другі — Полацкай, увасабленне глыбінных крыніц гістарычнай свядомасці, духоўнай культуры, нацыянальнага гонару беларусаў.

З гэтай пераемнасці вынікае логіка развіцця беларускай культуры, у тым ліку і нацыянальнай філасофіі, ад старажытных часоў і да нашых дзён. Менавіта ў спадчыне Ефрасіні Полацкай, Кірылы Тураўскага, Францішка Скарыны, Міколы Гусоўскага, Сымона Буднага, Сімяона Полацкага, Кастуся Каліноўскага, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Гарэцкага — карані, вытокі, крыніцы нашай нацыянальнай свядомасці і самасвядомасці, традыцый, стылю жыцця, мыслення, паводзін, працы. На жаль, некаторыя даследчыкі не ўсведамляюць рашаючай ролі нацыянальных вытокаў у развіцці беларускага этнасу і яго культуры. У энцыклапедычным даведніку «Францыск Скарына і яго час», што выдадзены не так даўно, у 1988 г., няма нават артыкула пра Кірылу Тураўскага і яго спадчыну. Затое вядома, з дазволу рэдакцыйнай калегіі /Г. Грушавы друкуе ў гэтым даведніку больш за 30 артыкулаў, прысвечаных вядомым і малавядомым заходнееўрапейскім вучоным, філосафам, рэлігійным дзеячам. У іх ён імкнецца пераканаць чытача ў тым, што менавіта яны аказалі рашаючы ўплыў на фарміраванне светапогляду Францішка Скарыны. З яго артыкулаў вынікае, што не з радзімых вытокаў і крыніц вырастае творчая і вельмі шырокая па дыяпазоне, багатая і разнастайная па змесце спадчына нашага славага нацыянальнага творцы, а з заходнееўрапейскай схаластыкі і культуры.

Зразумела, што Ю. Лабінцаў разгледзеў не ўсе пытанні малітоўнай творчасці Кірылы Тураўскага. Ён нават не нагадаў аб канонах святога Кірылы, якія складаюць асобную групу ягонаў гімнаграфічнай творчасці. У адрозненне ад малітваў, яны з'яўляюцца творами літургічнымі, прызначанымі для агульнацаркоўных службаў.

Малітвы Кірылы Тураўскага сапраўды высокамастацкія творы. Ён да іх адносіўся вельмі патрабавальна, грунтоўна рыхтаваў, творча выкарыстоўваў дасягненні і вопыт грэчаскага і візантыйскага красамоўства. Малітвы заўсёды былі канкрэтна скіраваны на прыхаджан. Прапаведнік шукаў і знаходзіў, трапіла прымяняў псіхалагічныя прыёмы для дасягнення сілы, выразнасці, эмацыянальнай цэльнай пачуццяў, выкарыстоўваў разнастайныя мастацкія і лагічныя сродкі.

У малітвах, як і ў іншых творах, красамоўца прыдаваў вялікае значэнне структуры. Заўсёды выдзяляўся ўступ, галоўная змястоўная частка і заканчэнне. Гэта дазваляла аўтару дасягнуць паслядоўнасці пры пераказе, яснасці і перакананасці.

На першы погляд здаецца, што малітвы ўсе падобныя адна на другую, маюць устойлівую форму і аднолькавы змест, аднастайны ва ўсіх прапаведнікаў. Аднак у Кірылы Тураўскага яны значна адхіляюцца ад рэлігійнага канонаў. Ва ўступе да малітваў ён выкарыстоўваў звароты, пытанні, пакаянні, самадыялогі і розныя іншыя сродкі. Зусім натуральна, што большасць малітваў пачынаецца са звароту да бога, багародзіцы, Ісуса Хрыста. Аднак самі звароты досыць разнастайныя: «слава табе, госпадзі божа мой»; «божа ўсемагутны»; «благааслаўляю цябе, госпадзі божа»; «владыко госпадзі» і іншыя. Часам святы Кірыл пачынаў малітву з пахвалы і ўзвышэння бога: «Хвалю цябе, госпадзі божа мой, пяю і велічаю і праслаўляю тваю міласэрнасць, бласлаўляю і ўзвышаю цябе, прасвяты, і ўсхваляю тваё чалавекалюбства, пакланяюся і ўсхваляю трохдзённае тваё ўваскрэсенне».

Звароты непасрэдна да асобы альбо вобраза дазвалялі прапаведніку ўздзейнічаць на пачуцці вернікаў, абуджаць у іх канкрэтныя ўяўленні, асацыяцыі. Выдатнае валоданне інтанацыяй, параўнанні, эпітэты, тропы і фігуры, метафары, увасабленні, гіпербалы — такі далёка не поўны пералік мастацкіх сродкаў, выкарыстаных у царкоўным красамоўстве святым Кірылай Тураўскім.

У заключэнне падкрэслім, што Юрый Лабінцаў падрыхтаваў і выдаў змястоўную, цікавую і прыгожую кніжку пра малітоўную спадчыну Кірылы Тураўскага, якая ўзбагачае нашы пачуцці і веды аб старажытнай мінуўшчыне.

**А. КЛЯЎЧЭНЯ,**  
доктар філасофскіх навук

# ПРАЎДА — ЯНА І ЁСЦЬ ПРАЎДА

Гэтая першая праявітая кніга вядомага рускага паэта Аляксандра Драка-хруста мае назву «Белый шум». Не спяшайцеся ў неўразуменні паціскаць плячыма, маўляў, з якой гэта яшчэ нагоды шум набыў колер. І чаму белы, а не, скажам, зялёны або сіні? А дала кнізе назву аднайменная аповесць, з якой вы даведаецеся, што на сапёрскім сленгу «белым шумам» называюць сітуацыю, калі праз навушнікі мінашукальніка чуваць бесперапынны сігнал — сведчанне таго, што кожны метр зямлі нафаршыраваны металам — мінамі, асколкамі бомб і снарадаў, кулямі і стрэлянымі гільзамі, усім тым, што прыдумаў чалавек для знішчэння сабе падобных.

Як вы, мабыць, ужо здагадаліся, дзея аповесці разгортваецца ў час Вялікай Айчыннай вайны, а калі больш дакладна, у канцы красавіка 1945 года ў Берліне, які штурмавалі савецкія войскі.

Не было, відаць, на вайне людзей, якія б не спадзяваліся ацалець, выжыць

у вогненнай віхуры, як гаварылася ў папулярнай песні тых гадоў, «всем смертям назло». Ды і сам герой аповесці — наваспечаны малодшы лейтэнант, які трапіў у пекла вулічных баёў у Берліне адразу пасля заканчэння кароткатэрміновых афіцэрскаў курсаў, таксама сам сябе ўвесь час «угаворвае», што каго-каго, а яго не павінны забіць. Ён гэта цвёрда ведае, хоць забіць могуць кожную хвіліну — вось каля таго дома, подступы да якога немцы паліваюць шалёным агнём і які, паводле загада, ува што там ні было трэба ўзяць. І «ўва што б там ні было» — бралі, не лічачыся ні з якімі ахвярамі.

Штурму Берліна прысвечаны безліч кніжак і кінастужак. Пафас большасці з іх пераважна ўзнёслы. Хоць страшны, трагедыяны напал вайны ў яе апошнія дні і гадзіны і дасягнуў свайго піка. Ці не ўсіх савацкіх военачальнікаў, у тым ліку і самых славуных, такіх, як Г. Жукаў, можна было западозрыць у чым заўгодна, але толькі не ў тым, што яны шкадавалі, бералі салдацкія жыцці. Тым больш, на заключным этапе вайны, калі, баючыся, што саюзнікі першымі ўвойдуць у Берлін, падштурхоўваемыя загадамі Сталіна,

кідалі ў агонь сотні і сотні тысяч салдат, усцілаючы трупамі дарогу да рэйхстага.

«Белый шум» уваскрашае гэтыя апошнія старонкі вайны, уваскрашае з непадробнай дакладнасцю, з мноствам яркіх, красамоўных дэталей, якія могуць быць вядомы толькі чалавеку, які сам прайшоў франтавымі дарогамі.

Напісаная амаль праз паўвека пасля Перамогі, кніга дала пісьменніку магчымасць з такой адлегласці асэнсаваць перажытае, і як гэта ні парадаксальна, лепш разабрацца ў сваіх тагачасных пачуццях, сваім тагачасным светаўспрыманні.

Пасляваенная партыйная крытыка суро-ва бэсціла аўтараў кнігі, дзе вайна, франтавыя будні, франтавыя салдацкі побыт маляваліся ў ключы, што не адпавядаў афіцыйнай ідэалогіі. Такіх пісьменнікаў папракалі ў тым, што яны, маўляў, не могуць узяцца над «акопнай праўдай», і тым самым быццам бы прыніжаюць герайчы подзвіг савецкай арміі ў Вялікай Айчыннай вайне.

«Акопнай праўды» трываецца і аўтар аповесці «Белый шум», і гэта адна з яе пераваг, бо праўда — яна і ёсць праўда. Айчыннай вайне прысвечаны і сабра-

ныя пад гэтай вокладкай апавяданні. Некаторыя з іх уразяць чытача нечаканымі паваротамі сюжэтаў, выклічуць у яго горкую ўсмешку, калі, скажам, ён прачытае пра некаторага «тайны» франтавога быцця /напрыклад, пра размеркаванне франтавых начальствам баявых узнагарод у апавяданні «Выпадкавая зорка»/.

Ёсць у кнізе і апавяданні, прысвечаныя падзеям, якія дагэтуль вострым бо-лем адгукаюцца ў нашай свядомасці — гэта і сталінскія рэпрэсіі, якія закранулі непасрэдна сям'ю пісьменніка, гэта і атручаная мязмамі нянавісці «барцьба» з касмапалітамі, і сфабрыкаваная так званая «справа ўрачоў»...

А на заканчэнне колькі слоў трохі пра іншае. За многія гады працы ў «ЛіМе» гэта ці не першая мая спроба выступіць у неўласцівым мне жанры кніжнай рэцэнзіі. Падштурхнула мяне на гэты «подзвіг», па-першае, пачуццё ўдзячнасці аўтару за харошую кнігу, якая вяртае нас да найбольш пякучых старонак гісторыі краіны, а па-другое, усведамленне таго даволі сумнага факта, што творчасць Аляксандра Драка-хруста, якая даўно мае свайго прыхільнага чытача, не пецціла сваёй увагай літаратурная крытыка. А, дальбог, дарэмна.

**М. ЗАМСКИ**

## «ЕДЕТ ДЕДУШКА ЕГОР...»

Агульнавядомыя тыя цяжкасці, з якімі сустракаецца выданне метадычнай літаратуры. А попыт на яе, тым больш на беларускамоўную, — вялікі. Таму заўсёды з радасцю бярэш у рукі кожную новую метадычную распрацоўку альбо зборнік метадычнай літаратуры па дашкольным выхаванні, бо ведаеш: дзіцячы садок, дашкольны ўстановы ўвогуле — гэта тое месца на зямлі, дзе зараз кладецца падмурак нацыянальна сведамай асобы, фарміруецца яе багаты духоўны свет. Згадаеш і іншае: далёка не ва ўсіх бацькоў з гэтай прычыны баліць галава, далёка не ўсе купляюць адпаведную літаратуру, калі ўвогуле яе купляюць... І, на жаль, не заўсёды адбываецца так, каб метадычная літаратура стала спраўдзімым дапаможнікам нашым выхавальнікам.

Менавіта з такім сумным пачуццём перагортваеш старонкі зборніка «Дашкалятам», выдадзенага ў пачатку гэтага года ажно трэцім, дапрацаваным выданнем. Па-першае, адразу ўнікае думка: калі зборнік выдаецца трэцім выданнем, ён павінен быць ва ўсіх адносінах на дзве галавы вышэйшым за папярэдняе, у ім павінны быць замацаваны бясспрэчныя літаратурныя скарбы з бездакорнымі з метадалагічнага пункту погляду прынцыпамі адбору і апрацоўкі. Нарэшце, у такім зборніку не можа не ўлічвацца і тая літаратура, якая выйшла па адпаведнай галіне за той час, які мінуў паміж другім і трэцім выданнем.

Зборнік носіць назву беларускаю — «Дашкалятам», але ягоны змест зусім не адпавядае гэтай назве. Амаль 2/3 твораў у зборніку — на рускай мове /напрыклад, у першай частцы суадносіны 3/1 на карысць рускамоўных твораў/. Гэта значыць, што ў спраўдзены перад намі **двухмоўнае выданне з пераважным акцэнтам на рускамоўныя творы**. Унікае пытанне: а наколькі патрэбны зараз на Беларусі перадрукі рускага дзіцячага фальклору або таго ж «Скрадзенага сонца» К. Чукоўскага? Ці ж народная асвета ў беларускамоўных садках і групах складае зараз менш за 1/3 агульнай асветы? Няўжо за тры часы, калі выйшла першае выданне гэтага зборніка, у сістэме дашкольнага выхавання нічога не змянілася? Калі зыходзіць з фактычнага матэрыялу «Дашкалят», то спраўды нічога не змянілася. Гэты зборнік па-ранейшаму **разлічаны на рускамоўныя дзіцячыя садкі**, для выхавальцаў якіх беларускамоўныя творы дзесяцігоддзямі складалі нейкі другасны «дадатак», фальклорнага ў пераважнасці характару. Дарэчы, у анатацыі гэта і не хваецца: «Зборнік дапамагае выхавальніку дзіцячага сада ў рабоце...», «У кнігу ўвайшлі праграмныя творы для дзяцей...» Праграмныя творы — але згодна якой праграме, калі і кім зацверджанай? Выхавальніку якога дзіцячага садка ён дапамагае?

Па-другое, своеасаблівым «пэрлам» псеўданавуковага стылю і тыпу мыслена з'яўляецца сама прадмова «Ад укладальніка». Напісаная па-беларуску, яна стракаціць рускамоўнымі прыкладамі нахшталь: «Песенькі і пацешкі дапамогуць дзіцяці і заснуць /кальханкі/, і паесці /«Травка-муравка», «Коза рогагая»/, перайсці ад сну да ўмывання /«Водічка, водічка»/; або: «Казкі для дзяцей трох з паловай-чатырох гадоў добра пачынаць з прыказак, напрыклад: «Из-за лесу, с крутых гор едет дедушка Егор...». Нават пераліч аўтараў, творы якіх змешчаны ў зборніку, гаворыць пра тое, якая шкала каштоўнасцей існуе ў свядомасці ўкладальніка: «...вершы С. Маршака, К. Чукоўскага, А. Барто, А. Благінінай, В. Віткі...» Гэта ўжо звычайная метадалагічная хіба, бо **вершаў**, г. зн. твораў С. Маршака або К. Чукоўскага ў перакладзе на беларускую мову, у зборніку **няма**, хаця ў адпаведнасці з назваю яны павінны быць /і нельга тут спасылацца на тое, што гэтых перакладаў няма, яны ёсць, і вельмі добрыя/.

«Дашкалятам». /Укладальнік Л. Аксцюц/. Мінск, «Народная асвета», 1993.

Т. АНДРЭЙЧАНКА

Ізноў паўстае пытанне: для каго напісана гэтая прадмова? У адпаведнасці з якімі навуковымі прынцыпамі? Ці ж гэта найлепшы прыклад — макаранічныя творы Ішкі Мятлева? Дарэчы, прадмова не абыхлалася і без звычайных стылёвых памылак.

Сумны, але тыповы прыклад таго, як пэўныя «навукоўцы» спрабуюць замацаваць так званая двухмоўе, пра шкоднасць якога ўжо неаднаразова пісалася, асабліва калі справа ідзе пра блізкія, роднасныя мовы. лепш ужо было б шчыра напісаць: зборнік прызначаны для рускамоўных дзіцячых садкоў, толькі тады невядома, ці атрымаў бы на Беларусі гэты зборнік такі тыраж — 185 тыс. асобнікаў? А ён атрымаў, бо, як фігавым лісцем, прыхвааў свае мэты беларускаю назваю і жменькаю беларускамоўных твораў.

Ну, нічога, скажучы некаторыя спакійнейшыя людзі, усё ж такі ёсць і беларускія вершы і казкі. На жаль, і яны ў сваёй большасці выбраныя і апрацаваныя /калі апрацаваныя/ зусім без уліку таго, што зроблена папярэднямі. Асабліва яскрава гэта відаць, калі параўноўваеш «Дашкалятам» з папярэднім выданнем такога тыпу — «Чытанкай для дзіцячага сада» /Укл. В. Вячорка, Н. Маскаленка, П. Садоўскі/, выдадзенай у 1990 годзе. Неахайнасць «Дашкалятам» адразу кідаецца ў вочы: у змесце няма нават прозвішчаў тых, хто апрацоўваў беларускія народныя казкі, прынамсі, у наш час. Калі побач з рускаю казкаю ёсць прозвішча М. Булатава або А. Талстога, то прозвішча А. Якімовіча ўвогуле няма. Дык, можа, беларускія казкі падаюцца ў апрацоўцы ўкладальніка? Звычайнае параўнанне сведчыць пра тое, што не, што гэта звычайная перадрукі тых жа, напрыклад, якімовічэйскіх казак. У такім выпадку застаецца думаць, што ўкладальніку на самай справе **ўсё роўна, чые** гэта апрацоўкі або пераклады, бо ён не адчувае асаблівасцей стылю кожнага канкрэтнага апрацоўшчыка. У той жа «Чытанцы» казкі «Курачка-рабка» — руская і беларуская — /абедзве на беларускай мове/ стаяць побач, што дазваляе выхавальнікам выкарыстоўваць у сваёй педагагічнай практыцы, напрыклад, такі плённы метады, як параўнанне, бо падабенства і розніца менталітэтаў народаў, якія склалі гэтыя казкі, робіцца відавочным.

Зусім не выкарыстоўваюцца ў «Дашкалятам» і новыя апрацоўкі беларускіх народных казак, зробленыя Х. Лялько або В. Вячоркам. А зрабіць гэта было неабходна, таму што неадхопы якімовічэйскіх апрацовак — набліжэнне ў стылёвых адносінах да рускай мовы — зараз відавочныя. У адрозненне ад укладальніка «Дашкалятам» аўтары «Чытанкі» не паленаваліся, прайшліся з алоўкам і ўзнавілі першасныя беларускія варыянты многіх казак. Гэта нябачная, але вельмі патрэбная работа заслужоўвае высокай адзнакі з боку бацькоў і выхавальнікаў. Параўнаем: «Што з табою, Пеця?» /«Дашкалятам»/ — «Што з табою, Петрусёк?» /«Чытанка»/; «А Піліпка тым часам вылез з мяшка, паклаў туды цяжкія каменныя...» /«Дашкалятам»/ — «А Піліпка тым часам вылез з мяшка, паклаў туды цяжкага камення...» /«Чытанка»/...

Дарэчы, першае выданне «Чытанкі» /1990 г./ умомант знікла з кнігарняў, паўсюдна выкарыстоўваецца ў педагагічнай практыцы дашкольных устаноў, даваўся чуць шмат станоўчых водгукаў і ад бацькоў. Таму, перш чым выдаваць трэцім выданнем «Дашкалятам» /на дзяржаўнай паперы і за дзяржаўны кошт/, трэба было б сабраць кампетэнтных працаўнікоў на ніве народнай асветы, параіцца з імі і лепей выдаць другім выданнем «Чытанку» або, калі ў рэдакцыйным партфелі штосьці ёсць новае, то гэтае новае, а не бяздумна перадруківаюць метадалагічна памылковыя, якія склад не апрацаваны матэрыялы, які амаль не ўлічвае нашых набыткаў у галіне дашкольнага выхавання.

## «РОЗГІ Ў РОЗНІЦУ»

Рэспубліканскаму чытачу ўжо знаёмы выданні, якія пабачылі свет у Наваполацку, Паставах, Оршы, Слуцку, Кобрыве, Уздзе. У нас, на Гродзеншчыне, падобнай дзейнасцю можа пахваліцца, бадай, толькі Слонім, а больш канкрэтна — тутэйшая ўзбуўненая друкарня. Па паліграфічнай якасці слонімскай кнігі, часопісы, газеты і брашуры намога лепшыя, чым у названых гарадах.

Нядаўна ў Слоніме пабачыла свет кніжка літаратурных пародый Міхася Скоблы «Розгі ў розніцу». Нарадзіўся паэт у 1966 годзе ў вёсцы Паляжын на Зэльвеншчыне. Скончыў Дзяржынскую сярэднюю школу і Белдзяржуніверсітэт. Піша вершы і пародыі. У 1990 годзе ў бібліятэцы «Маладосці» выйшаў яго першы зборнік «Вечны Зніч». У пародыях аўтар трапіна прывімае недахопы ў творчасці нашых паэтаў і з добразычлівым гумарам высмейвае іх. Асабліва шмат пародый у зборніку, дайце веры, на паэтак. Пад пяро М. Скоблы трапілі В. Аколава,

С. Басуматрава, Р. Баравікова, З. Дудзюк, В. Вярба, М. Гудкова, Л. Паўлікава, Л. Рублеўская. Але, мяркую, ніхто з іх не пакрыўдзіцца на аўтара «Розгаў...», а хіба толькі ўсміхнецца.

Не абмінуў М. Скобла сваёй увагай і паэтаў-землякоў з Гродзеншчыны. Тут ёсць пародыі на Р. Тармолу, П. Макаля, У. Мааго, М. Дуксу, А. Лойку, М. Арочку, Ю. Голуба і іншых.

Неяк жартам малады літаратуразнаўца Алясь Бельскі сказаў: «На сённяшні дзень самы здольны крытык у беларускай літаратуры — гэта Міхася Скобла. Яго пародыі — самыя лепшыя рэцэнзіі». Застаецца толькі пагадзіцца з А. Бельскім, а таксама дадаць, што фундатарам кніжкі «Розгі ў розніцу» стала малое прадпрыемства «Вітаўт» з Гародні.

Сяргей ЧЫГРЫН

г. Слонім

## ДАСЦІПНА, ЗАЙМАЛЬНА

У першай кніжцы Аляся Пісьмянкова для самых маленькіх, выпушчанай выдавецтвам «Юнацтва», ёсць акурат тое, што і хочацца бачыць у такіх кніжках: дасціпнасць, займальнасць, шчырасць, неспрэчнасць. А значыць — адсутнічаюць голая дыдактыка, маралізатарства, ускладненасць думкі, вобразныя выкрутасы. Паэт быццам не піша, а прамаўляе свае вершы, выраза бачачы перад сабой маленькага субяседніка, гатоўвага задаць самыя розныя пытанні. А паколькі яны абавязкова рана ці позна прагучаць, аўтар імкнецца як бы апрадзіць іх, раскажваючы пра тое, што і можа зацікавіць хлопчыкаў і дзяўчынак.

Кніжка называецца «Заўзятары». Хто ж яны, гэтыя заўзятары, а калі казаць больш звыклым словам — балельшчыкі? Аднак — у невялічкім вершы, які даў назву зборніку:

Мы глядзім усе праграмы,  
Мы — заўзятары «Дынама».  
Мы за зборную таксама.  
А настаўнік кажа мамам,  
Што не ведаем праграмы.

Такі ж непаседа і герой верша «Рыбак»: «Наш Максім рыбак заўзятары, печкуроў лавіць аматар. Для яго рыбалка — свята: чарвякоў капае... тата».

У вершы «Сны» зноў сэнсавую нагрукку /і педагагічную таксама/ маюць заключныя радкі: «Птушкаферма сніцца лісу, сніцца мішку меду міса. Сніцца зайчыку капуста,

сніць цялятка хлеба лусту». Ну, а што сніцца таму хлопчыку, які кепска вучыцца?

А свавольніку Рыгорку  
Сніцца ў дзённіку пяцёрка.

Аўтар знаёміць сваіх чытачоў-слухачоў з хітруном Алёшкам, якога аніак не паднімець з ложка: «Усё лета да абеду сніць ён сны ў гасцях у дзеда. Кожны ранак бачыць новы — двухсерыйны, каляровы» /«Хітрун»/; з Саўкам ды Грышкам, якія пагублялі кніжкі: «А сабака Рыжык бегаў па двары. А сабака Рыжык згледзеў буквары: «Зацягну ў будку ды чытаць там буду» /«Саўка ды Грышка»/...

А яшчэ героі яго твораў — кот Мікоша /«Мікоша»/, Грып ды Кашаль, што змагаюцца з Апетытым /«Ваякі»/, ганарлівы Ліс, які нічога не мог зрабіць з Вожыкам /«Ліс-разбойнік»/...

Увайшлі ў зборнік і дзве песенькі — «Песенька бабы Карготы» і «Песенька вучонага ката», а таксама казка «Пра цара Міхалку, што любіў мёд змалку». Шкада, але, як на маю думку, апошні твор аўтара менш удаўся, яго псуе відавочная расцягнутасць.

Нельга не сказаць і пра тое, што «Заўзятары» выдатна праілюстраваны мастачкай В. Сакаловай, што дадае кніжцы дасціпнасці і займальнасці.

Алясь МАРЦІНОВІЧ

Літур'ер

## ВЫПУСКАЕ «УНІВЕРСІТЭЦКАЕ»...

У тэматчным плане выдавецтва «Універсітэцкае» на 1994 год ёсць шэраг выданняў, якія зацікавяць лімаўскага чытача. Сярод іх — дакументальная хроніка «Памяць» Краснапольскага раёна, двухтомны зборнік «Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь» /тэк-

сты дакладаў, зробленых на Усебеларускай канферэнцыі гісторыкаў у лютым сёлетняга года/, гістарычны нарыс «Мінск» /урывак са знакамітай кнігі «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества»/, «Беларускі фальклор у сучасных запісах», «Беларускія народныя казкі».

У планах выдавецтва таксама кніга «Тайны народнай песні» А. Гурскага, падручнікі «Рыгорыка» Л. Мурынай, «Педагогіка» І. Харламава, вучэбны дапаможнік «Беларускі музычны фальклор», выданне па тапаніміі «Назвы зямлі беларускай» Л. Лыча...

## «ПЕРШ-НАПЕРШ ПРА... БЕЛАРУСАЎ»

У першым за сёлетні год нумары «Літаратурнага часопіса», што выйшаў у Польшчы пры дапамозе таварыства «Памяць» і Міністэрства культуры і мастацтва, прыцягвае ўвагу зварот да чытача: «У гэтым нумары нашага выдання найбольш месца мы прысвяцілі літаратуры нацыя-

нальных меншасцяў. Не ахопліваем усіх: пішам перш наперш пра ўкраінцаў, беларусаў і летуісаў».

Беларусаў на Польшчы, як сведчыць у «Літаратурным часопісе» А. Алышанскі, не дзе 200-300 тысяч чалавек. Пра беларускую літаратуру, культуру даюць уяўленне гу-

тарка з прафесарам А. Баршчэўскім, які не менш вядомы, як паэт А. Барскі; інтэрв'ю з пісьменнікам С. Яновічам. Пададзены ў перакладзе на польскую мову вершы Я. Чыквіна, З. Сачко, Н. Артымовіч, У. Гайдук, раскажваюцца пра Беларускае дэмакратычнае аб'яднанне.

## ВЫТОКІ НАШАЙ СВЯДОМАСЦІ...

Восьмы нумар часопіса «Роднае слова» адкрываецца артыкулам Л. Гарэлік «Радзіму любяць не па абавязку», у якім разглядаюцца творы Р. Барадуліна, што вивучаюцца ў сярэдняй школе. М. Скобла выступае з нататкамі пра Р. Крушыну «На акропалі казахных сноў». Тамара Мушынская аналізуе раман М. Зарэцкага «Вязьмо» і дае рэкамендацыі настаўнікам —

«Ён умеў бачыць свайго ўлобэнага чалавека...»

Змешчаны артыкул У. Казбура «Прадвесне беларускага нацыянальнага Адраджэння», закончэнне артыкула М. Абабуркі «Мова твораў Максіма Гарэцкага», чарговы раздзел праграмы праспекта па беларускай літаратуры для VII—IX класаў /падрыхтавалі М. Арочка і М. Мушыньскі/, праграма факультатыву «Беларуская

анамастыка» /склала В. Емяльновіч/.

У раздзеле «Культура Беларусі» — публікацыі Т. Шамякінай «Міфалогія» /вытокі нашай сама-свядомасці/, А. Хатэнкі «На прыступах лесавічы вечнай» /восень у прыродзе і чалавечым лёсе/, Т. Габрусь «Калі змоўкнуць і песні і паданні» /нарысы з гісторыі беларускага дойлідства/.

Поэзія

Яўген ХВАЛЕЙ



ТУТ

Мархацоўшчына, Качаноўшчына —  
Сыракомля і Серакоўскі...  
Тут зямля у жыгнёвай абнове  
мне знаёма да кропкі і коскі.

Здэцца, бачу сляды Сыракомлі,  
маладога, з Нясвіжскага замка:  
вось начуе у лузе ён з коньмі  
пад высокую зоркаю самай.

Вунь і котлішча Серакоўскага —  
купка дрэваў, пасаджаных ім,  
ды не простых, пароды заморскае —  
бачна: быў гаспадар пілігрым.

Кацярынінскім трактам будзе  
у Нясвіжскую семінарыю  
ехаць Костусь Міцкевіч з Альбуці —  
шчэ далёка турэмныя нары.

Ён успомніць «дарэктара» першага,  
што тутэйшы быў, з Галавечыц,  
з ім чытаў па складах словы з вершаў  
пры лучыне зімою увечар.

Пэўна ж, тут быў з Панямоні  
паваеннай зранены Пысін.  
Адкрываў ён у сэрцы гармонію  
пазтычную поля і высі.

Я дарогаю еду адною  
у зажынкі, дажынкі, дакоскі...  
Тут зямля у жыгнёвай абнове  
мне знаёма да кропкі і коскі.

●  
На строме завісла сасна,  
на самым ажно краечку.  
А ў голлі трапеча вясна,  
і птушка пяе ў гняздзечку.

Не хочацца думаць, што лёс  
нізрыне яе у прадонне.  
Я думы свае ёй прынёс —  
Яны на яе так падобны.

Хоць думы мае без мяжы —  
ды бачаць краечка над стромай,  
дзе іх за наміткай імжы  
спалоніць спрадвечная стома.

## ЯЗЭПУ ЛЁСІКУ

...Пракурор беларускае мовы.  
/Міхаіла ГРАМЫКА/

«Пракурор беларускае мовы»  
Стаў ахвярай тэрор-пракурораў...  
«Маскалізмы — не нашыя словы...» —  
А таму ты — найпершы вораг.

А таму ты — павечны выгнаннік,  
Пасяленец расейскай зямлі,  
Каб «нацдэмства» твайго паганана  
Больш не чулі ні тут, ні ў Крамлі.

Каб забыў ты сястру і брата,  
Жонку мілую, дзетак сваіх...  
Вось чаму — у Саратаве краты...  
Твае думкі аб родным між іх...

«Успываюць маленства і Нёман...  
Беларускай зямелькі сьну,  
Беражанкі, аўсянкі і жоўны  
Мне давалі там першы свой «святгак».

Там і бацька, і маці, і Ганна,  
Богам дадзена сястрыца,  
Прамаўлялі, як хвалі ўранні,  
Там цячэ гамана, як валдзіца.

Мовы там мае ўсе акадэміі —  
Ад травінкі і да калосся.  
Там я з вамі, нібыта ў Эдэме,  
Лукашы, Тамашы і Антосі.

Зорка Мілавіца незабудкай  
Свеціць ноччу, святанкам і днём.  
Парадніў мяне лёс з Альбуцімі,  
Асабліва з адным — Кастусём.

Мець такога пляменніка кожны  
Захацеў бы на роднай зямлі,  
Калі з зерня малаго Колас  
Нам асветліць радзімы палі.

А яшчэ мне жыццё даравала  
Жонку — доньку Ядвігіна Ш.  
Ах, мая шматпакутніца Ванда, —  
Нібы ў кнігаўкі-птушкі душа.

Меў сяброў самых лепшых на свеце —  
Ігнатоўскі, Ластоўскі, Гарун...  
Іх таксама не лашчыў вецер,  
А страляў навалнічны пярун.

Лёс — майго прозвішча корань...  
Веру,  
нелітасцівы мой лёсе:  
Зорна ўзыдзеш, —  
але не паўторыцца  
У нашчадках —  
над нёманскім плёсам».

ЛІШНІ ДЗЕНЬ  
ВЫСАКОСНАГА ГОДА

Ён — лішні дзень...  
Апошнія хвіліны  
сцякаюць, быццам кроплі з ледзяша.  
Але чаму пад сосны і хваіны  
не хоча адпусціць яго душа?

Ён — лішні дзень...  
А для каго? Для года?  
Не, году ён патрэбен, як і мне.  
Яшчэ пакуль — зімовая прырода,  
і сэрца не расчуліць ёй  
вясне.

Ён — лішні дзень?  
Не, ён зусім не лішні,  
калі ў цябе ў запасе, можа, дзень,  
і ты стаіш адзін прад Усявышнім,  
і недзе апраметная гудзе...

Ён — лішні дзень...  
І год з ім нешчаслівы?  
Ну, што ж, няхай...  
Але ж ёсць гэты самы дзень,  
калі імгненні, хвілі ты імкліва  
спрабуеш затрымаць, бы ўласны цень.

Бо ты не ўсё паспеў зрабіць,  
не здолеў...  
І голас твой націнаю дрыжыць...  
Мо ў гэты дзень каўтнеш глыток ты волі,  
а з воляй слаўна хоць бы міг пражыць...

## ТРЫЯЛЕТ

Па першапутьку ходзіць звер,  
Ляціць нязнаным шляхам птушка.  
А ты збаяўся першапутька —  
Па першапутьку ходзіць звер?

Таму і страшна, сцішна, пудка,  
І першапутьку недавер?  
Па першапутьку ходзіць звер,  
Ляціць нязнаным шляхам птушка.

Нашу у сэрцы двух анёлаў...  
Якому з іх перамагчы?  
Дрыжыць палестак свечкі квола  
на дошцы восенскай начы.

## НАДЗЕЯ

Мае сны без цябе пустыя.  
Спаць кладуся — нібы ўміраю...  
Сам спаліў за сабой масты я,  
калі вымавіў: — Не кахаю...

Ды з надзеяй аб новай стрэчы  
ад самога сябе употай —  
непатушанай кіну свечку  
я у храме сваёй самоты.

## КРАІНА НАЧЫ

Мы маўчым, мы зацята маўчым.  
Нашы душы аблыгала плесень...  
А на поўдзень — краіна Начы,  
і грутан сёння — сімвал Палесся.

Ды адчай немагчыма схаваць.  
Як душу не ачысціць нідзе.  
Мне Радзіму упопьмах шукаць  
па сцяжыне, што з ночы вядзе.

Беларусь, мая хворая маці,  
са слязою Сажы на ічацэ,  
у парваным чарнобыльскім плаці  
пачарнелым Сусветам брыдзе.

## ТЫ ТАК ХАЦЕЛА

Выйду ў туман і стану  
сам, як туман, самотны.  
Сее слату падману  
погляд вачэй халодных.

Цешся сваёй красою.  
Восень — твая стыхія.  
Покуль каса пятлёю  
не упадзе на шыю.

Стане туман расою —  
ад перапёлак слёз...  
Выгнецца стан лазою  
супраць віровых лёзаў.

Вось я і стаў туманам,  
як ты таго хацела.  
Пацерам знік парваным,  
плачам душы бясцелады.

Проза

БЫВАЕ так стоміцца за тыдзень,  
што цэлую нядзелю праляжыш на ка-  
напе, чытаючы бульварную белетрыс-  
тыку, і толькі падвечар спахопіцца,  
дый разгорнеш томік Артура  
Шопенгаўэра, пачнеш праглядаць і  
ставіць на маргінэзе ў тэкста розныя  
значкі: + /крыжык/ — кепска, ?  
/пытальнік/ — няўцямна, V /птушка/  
— згода, W /дзве птушкі/ — варта  
вярнуцца. Наранку, у панядзелак гля-  
неш на ўсе свае кручкі, кропкі і рыскі  
ды падумаеш: суцэльнае вар'яцтва. А ў  
сераду ці чацвер усё ж занатуеш сякія-  
такія думкі, сам не ведаючы нашто.

Немагчыма выйсці за межы ўласнай  
індыўдуальнасці, але варта паспраба-  
ваць.

Самы танны гатунак гонару — на-  
цыянальны гонар... Чытаеш у  
Шопенгаўэра. І можна верыць, калі не  
чытаць наступнае... Немцы свабодныя  
ад нацыянальнага гонару і гэтым да-  
юць доказ сваёй уласнай сумленнасці.

Сапраўднае задавальненне немаг-  
чыма атрымаць без абмежаванняў і  
запатрабаванняў.

Адважыцца на самазабойства можа  
самы здаровы і нават вясёлы чалавек,  
калі велічыня пакутаў або немінучыя  
бялоты пераадолець жах смерці... Уба-  
чыш у Шопенгаўэра, і ўзнікае пытан-  
не. Ці зможаш ты пераадолець жах  
смерці? Вядома! Раней ці пазней, а ўсе  
там будзем.

Ты маеш утрая менш, чым маюць  
цябе. Маёмасць — палон добраахвот-  
ны і салодкі. Кожная прыдбаная рэч  
толькі павялічвае залежнасць.

Ёсць кнігі, якія не трэба вяртаць,  
нават калі табе давалося доўга выпро-  
шваць і абяцаць, што заўтра абавязко-  
ва вернеш. Па такіх кнігах гаспадар сам  
мусіць прыйсці, чым і давядзе, што  
яму кніга патрэбна больш, чым табе.

Апранахі блазнаў і каралёў адноль-  
кава зіхаткія. Зусім не прыныпова  
тое, што ў аднаго золата сапраўднае, а  
ў другога — штучнае, бо іх словы  
здатныя выклікаць адно ўсмішку.

Кожная нацыя смяецца з іншых,  
тым часам як іншыя пасміхаюцца з яе.  
Шкада, што з Твайх беларусаў  
пасміхаюцца вельмі мала. Зрэшты, та-  
кая і нацыя.

Выбачай, а Ты ніколі не заўважаў,  
што ў прозвішчы Шопенгаўэр хаваецца  
ца Шапэн?

Няўжо слава прыйдзе тады, калі Ты  
канчаткова страціш гонар?

Ты любіш павагу да сябе толькі за  
перавагу, якую яна дае над іншымі, за  
жывельную вагу.

Каму не трэба саступаць, дык  
царкоўнікам і жанчынам. А Ты ўвесь  
час саступаеш, асабліва апошнім. Сце-  
ражыся, бо ўсё больш і больш трапля-  
юцца на шляху царкоўнікі і жанчыны  
ў адной асобе.

Злапамятнасць і злараднасць — два  
слупы, на якіх трымаецца нацыяналь-  
ная годнасць, бо нацыя не павінна  
нікому дараваць нават дробныя напа-  
ды на свае правы. Таму на занятках па  
гісторыі Ты вывучаў розныя крыўды,  
бойкі ды войны. Вось таму на ўсіх  
скрываюцца ўслаўляюцца забойст-  
вы ды забітыя, крыважэрнасць, назва-  
ныя подзвігамі. Вось і святкуюцца ва-  
енныя перамогі ўсенародна. Не  
ўдзельнічай у гэтых урачыстасцях.

Быку падабаецца бык, аслу — асел,  
свінні — свіння... Чуеш у Эпіхарма.  
Можа, таму, спрабуючы ўявіць Бога,  
Ты малюеш чалавек? А можа, Бог,  
ведаючы слабасці і абмежаванасці Твае,  
з'яўляўся ў вобразе любімым і зразуме-  
лым? Наніто Усемагутны патакае сла-  
бому? Адкажа паэт Эпіхарм... Быку  
падабаецца бык!

У нарэдных людзей, якіх пераваж-  
ная большасць, ёсць патаемны пароль:

Эдуард АКУЛІН



## АГОНЬ

Хто сказаў, што агонь не жывы,  
той не бачыў агню жывога...  
Зніч алтарны — заўжды жывіць  
мне душу чысцінёю Бога.

Папракаем, што часам злым  
ён бывае, а самі злыя.  
Хай агонь, што гарыць дваім,  
будзе добрым, павек не дыміць.

Калі час, нібы воск, збяжыць  
на апошняга дня імшы,  
не спяшайце агонь тушыць,  
ён — маяк на шляху душы.

## ТУПІК

Здавалася — шлях невешчечны.  
А сталася — вечнасць, як міг.  
І вось ужо фарамі стрэчны  
міргнуў — асцярожна, тупік...

Не скінуўшы ходу — навошта,  
з надзеяй кудысьці паспець,  
душа — галубінаю пошгай,  
якой зачакалася Смерць.

## СУСТРЭЧА

За дзень нерыбакі — прэміяй  
была мне галзіна позняя.  
У сціплым убранні Евіным  
цябе сустракала возера...

І вёслы, і голаў страціўшы,  
не помню да гэтых дзён, —

цябе я спаймаў, ці трапіў сам  
у чараў тваіх палон.

Блукаю здзічэлым берагам,  
зарослай сцяжынай памяці,  
упарта ў падман не верачы  
разгубленых слоў русалчыхных.

●  
Ад нараджэння — навырост  
жыццё нам звыш наканава...  
Пакуль лостэрка неба Лёс  
не захіне радном тумана.

І апусцелы цела гляк,  
дзе успамінаў прысмак горкі,  
душа пакіне — і няўзнак  
пераўвасобіцца у зорку.

Каб, перамогшы хаос сноў  
і спробу самаадрачэння,  
цярновым шляхам да асноў  
прайсці за міг да узнясення.

## СОН

Лістапад за астатняй лістотай  
шле паўночных вятроў чараду.  
Я па снезе, што выпаў употай,  
да цябе на спатканне іду.

У чаканні чулівай пшчоты  
знерухомеў разгублены сад...  
Гэты снег і каханне употай  
нам з табой падарыў Лістапад.

— А на снезе кахаць ты умееш?..  
Шлюбным ложкам хай стане нам ён.  
А прачуся — і ўсё зразумею:  
гэта — сон, гэта — восенскі сон.

●  
Нашу у сэрцы двух анёлаў:  
святла анёла і начы.  
Адзін чароўны мае голас,  
другі насуплена маўчыць.

Адзін кахае да знямогі,  
другі нянавісцю гарыць.  
Адзін заве у службі Богу,  
другі — Люцшпару служыць.

Адзін ахоўвае ад звадак  
і чорных дум у галаве.  
Другі спакусіць хоча здрадай,  
душу маю на часткі рве.

прэч заслугі. І калі ты хоць на крок выйдзеш наперад, дык адразу пачуеш за спінаю абразы і знявагі, якія выканае хор пасрэднасцяў.

Слава кампануе свае карціны такім чынам, што ў адзін тэлевізійны кампот трапляюць зусім розныя асобы: генералы і шарлатаны, міністры і фігляр, мільянеры і спевакі. Табе застаецца толькі выкінуць злучнік, замяніўшы яго на дэфіс, і зрабіць выснову. Генерал-шарлатан, міністр-фігляр, спявак-мільянер — вось яны, абраннікі народнай славы. Мае рацыю Шопенгаўэр.

Адам ГЛОБУС

# КАНТАМІНАЦЫІ

Занатоўкі эгаіста, напісаныя з нагоды чытання Артура ШОПЕНГАЎЭРА

калі піша... Слава сярод сучаснікаў нячаста ператвараецца ў трывалую памяротную славу.

Як пазбегнуць найвялікшай страты — смерці маці? Пайсці з жыцця раней! На што было пытацца?

Абмяжуй уласныя патрэбы і пазбегнеш большасці расчараванняў, але тады не атрымаеш і сапраўдных задавальненняў. Выбірай.

Можаш уласны вопыт параўнаць з тэкстам кнігі, а зробленыя высновы — з каментарам. Можаш рабіць і наадварот: змястоўныя кнігі залічваюць ва ўласны вопыт.

Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па запатрабаваннях. Існуе і такая схема пабудовы грамадства. Але чым большыя здольнасці, тым меншыя запатрабаванні, і наадварот. Таму здольнікі маюць мінімум, а патрабавальнікі максімум, дый тое тэарэтычна; у жыцці яны амаль роўныя, бо прыхоўваюць і здольнасці і запатрабаванні. Хавайся.

Ілжывасць — вось мова, зразумелая ўсім народам, на ўсіх нарадах і ва ўсе часы.

Калі падманваеш дарослага, перажываеш менш, чым падмануўшы дзіця, бо да дзіцяці ставішся досыць сумленна, амаль як да самога сябе. Падманутага заўсёды шкада.

Унутраная пустата і незадаволенасць — вось што гоніць чалавека ў снуолкі, у вандроўкі і на чужыну... Прачытай у Шопенгаўэра. Але ёсць жа стома ад самога сябе, ад навакольнага краявіду, ад перанасычанасці пастаянствам. Тады, каб адлучыць смак адзіноты, руш у падарожжа ці наладжай дыспут і ўдзельнічай у спрэчках.

Ты баішся адзіноты прыблізна так, як і смерці. Твая вера ў жыццё пасля смерці нагадвае спадзяванні літаратара, які думае, што ягоныя творы калі-небудзь дый працягаюцца.

Лепей адразу запісаць сваё меркаванне, чым прылюдна яго выказаць. Спакайней жыць літаратарам, чым вастрасловам. Вядома, цяжка стрымлівацца, бо думка нараджаецца ў роце, а не дзюбцы алоўка.

Было б добра, каб Ты зразумеў, што існуюць чатыры арыстакраты: арыстакратыя ўлады, арыстакратыя капіталаў, арыстакратыя розуму і арыстакратыя ад нараджэння. І было б яшчэ лепей, каб Ты не рабіў спробы садзіцца адразу на чатыры крэслы.

Дзень — маленькае люстэрка, у якім адбіваецца ўсё жыццё. У геніяльнага чалавека не бывае бяздарных дзён. Ёсць у яго сумныя хвіліны, вясёлыя імгненні, трагічныя тыдні, а

бяздарных дзён няма. Таму дастаткова чалавеку таленавітаму апісаць адну сустрэчу з геніем, каб Ты зразумеў і ўбачыў веліч выбітнай асобы.

Ёсць літаратары, якія свядома вяртаюць свае найчарнейшыя ўспаміны, занатоўваюць гідкія сны ды брыдотныя фантазіі. Героі такой творчасці атрымліваюцца найбліжэйшыя да народа. Ты можаш асудзіць творы падобнага кшталту, а можаш іх выкарыстаць — апрацаваць, як апрацоўваецца фальклор.

Бяздзейнасць — справа невыносная, амаль нездымная. Толькі вельмі мужны чалавек можа абраць бяздзейнасць за асноўны занятак.

Не выбірай за арыенціры мроі і фантазіі, бо разаб'еш лоб аб рэальны слуп.

Пакуты творцаў зазвычай беспадстаўныя: мастаку здаецца, што рэальныя карціны горшыя за ўяўныя, а літаратар перакананы, што яшчэ не напісаў вартага твора.



Задумвайся не над набыткамі, а над стратамі. Радуйся не прыдбанаму, а нязгубленаму. Лепей свядома аддай, чымсьці выпадкова займеся.

Як ужо казалася, да смерці бацькоў не падрыхтуешся.

Не спяшайся з перакладам уласных твораў на іншыя мовы, бо гэта не ідзе на карысць Тваёй сям'і, Тваёй дзяржаве і Тваёй нацыі. Неперакладнае, ненадрукаванае, нявыказанае ўтрымліваюць у жыцці.

Найбольшасць папрокаў выслухоўваеш з-за непаслядоўнасці. Ну, а як можна быць паслядоўным, калі сама прырода выступае супроць запланаванасці?

Сеў палуднаваць. Жонка наліла ў талерку наварытае капусты з мясам і забяліла смятанай. Падносіш прышую лыжку да рота і чуеш: пад вакном зацягнулі пахавальны марш. З поўнай лыжкаю ўстаеш і са свайго пятага паверху бачыш: з пад'езда выносяць труну з нябожчыцаю. Мітуслівы лысы фатограф ладзіць здымкі. Труну нахіляюць так, што нябожчыца ледзь не выкочваецца на асфальт. Фатограф паспявае падтрымаць труп. А вось капуста з лыжкі вывернулася на твае адпрасаваныя нагавіцы. Ёсці, вядома, не хочаша. Звычайнае запланаванае палуднаванне ператвараецца ў пакуту. Ты ледзь-ледзь прымушаеш сябе зрабіць адзін глыток чорнае кавы. Званок у дзверы. На парозе стаяць дзве дзяўчынкі ў святочных сукенках. Большая, дзевяцігадовая — аднакласніца тваёй дачкі. Яна і пытае... А дзе Ваша Ядзя? У школе. А вы чаму не на ўроках? А ў нас бабуля памерла, — алкавае меншая. Мы Ядзі цукеркі прынеслі, — дадае большая. На дзіцячых тварах ззяе натуральная радасць. Недарэчнасць, але дзеці прыйшлі падзяліцца не горам, а радасцю. Ты не можаш папракнуць дзяўчатак, толькі цукеркі выкідаюць у смецце.

Лепш сутыкнуцца з прыроднай непасрэднасцю, чым назіраць тэатральную няшчырую паслядоўнасць.

Знайшоўшы мэту жыцця, пачынаеш пошук сродкаў дзеля яе ажыццяўлення і неўзабаве разумеш: у ахвяру мэце трэба аддаць уласнае жыццё. А ці варта мэта, хай сабе і найвышэйшая, каб губляць жыццё? Пэўна ж, не. Лепей адмовіцца ад мэты жыцця дзеля самога жыцця. Так яно і здараецца.

Асэнсоўваць непатрэбнасць усялякай вайны варта ў цышыні і на адзіноце, бо ў акапе табе не будзе калі падумаць нават пра вайну.

Калі не знойдзеш сабе занятак, ён сам знойдзе цябе. У большасці сваёй гэта будзе нікчэмная і пустая страта часу: п'янтва, распусныя вандроўкі, глядзненне ў тэлескрынку...

Каб ператрымаць чорныя часы, бывае дастаткова ўявіць чарнейшыя хвіліны.

Заўважаеш — узненавідзеў свет: гэта блага, тут кепска, паўсюль цёмна, людзі — ворагі, няздары, пачвары. Крочыш бязмэтна. Сцюдзёныя проймы світчуць паміж бруднымі будынкамі, шархаюць пакамечанымі газетамі. Пад чаравікамі плюхае раскіслы снег. Насустрэч сунецца чырванатысае стварэнне з сінім носам дый слязлівымі вочкамі. Дзякуй табе, Божа, што не даў мне такога твару! — думаеш Ты. Вось і палёгка.

Нікога не чапаш, каб толькі не караналі Цябе. Не выходзіць. Лезуць і лезуць, нібыта хочучь Табе дапамагчы жыць.

Ветлівасць — навука суіснавання.

Калі не стае ведаў, каб размаўляць і падтрымліваць разумныя адносіны, тады звяртаюцца па дапамогу да спіртнога, тытуню, кавы і гарбаты. Памятаеш, быў мастак, які ўтварыў нават суполку тартаедаў?

Задумвацца, вось што цяжка. Знойдзецца няшмат людзей, здатных на такую, здаецца, прасценькую справу. Значна лягчэй услухоўвацца, прыняюцца, халзіць — дзейнічаць. Большасць людзей наогул не можа сядзець спакойна, яны ці то пастукваюць пальцамі па сталю, ці то качаюць шарыкі з хлебнага мякішу. Іхнія вочы і вушы насцярожаныя, пільныя, як у жывёлы. Не памылішся, сказаўшы, што жывапіс і музыку ўспрымае нават котка, а вось задумвацца можа толькі чалавек і далёка не кожны.

Любоў — з'ява суб'ектыўная, шчырая, жаночая і сляпая, а вось павага — аб'ектыўная, мужчынская рэч, яна асветлена Тваімі развагамі і розумам.

Пялюшкі заўсёды чорныя.

Сяброўства ўмацоўваюць не прызнанні ў любові і павазе, а разгадванні патаемных учынкаў, якія сябра намерваўся схаваць ад Цябе.

Пазбягай стасункаў з людзьмі нікчэмнымі...

Асабліва небяспечны ў гэтых адносінах тэлефон, бо чужы голас адразу трапляе ў тваю свядомасць. У пакоі, дзе стаяць тэлефонны апарат, немагчыма засяродзіцца, немагчыма займацца творчасцю.

Тэлефонны даведнік — пранумерованая безабароннасць.

Навучыся заўважаць і адрозніваць тых, хто ўладкоўваецца ў мяккі фатэль, і тых, хто сядзе на мулкі ээдлік.

Два разы пачынаць сяброўства з адным і тым жа чалавекам — глупства. Але, па Тваіх асабістых назіраннях, робіцца гэта менавіта два разы. Адной

сваркі з сябрам недастаткова, каб пераканацца ў непатрэбнасці сяброўства.

На першы погляд, дзяржава — пабудова антыпрыродная, бо яна імкнецца забараніць дзве з асноўных праяў эвалюцыі: падман і забойства. Але пры больш пільным разглядзе заўважаеш: калі з дапамогаю законаў ды пакаранняў дзяржава здольная збольшага забараніць гэтыя праявы на ўласнай тэрыторыі, дык адразу ж распачынаецца вайна з суседнімі дзяржавамі, яна сама пачынае падманваць і забіваць. Дзяржава вымушана забіваць чужых і сваіх, каб не забіваць адно сваіх. Дзяржава — прыродная пабудова, як статак, як зграя, як ганья. Пазбягай дзяржаўных узнагародаў.

Як вока бачыць знешняе святло, а вуха чуе навакольныя гукі, так розум рэагуе на свет духоўны.

Ёсць асобы, якія падпарадкавалі свой розум воку — жывапісцы, ёсць асобы, якія ставяць вышэй за ўсё гук — музыкі, а трапляюцца і такія, што пах прыладжваюць у чырвоны кут — парфумеры. З лупавокіх, вушастых, насатых, рукастых ды языкатых складаецца большасць чалавецтва.

Разумных, а тым больш духоўных зусім мала.

З большасцю знаёмых Ты перастаў бы вітацца, каб толькі пачуў, што яны гавораць пра Цябе за вочы. Дый яны перасталі б з Табою размаўляць, каб даведаліся, што Ты пра іх думаеш. Што зробіш... Патаемныя словы і думкі найцікавейшыя.

Любоў, як і сяброўства, залежыць ад прысутнасці і адлегласці. Чым бліжэй любі чалавек, тым лягчэй захоўваць з ім добрыя адносіны. А вось каханне вымагае адсутнасці, яно існуе ў тваім уяўленні. Рэальная прысутнасць каханага чалавека, блізкасць разбураюць цнатлівае пачуццё.

Агрэсіўнасць ідзе ад неразумнасці. Але не кажы, што ад розуму сыходзіць падман і хітрасць, бо і яны выцякаюць з неразумнасці. Разумнасць — гэта спакой.

Ветлівасць — умоўнасць, такая ж самая, як і папяровыя грошы. Калі разумнасць — залатая манета, дык ветлівасць, выхаванасць, далікатнасць — запамальчаныя ад штолдэннага ўжытку банкноты. Толькі памятай: па хлеб не пойдзеш з залатым талерам.

Калі сапраўды збярэшся вучыць іншых, не забудзься ўзяць кій ды надзець шлем.

Лепей на поўным сур'есе пахваліць сябе, чым у жартоўнай форме прыўдымаць дурня.

Забывацца на кепскія ўчынкі іншых яшчэ паўбяды, а запамятаеш уласныя кепскія дзяянні, дык лічы, што згалеў.

Моц халаднакроўных гадаў у тым, што яны здатныя не толькі ўкусіць, а ў далатак і атруціць. Кінжал ды келіх з атрутаю — Твая зброя, калі разумны і мужны. Зрэшты, атруту можна выпіць самому, не раўнуючы як Сакрат.

Пастаяннасць зменаў стоміць і адначасна супакоіць.

Калі паверыш у пастаяннасць змяненняў, даведзешся прыняць і памылковасць любога выніку, бо ён не зможа быць канчатковым.

Гадзіна ў дзіцяці ўтрая даўжэйшая за гадзіну ў дарослага.

Згадай, як ты, хлопчыкам, сядзеў каля печы, чакаючы, калі дзед Бронік вернецца з працы, як не хапелі паўзні стрэлкі гадзінніка, што ўзвышаўся на буфэце...

Nil admirari — нічаму не здзіўляцца! Вось лозунг, пад якім лёгка паміраць.

Любоў да грошай павялічваецца з узростам.

Успомні, як любяць старыя перакрываць адзін аднаму, хто колькі даў унукам на цукеркі.

Любіць сябе проста, а паважаць цяжка.

# ПАДАРУНАК ДЛЯ ІНТЭЛІГЕНТАЎ

**«Музычная культура гарадоў Беларусі ў XVIII стагоддзі» — гэтае выданне, што пабачыла свет ў канцы мінулага года, папоўніла, як вядома, спіс бібліяграфічных рэдкасцяў. Выдавецтва «Навука і тэхніка» падаравала чытачам у паліграфічных адносінах амаль бездакорна падрыхтаваную кнігу. А дзякуючы яе аўтару мастацтвазнаўцу Вользе Дадзімавай з'явілася цудоўная і рэдкая магчымасць — адкрыць для сябе мноства невядомых звестак пра колішнюю гарадскую музычную культуру на землях, што ўваходзяць у сучасную Беларускую дзяржаву.**

Аднак было б несправядліва казаць, што тут раскрыты шэраг формаў толькі музычнага жыцця, музычнай культуры пэўнага рэгіёна. Праблема трактуецца аўтарам у нейкім сэнсе інтэрдyscyплінарна — у спалучэнні звестак з чыста музычнай сферы і праблем ды пытанняў агульнагістарычнага характару, у звязку іх з разглядам асаблівасцей характару і побыту розных насаслоўяў, розных пластоў тагачаснага насельніцтва з практыкай каталіцкай і часткова праваслаўнай царквы, з тэатрам, школьным выхаваннем. Я спецыяльна падкрэслваю гэтую рознабаковасць асвятлення, здавалася б, вузкапрафесійнай тэматыкі, бо лічу, што кнігу В. Дадзімавай з аднолькавай цікавасцю прачытае і музыкант, і педагог, і мастацтвазнаўца, ды іншы інтэлігент іншай спецыяльнасці, які цікавіцца гістарычнай мінуўшчынай Беларусі, Польшчы, Летувы, мінуўшчынай кожнай іншай еўрапейскай краіны найцікавай эпохі барока. І паўтару: асабліва таму, што гэта кніга — адкрыццё, адкрыццё невядомых старонак вельмі багатага мінулага.

Кніга мае не толькі тэндэнцыі інтэрдyscyплінарныя /што ў сваю чаргу сведчыць пра шырыню і глыбіню зрудыцы і ведаў яе аўтара/, але і інтэрнацыянальныя. Бо яна разглядае з'явы, асобы, інстытуцыі, установы, аб'яднанні ды іншыя формы вельмі разнастайнай дзейнасці ў гарадах беларускіх земляў XVIII ст.,

непарыўна звязаныя з культурай некалькіх народаў, перш за ўсё польскага, летувіскага, беларускага, с жыватворным уплывам прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцей /напрыклад, немцаў, італьянцаў, чэхаў і інш./, якія ўносілі сваю часцінку ў будаўніцтва падмурка беларускай музычнай культуры. І тое, што ў яе нацыянальныя элементы пастаянна «ўплыталіся» элементы культуры іншых народаў, — не бяда яе, а яе вартасць. Бо гэта шліфавала яе грані, далаўняла найважнейшымі кампанентамі, узбагачала шматвяковымі еўрапейскімі традыцыямі.

Нацыянальная культура толькі тады з'яе ўсімі фарбамі вясёлкі, калі яна здолела ўвабраць у сябе ўсё лепшае ад іншых народаў, нацыянальных культур, агульначалавечыя каштоўнасці. Часам, на пэўным этапе /напрыклад, у тым самым XVIII ст./, яна можа быць вельмі цесна знітаная, пераплетена і нават «растворана» ў культуры народа з больш старадаўнімі і моцнымі вытокамі і традыцыямі, трывала звязаная з найбольш прагрэсіўнымі тэндэнцыямі цывілізацыйных, культуралагічных, культуратворчых працэсаў. Так, пэўна, было і ў музычнай культуры беларускага народа, якая ў разглядаемую эпоху /як і значна раней/ найцесней чынам сплалася з музычнай культурай /і не толькі/ польскага народа. Гэта было абумоўлена тагачаснымі гістарычнымі ўмовамі і

рэаліямі штодзённага жыцця.

Можна было б, напэўна, адзначыць і зваротную з'яву. Многія элементы польскага музычнага і тэатральнага жыцця XVIII ст. развіліся менавіта ў гэтым рэгіёне, з якім звязана замацаваная ў XX ст. дзяржаўнасць беларускай нацыі.

Вядома, як зліваліся працэсы, характэрныя для музычнага жыцця беларускіх гарадоў, з агульнымі тэндэнцыямі развіцця польскай культуры: адбывалася ж гэта ў адным дзяржаўным утварэнні, якое аб'ядноўвала ў той час некалькі народаў. Менавіта гэта ўдалося ярка адлюстраваць В. Дадзімавай у сваёй кнізе.

На падставе вывучэння і аналізу значнай колькасці знойдзеных крыніц /пра іх мы пагаворым далей/ В. Дадзімава пабудавала ўсю цэласную канцэпцыю шматпланавай музычнай культуры, узноўлена цікавая і багатая рэтраспектыўная панарама музычнага жыцця беларускіх гарадоў у XVIII ст. І разгледжаны тут не толькі тыя найбольш вядомыя і значныя ў сферы музыкі і тэатра цэнтры /безумоўна, неадлучныя ад іх феадальных уладальнікаў, дзякуючы любові да мастацтва і мецэнацтву якіх так бліскуча развіліся яркія асяродкі культуры, засяродзіўшы ўзоры архітэктуры, прыгожых мастацтваў — жывалісу, скульптуры, багацейшыя зборы кніг, нот, музычных інструментаў і, зразумела, прыцягнуўшы таленавітых людзей мастацтва/. Гэта перш за ўсё Нясвіж, Слонім, Гародня, Слуцк /пра іх найбольш звестак/, а таксама Шклоў, Віцебск, Магілёў, Мінск, Наваградак, Дзярэчын /пра іх звестак значна менш/ і шэраг іншых, згаданых толькі эпизадычна /Ружаны, Жыровічы, Орша, Брэст, Свіслач, Ашмяны і інш./.

У выніку, відавочна, шматгадовых /бо аператыўна такую колькасць матэрыялаў немагчыма адшукаць/ і стараных пошукаў, даследавання крыніц, аналізу і абгульнення розных

звестак пра гэтыя гарады аўтаркай выяўленыя разнастайныя формы музычывання, музычнага жыцця, шматлікія прозвішчы музыкантаў — кампазітараў, дырыжораў, сляды існавання разнастайных музычных капел, асяродкаў музычнай адукацыі і іншых сведчанняў інтэнсіўных праў музычнай культуры. Гэтыя звесткі леглі ў аснову метадалагічнай канструкцыі кнігі, абумовіўшы назвы раздзелаў і падраздзелаў і, натуральна, іх канкрэтны змест.

Заўважу, што В. Дадзімава выявіла такую вялікую колькасць канкрэтных звестак, поўнае падрабязнае апісанне якіх магло б скласці шмат тамоў. Ёй давялося /зусім зразумелыя сумасныя цяжкасці арганізацыйна-фінансавыя паліграфічныя, што ўзнікаюць перад кожным, хто спрабуе выдаць сваю працу/ адмовіцца ад больш падрабязных каментарыяў асобных прыводзімых ёю звестак, шырокага апісання шэрагу з'яў і асоб, абмежаваўшы сябе пераважна выкладаннем канкрэтных фактаў.

Абодва раздзелы з уступам /дзе разглядаюцца гістарычныя ўмовы беларускіх земляў, што ўваходзілі ў XVIII ст. у Рэч Паспалітую, а таксама характарызуецца частка даследаванай аўтарам літаратуры/ і заключэннем займаюць 130 старонак кнігі. Аднак больш за 70 наступных яе старонак займаюць вельмі важныя і істотныя дапаўненні. Сярод іх — 14 нотных прыкладаў /да таго ж, у «асноўным» тэксце кнігі, побач з ілюстрацыямі, ёсць яшчэ некалькі нотных, пераважна факсімільных, прыкладаў/ і значны, лікам 513 пазіцый, спіс літаратуры і крыніц. Восем менавіта тут мы бачым, як многа інфармацыйнай «руды» давялося «перакапаць» В. Дадзімавай, каб здабыць уключаныя ў кнігу звесткі. Тут і 280 друкаваных крыніц — кніг на беларускай, рускай і польскай мовах. Тут і шэраг нумароў газет /22 назвы/, выдадзеных на польскай мове. Тут і 93 пазіцыі крыніц з 11 архіваў Беларусі, Летувы, Украіны, Расіі, Польшчы, сярод якіх рукапісныя архіўныя дакументы на старапольскай, лацінскай, французскай, нямецкай, рускай мовах /інвентарныя вопісы гарадоў, палацаў, замкаў, касцёлаў і манастыроў, рэестры

# ІХНЯЯ МАЦІ — ЕФРАСІННЯ ПОЛАЦКАЯ

**Уяўленне аб манастыры, якое з дзяцінства склалася ў мяне з кніг ды кінафільмаў, было прыкладна такім: абавязкова — высокая непрыступная агароджа, абавязкова — жалезныя, з цяжкімі засовамі дзверы, у самім манастыры — абавязкова паўзмрок, ціша, прыгнечанасць, а яго насельнікі, вядома ж, пахмурныя істоты, непрыветныя да нас, тых, хто не носіць манаскага адзення. Гэтае ўяўленне трывала да таго часу, пакуль не давялося бліжэй пазнаёміцца з жыццём жаночага манастыра ў Полацку, таго самага, які быў заснаваны самой Ефрасіняй Полацкай. Жыццё ў ім аднавілася зусім нядаўна, падчас нашых агульных грамадскіх перамен.**

Па-першае, ніякай непрыступнай агароджы вакол манастыра няма. Не, яна павінна быць, але калі яе цяпер узвесці па гістарычных слядах /а як жа інакш рабіць у Полацку?/, то ў тэрыторыю манастыра трапяць два жылыя дамы, у якіх жывуць, здаецца, ці не дванаццаць сямей. Кватэры далёкія ад камфартабельных: адзін з дамоў — былая манастырская стайня. Таму жыхары, вядома ж, не супраць атрымаць новыя, з усімі выгодамі. Кажуць, нібыта ўжо і было нейкае афіцыйнае рашэнне па высяленню, але яно знікла пад сукном нейкага начальніка. І вось цяпер манахіні моляць Бога і просяць мясцовае начальства адшукаць тую паперу. А знайсці яе трэба. Хоць бы дзеля таго, каб тэрыторыя манастыра стала падобнай да манастырскай і каб палачане, якія не хочуць ведаць запаветаў «не крадзі», не зразалі ў свае мяхі капусту з манастырскага агарода, не кралі бульбу, не ласаваліся морквай, агуркамі ды памідорамі. Гэткая вось суровая праўда жыцця, калі толькі гэта можна назваць праўдай, а не крыўдай.

Але раней было горш: келлі чатырнаццаці манахінь і паслушніц, якія

першымі прыехалі сюды, напачатку знаходзіліся ў адным доме з кватэрамі людзей, далёкімі ад паняццяў хрысціянскай маралі. Сёстрам даводзілася чуць і насмешкі, і кіпны, а то і брудную лаянку. Цяпер трохі лягчэй. Праўда, і палачане, турысты, якія наведваюць манастыр, адчуваюць сябе тут даволі ўпэўнена. Шматлікія фотаапараты экскурсантаў часта фіксуюць даволі кантрастную сцэну: групу турыстаў у шортах на прыступках царквы Ефрасіні, а дзе-небудзь збоку той самы аб'ект ў схопіць і постаць у чорным адзенні, з апушчанымі долу вачыма. І разлятаюцца па свеце здымкі, на заднім плане якіх постаці тых, што некалі раз і назаўсёды зрабілі выбар — служэнне Усявышняму. Служба гэтая — не з лёгкіх. Але каго гэта турбуе, каму трэба абыходзіць, апроч іх саміх?

... З маці Аляксандрай мы гутарым у Крыжаўздзіжанскай царкве. Да вячэрняй службы застаецца яшчэ дзве гадзіны, пакуль што ў храме ціха, пуста. Маці Аляксандра на дзесьці гадзіну маладзейшая за мяне, і ў мяне з цяжкасцю паварочваецца язык называць яе маці. На пачатку гутаркі я прашу прабабачэння,

калі з-за сваёй недасведчанасці задам нетактоўнае пытанне. У адказ — усмешлівы бляск вялікіх прыгожых вачэй:

— Нічога. Мы прывыклі.

Так, яны прывыклі і змірыліся не толькі з турыстамі, але і з частымі, паспешлівымі наведваннямі журналістаў, фотарэпарцёраў, кінааператараў. Экзотыка...

— Маці Аляксандра, цяжка вам у манастыры?

— Першы год тут было вельмі цяжка. Часам здавалася, што і цялесныя і духоўныя сілы пакадаюць. Памагла прападобная Ефрасіня. Прыйдзеш у яе храм, пастаіш, памолішся, запрасіш падтрымкі, нават проста памаўчыш — і выйдзеш ад яе ўмацаванай у веры, у сваёй праўдзе. Прападобная дае нам сілы. Яна нам — за маці.

— Ефрасіня Полацкая шырока вядомая ў свеце сваёй асветніцкай дзейнасцю. Ці прадаўжае сённяшні манастыр яе ахвярную справу?

— Разуемо, пра што вы кажаце і разуемо, што гэтак павінна быць, бо на нас, хто пайшоў яе шляхам, ляжыць гэтая адказнасць перад Богам, перад самой прападобнай, перад людзьмі. Але пакуль што жыццё гістарычнага манастыра падмаецца з руін. На жаль, пакуль мы вымушаны дбаць больш пра гаспадарку дзеля таго, каб у будучым дзейнасць манастыра набыла асветніцкія рысы.

— Доўгі час Ефрасіню на нашай памяці называлі цемрашалькай, яе імя, як і імя многіх Божых слуг, ганьбаваліся. Цяпер — інакш. І ўсё ж для большасці з нас, свеціцкіх людзей, яна найперш вядомая гістарычная асоба, якая праславіла Полацк, нашу зямлю...

— А для нас яна — найперш святая. Мы яе ўспрымаем як чалавека, які сама-

ахвярна служыў Богу і якога Бог абдарыў сваімі незлічонымі ласкамі. Тое, што яна зрабіла, як жыла, як памерла, магчыма было чыніць толькі пры вялікай Божай любові да яе. Бог слухаў і выконваў яе просьбы. Выканаў і яе просьбу-мару і прыняў яе душу менавіта ў Ерусаліме. А хіба тое, што да яе мошчы з усіх канцоў свету едуць пілігрымы і многія атрымліваюць тут аздараўленне, духоўнае ўмацаванне, не сведчыць аб сіле яе святасці?

— Маці Аляксандра, даруйце за нетактоўнае пытанне, у вас ніколі не было жадання хоць бы на нейкі час змяніць чорнае адзенне на ярчэйшае, прыгажэйшае? Зрэшты, можаце не адказваць, калі вам гэта непрыемна.

Мая суразмоўніца ўсміхаецца прамяністай усмешкай, і я чамусьці пачынаю адчуваць сябе малодшай ад яе.

— А хіба наша адзенне не прыгожае? — пытаецца яна і не чакае майго адказу, бо, відаць, адчувае, што мне не дадзена адчуць усю красу яе манаскага ўбору. — Не, ніколі за гэтыя гады мяне не вабілі іншыя колеры. Я з дзяцінства любіла чорны. Мой тата — святар. Дык я, калі была маленькаю, памятаю, апрану яго расу, стаю перад люстэркам і люблюся на сябе. Ён убачыць, насварыцца, а мяне ўсё адно як магнітам зноў яна прыцягвае. Разуемоце, тыя, хто жыве тут, прыйшлі сюды невыпадкова, але з ласкі Божай, з Яго волі. Інакш мы проста не змаглі б вытрымаць усе выпрабаванні. Калі гэта зразумееце, то не будзеце ні шкадаваць нас, ні спачуваць нам, ні дзівіцца з нас.

... Не, дарагая маці Аляксандра, я не шкадую вас, а вось зразумець хачу. Усім нам гэтак не халае жадання зразумець адзін аднаго. Калі б мы імкнуліся гэта зрабіць, то не было б ні дзікай барацьбы атэістаў з вернікамі, ні супярэчнасцяў

і каштарысы, прыходна-расходныя кнігі замкаў, касцёлаў, калегіумаў, бурсаў/.

У прылажэнні, акрамя вытрымак з архіўных дакументаў, што тычацца дзейнасці музычных бурсаў і двух нотных каталогаў /Жыровіцкага Васіліянскага /а не Базільянскага, як піша аўтарка/ манастыра і Гарадзенскага касцёла езуітаў/, знаходзіцца складзены аўтарам «Спіс музыкаў, што працавалі ў прыватнаўласніцкіх, вайсковых і царкоўных капэлах гарадоў Беларусі ў XVIII ст.». У ім названы 482 музыкі, іх імёны, прозвішчы /ці што-небудзь адно/, у большасці выпадкаў пазначаны спецыяльнасць і гады працы ў канкрэтнай капэле Нясвіжа, Слуцка, Слоніма, Гродна, Ружан, Дзяржына, Шклова, Пінска, Жыровіч, Віцебска і інш. Адзін гэты спіс, які красамоўна сведчыць пра велізарны аб'ём праведзенай В. Дадзімавай даследчыцкай працы, заслугоўвае найвышэйшай адзнакі, бо адкрывае цэлы, невядомы дагэтуль свет музычнай культуры і з'яўляецца сапраўды яркім сведчаннем тагачаснай унікальнай насычанасці рознымі правамі музыкага жыцця ў гэтым рэгіёне Еўропы.

Даючы ў цэлым вельмі высокую /лічу, заслужаную/ ацэнку рабоце В. Дадзімавай, неабходна сказаць пра некаторыя, хоць і нязначныя, недахопы.

Асноўныя два зыходзяць з таго, што В. Дадзімава ў большасці выпадкаў карысталася крыніцамі на польскай мове. У сферы яе ўплыву апынулася аўтарка кнігі — тут шмат паланізмаў. З другога боку, у рускім тэксце кнігі ёсць шэраг польскіх прозвішчаў, а часцей імёнаў, пададзеных у скажоным выглядзе. Напрыклад, прозвішчы шэрагу польскіх музыкантаў, што прыводзяцца на с. 11, трэба было б, як гэта прынята ўжо даўно, пісаць бліжэй да іх сапраўднага гучання. Дарэчы, на той жа старонцы памылкова перакладзена назва кнігі Я. Проснака /гл. пазіцыю 234/: павінна быць «Обучающая Полигимния», Полигимния — муза духоўнай харавой песні. Польскія ж імёны аўтар прыводзіць то ў арыгінальным гучанні, то ў русіфікаваным. Сустрэкаюцца Казимеж і Казимир, Михал і Михаил, Миколай і Николай. Неабходная уніфікацыя. Лічу таксама

няправільна пісаць Францішек /гэта па-чэшску!/, а не Францішек, Героним, а не Хиероним /ёсць другі рускі варыянт — Иероним/, Лудовика, а не Людвика і да т. п.

Асабліва часта ў палоне паланізмаў знаходзіцца аўтар, прыводзячы прозвішчы з тытуламі ці тагачаснымі службовымі званнямі. Мабыць, трэба было даць іх рускае тлумачэнне /у дужках ці ў зноскы/. Напрыклад, вельмі часта сустракаюцца такія, як падскарбі, падкаморый, польны гетман ці пісар, падканцлер, маршалак /трыбунальскі ці іншы/, скарбнік, мечнік, стараста, кашталян, войт, канцлер, ваявода, ваяводжанка, біскуп, харугва /у сэнсе вайсковага ці іншага злучэння/, капланскі, назвы інструментаў — клавіцымбал, арганкі, альтойка, басэтыя, флейтроверс, басоні і інш. Пажадана, каб заўвагі былі ўлічаны аўтарам пры перавыданні кнігі /чаго ад усяе душы жадаю/ ці пры выданні іншых матэрыялаў.

Кніга В. Дадзімавай, значная з'ява ў гістарычным музыказнаўстве, становіцца ў адзін шэраг з важнейшымі адкрыццямі ў гэтай галіне. Яна робіць гонар не толькі самому аўтару /на маю думку, аўтарка заслугоўвае за гэтую працу доктарскую ступень/, але і беларускаму музыказнаўству, будучы важкім унёскам у гісторыю нацыянальнай /не толькі музычнай/ культуры некалькіх народаў, запэўняючы ў пэўнай ступені прагалы ў гісторыі музычнай культуры польскага, беларускага, летувіскага народаў, інспіруючы вучоных іншых краін да правядзення ў сваіх даследаваннях аналогій з музычнай культурай «сваіх» народаў /што можа прынесці дадатныя вынікі хця б на ўзроўні навуковых меркаванняў/. Шкада, аднак, што сучасныя неспрыяльныя для навуковых кантактаў абставіны, асабліва для шырокага міждзяржаўнага кнігаабмену, пазбаўляюць магчымасці многіх зацікаўленых асоб набыць такія цудоўныя каштоўныя кнігі, нават калі яны выдадзены на адной з так званых моў міжнацыянальных зносін /у дадзеным выпадку — на рускай/.

Лешэк МАЗЕПА, прафесар

г. Львоў

паміж рознымі канфесіямі. Можна, тады б і з вашага агарода бязбожнікі не кралі б гародніну, не ўзламвалі б замкі на і без таго небагатых манастырскіх складах. Праўда, цешыць, што ўсё ж ёсць і тыя, хто хоча шчыра дапамагчы мяне. Прызнаюся, на гэту размову з вамі мяне падштурхнула другая размова — са старшынёй саўгаса «Белае» Полацкага раёна Яўгенам Шамшурам. Ён тады ўзгадаў, як яго рабочыя дапамагалі вам узараць і засеяць дваццаць гектараў зямлі, той зямлі, зірнуўшы на якую ён, бывалы гаспадар, раіў вам адмовіцца ад яе, бо для працы на ёй патрэбна шмат і шмат сілы, а ў вас яе гэтак мала. Але даруйце: мы зноў мераем нашымі, зямнымі меркамі, у вас яны іншыя.

Менавіта яны, гэтыя незразумелыя для большасці людзей сілы, дапамагаюць і вам, маці Аляксандра, і самай старэйшай жыхарцы манастыра 86-гадовай схіманяхіні Серафіме, і пятнаццацігадовым паслушніцам Ленам з Наваполацка, і 82-гадовай ігуменні Ефрасінні вытрымліваць усе выпрабаванні і радавацца жыццю. Імя ігуменні сапраўды Ефрасіння, яна жыве манастырскім жыццём з чатырнаццаці гадоў і за ўсе гэтыя гады ні разу не адступілася ад абранага шляху...

«З божай волі», «з божай дапамогай» — шмат разоў чула я гэтыя словы ў манастыры. За ўсё яны дзячаць Усявышняму, але пры тым не забываюцца дзякаваць і людзям. Таму крыху пазней маці Антонія, на чых плячах ляжыць адказнасць за ўсю манастырскую гаспадарку, ахвотна расказвала мне, як падтрымліваюць іх наваполацкія вытворчыя аб'яднанні «Палімір», «Нафтан», магільёўскі «Лаўсан», як даў зерня ды саломы для каня і пяці кароў калгас «Радзіма», як прыслаў у свой час тэхніку саўгас «Вясна», як заўсёды гатовы дапамагчы калгас імя Леніна /правадыр сусветнага пралетарыяту, напэўна, павярнуўся б у сваім маўзалеі, калі б даведаўся, як рухнула яго справа ба-

рацбы з рэлігіяй/.

Так што, ёсць усё ж тыя, хто гатовы падтрымаць пяцьдзесят мужных жанчын у чорным ахвярным адзенні са спрацаванымі рукамі, з пахіленымі ў пакоры галовамі, прыцішанымі галасамі, бледнымі тварамі, з якіх, нягледзячы на ўсе выпрабаванні лёсу, часта сустрае нас пагляд зычлівых, прыветных вачэй. Мне давялося ў той дзень шмат сустрэць гэтых зычлівых паглядаў, добрых усмешак, запыла якіх канчаткова разбілася маё ўяўленне дзяцінства аб непрыветнай і прыгнечанай атмасферы за манастырскімі сценамі.

Пабыць у манастыры і не зайсці ў Спаскую царкву?.. Маці Аляксандра, здаецца, шчыра ўзрадавалася маёй просьбе і адчыніла яе. На зямлі ёсць шмат цудаў. Адзін з іх — гэтая царква, храм святой Ефрасінні Полацкай. Пераступаючы яго парог, заўсёды шчымыліва ўздрыгае сэрца ў нейкім невядомым, невытлумачальным прадчуванні. У гэтым пачуцці заўсёды ёсць боль: бо ў царкву усё яшчэ не вярнуўся крыж Ефрасінні, бо, як казаў Уладзімір Караткевіч, апошнімі словамі дагараюць яе фрэскі. У царкве цяпер — рыштаванні, рэстаўратары ратуюць яе фрэскі, ратуюць храм ад разбуральнай працы часу. Разам з маці Аляксандрай мы падыймаемся па вузкай стромкай лесвіцы да келлі святой Ефрасінні, але на ёй — замок. Маці Аляксандра разгублена і нібы вінавата разводзіць рукамі. Я супакойваю яе, а самой трывожна і сумна да гаркаты ў горле. Колькі разоў я была ў гэтай святыні, колькі разоў падымалася і па гэтай лесвіцы, па якой восем стагоддзяў таму хадзілі Яе ногі, колькі разоў цешыла сябе надзеяй, што нарэшце змагу пераступіць парог Яе келлі, той, дзе Яе рука выводзіла пры слабым святле літары, якія сплталіся ў словы, сказаныя кнігі!.. І заўсёды мяне сустракаў замок. Не надшоў, значыць, яшчэ для мяне той час...

Ірына ЖАРНАСЕК

Культура

## І РАЗЫХОДЗІЦЦА ПА СВЕЦЕ ПРЫГАЖОСЦЬ...

Само спалучэнне паняццяў 35-гадовага Наваполацка і музея выклікаюць у многіх усмешку. Гэта вам не Парыж і не Полацк, не Венецыя і не Браслаў. Тут каштоўныя экспанаты — бензін, нітрон, поліэтылен і г. д. Але, апрача гэтых прадуктаў матушчы-хіміі, супрацоўнікі Наваполацкага краязнаўчага музея сабралі, не пабоюся сказаць, рэдкую калекцыю самабытных вырабаў народных майстроў.

Збіралі не на гарышчах вясковых хат, а па нашых сучасных кватэрах. І выгляд у экспанатаў найноўшы, яны яшчэ зусім нядаўна выйшлі з-пад рук майстроў. А майстры жывуць і працуюць таксама ў маладым горадзе. Часам глядзіш на іх вырабы і, напярэду ж, цяжка даць веры, што мэбля з лазы, гладышы дзівосных абрысаў, міскі, кухлі, раскошныя вышыўанкі, розныя вазончыкі нарадзіліся ў горадзе з яго паспешлівым і прагматычным рытмам жыцця. Зрэшты, усё гэта не толькі нараджаецца тут, але і разыходзіцца па кватэрах. Не толькі музей, але і людзі ахвотна набываюць вырабы, якія здольны ўпрыгожыць любое памяшканне.

Заказы на выраб мэблі з лазы сыплюцца Міхаілу Гільнічу з розных бакоў, з блізкага замежжа таксама, набылі яе і музеі многіх гарадоў. Шырокі попыт мае дымчатая кераміка Валерыя Дунейскага. Шмат ахвотнікаў набыць вышыўанкі Зінаіды Беразанскай, на якіх знойдзеш і традыцыйны беларускі арнамент, і беларускія краявіды, і біблейскія матывы. Але майстрыха пакуль што не спяшаецца расставіцца з імі. Вырабы Пятра Сурвілы, Вячаслава Шошына, Аляксандра Галгоўскага, Таццяны Мудровай, Валянціны Германенкі, Аляксандра Аляксеева, Любові Кулёвай заўсёды карыстаюцца попытам.

Ды адкуль жа іх столькі ўзялося ў Наваполацку, гэтых народных талентаў? Відзець, сакрэт вельмі просты, і ляжыць ён на паверхні. Таленавітыя людзі ёсць усюды, толькі не ўсюды іх заўважаць, заахвацоць да працы ды пасля дапамогуць паказаць вынікі гэтай працы шырокаму свету. У Наваполацку, на шчасце, ёсць і адно, і другое, і трэцяе — дзякуючы супрацоўнікам усё таго ж краязнаўчага музея, якія арганізавалі клуб народных майстроў. Кіруе ім супрацоўніца музея Дзіяна Бароўская. 55 чалавек увайшлі ў гэты клуб, каб разам ладзіць выставы, вучыць свайму майстэрству іншых, удасканальваць сваю працу.

На «Славянском базаре» замежныя госці былі ў сапраўдным захапленні ад іх вырабаў і шмат чаго павезлі з сабой. А нядаўна наваполацкія майстры паказалі свае вырабы на юбілейным свяце Салігорска, аднагодка Наваполацка. Шахцёры і іх жонкі нізавошта не маглі паверыць, што усё тое, што яны пабачылі, можна зрабіць у наш час і ў нашых умовах. Раскупілі ледзьве не ўсё і гасцінна запрашалі прыязджаць яшчэ, бо многім жадачым вырабаў не халіла. Клуб неўзабаве едзе з новай выставай па запрашэнню ў Вялікія Лукі. Няхай і там падзівацца на нашу прыгажосць.

Але, мабыць, самае прыемнае з усяго гэтага тое, што майстры не трымаюць свае сакрэты ў пячурцы, а ахвотна дзеляцца імі. Сёлета сярод тых, хто жадае навучыцца плесці мэбля з лазы, будзе праходзіць

сапраўдны конкурс. Ад ахвотнікаў няма адбою на курсы да Міхаіла Гільніча, Аляксандра Галгоўскага, Зой Ярашэвіч.

Хтосьці скажа, што ў наш час ды пры нашых магчымасцях трэба для ўсяго гэтага яшчэ і матэрыялы дзесьці браць? Безумоўна. І не надта гэта лёгка. Даходзіць часам да смешнага, калі, напрыклад, разьбяр вымушаны пісаць аб'яву, нахштальт: «Мяняю гарэлку на драўніну ясеня альбо клёна».

Нядаўна ў клуб прыйшоў новы майстар — Алег Дзянісаў. Ён займаецца «лясной скульптурай», збірае рэзкія нарасы на дрэвах, асцярожна, каб не парушыць прыродныя рысы, апрацоўвае іх, і атрымліваюцца дзівоснай прыгажосці лампы, падсвечнікі, жырандолі. Алег у будучым таксама будзе весці гурток пры музеі, а гэта значыць, што яшчэ некалькі чалавек набудуць здольнасць бачыць прыгожае вакол сябе і ствараць яго сваімі рукамі.

Гэтак вось і разыходзіцца яно па свеце: ад чалавека да чалавека, ад сэрца да сэрца. Прыгажосць уратуе свет? Напэўна. Калі толькі свет не адрыве, не адвернецца ад яе, не падмане сам сябе каштоўнасцямі другога кштальту.

### І. СТУДЗЕНЬСКАЯ



На здымках: гэтыя і многія іншыя прыгожыя рэчы нараджаюцца ў Наваполацку.

# ЗЫРАЛЬНІК МОЎНАЙ СКАРБОНКІ

СВЕТЛАЙ ПАМЯЦІ АКАДЭМІКА М. В. БІРЫЛЫ

10 верасня ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа Акадэміі навук Беларусі адбылося ўрачыстае пасяджэнне, прысвечанае 70-годдзю з дня нараджэння акадэміка АН Беларусі Мікалая Васільевіча Бірылы. У пасяджэнні прынялі ўдзел навукоўцы інстытута акадэміі, выкладчыкі вышэйшых навучальных устаноў рэспублікі, калегі і вучні вучонага. З успамінамі пра М. Бірылу, яго навуковую і грамадскую дзейнасць выступілі дырэктар Інстытута мовазнаўства член-карэспандэнт АН Беларусі А. Падлужны, супрацоўнікі Інстытута доктар філалагічных навук В. Лемцюгова, кандыдаты філалагічных навук А. Бакуновіч, А. Крывіцкі, В. Зялёнка, дацэнт Віцебскага педагагічнага інстытута Л. Вардамацкі, аспірантка С. Сачанка і іншыя. Прапануем увазе чытачоў слова пра М. Бірылу прафесара факультэта журналістыкі БДУ доктара філалагічных навук А. НАРКЕВІЧА.

З Мікалаем Васільевічам я быў знаёмы з далёкіх ужо пасляваенных студэнцкіх гадоў. Ішоў 1948-ы. Мы, студэнты-першакурснікі, шчасліва і радасна пасля паспяховай здачы летняй экзаменацыйнай сесіі, збіраемся ў навуковую экспедыцыю па вывучэнні мясцовых гаворак, жывой народнай мовы. Большасць з нас — члены дыялекталогічнага гуртка, работу якога арганізуюваў і праводзіў сектар дыялекталогіі Інстытута мовы, літаратуры і мастацтва АН БССР. На пасяджэннях гуртка і адбылася наша першая памятная сустрэча і знаёмства з маладым тады супрацоўнікам гэтага інстытута М. Бірылам, які стаў для нас сапраўдным сябрам і дарадцам. Праз доўгія гады працавалі гэтыя сувязі і сумесныя экспедыцыі. Менавіта з іх, гэтых гурткоў і экспедыцый, і пачаўся наш шлях у навуку, у свет беларускай лінгвістыкі.

... Мікалай Васільевіч прайшоў доўгі і плённы шлях у навуцы — ад маладшага навуковага супрацоўніка да акадэміка, акадэміка-сакратара аддзялення грамадскіх навук АН Беларусі. У навуковым свеце М. Бірыла вядомы як выдатны вучоны-даследчык, які ўнёс найвялікшы ўклад у беларусістыку, сучасную навуку аб беларускай мове і мовазнаўстве. Дыяпазон яго творчых інтарэсаў быў шырокі і разнастайны: беларуская дыялекталогія, вусная гутарковая і літаратурна-пісьмовая мова; беларуская, усходнеславянская і славянская анамастыка. Пяру вучонага належыць звыш 100 навуковых прац. Буйнейшая з іх — трохтомная мэнэграфія «Беларуская антрапанімія». У гэтай фундамен-

тальнай шматгадовай працы Мікалай Васільевіч упершыню ў беларускім мовазнаўстве глыбока і маштабна даследаваў гісторыю ўзнікнення ўласных імёнаў і прозвішчаў жыхароў Беларусі, пераканаўча даў, што антрапонімы красамоўна, дасціпна і ярка адлюстроўваюць грамадскія адносіны паміж людзьмі, іх уяўленні пра наваколны свет, звычкі і побыт, сувязь з іншымі народамі свету. Па прозвішчах рэканструявана некалькі соцень слоў, якіх зараз няма ў слоўніках беларускай мовы. Такая праца не мае аналагаў у айчынай лінгвістыцы. У навуковы зварот уведзены багаты матэрыял, цікавы не толькі для мовазнаўцаў, але і для гісторыкаў, этнографіі і прадстаўнікоў іншых навук. Але найбольш, вядома, выйграла мовазнаўства, бо анамастыка набывала значэнне сапраўднай скарбонкі моўнага багацця народа і яго пазыкі. Работа атрымала высокую ацэнку навуковай грамадскасці нашай краіны і замежных даследчыкаў, у прыватнасці, у Польшчы, Германіі, Чэхаславакіі. З цікавасцю былі сустрэты прысвечаныя беларускай анамастыцы тэрэтычныя даклады М. Бірылы на міжнародных з'ездах славістаў у Сафіі, Празе, Варшаве, Любліне. М. Бірылу па праву называюць адным з вядучых спецыялістаў славянскай анамастыкі.

Агульнавядомы таксама вялікі ўклад Мікалая Васільевіча ў дыялекталогію, з якой уласна і пачынаў свой шлях вучоны. Ён мае непасрэднае дачыненне да стварэння такіх значных калектыўных прац, як «Нарысы па беларускай дыялекталогіі», «Хрестаматыя па беларускай



дыялекталогіі», «Дыялекталогічны атлас беларускай мовы», «Лінгвістычная геаграфія і групавыя беларускіх гаворак» і іншых. За падрыхтоўку комплексу даследаванняў па беларускай дыялекталогіі М. Бірылу ў ліку іншых сааўтараў была прысуджана Дзяржаўная прэмія СССР.

Немалая заслуга М. Бірылы і ў распрацоўцы праблем сучаснай беларускай літаратурнай мовы, яе граматыкі і лексікалогіі. Пад яго кіраўніцтвам ствараліся «Руска-беларускі слоўнік грамадска-палітычнай тэрміналогіі», граматычны «Слоўнік беларускай мовы», даследаванне «Беларуская мова. Пытанні культуры мовы», двухтомная «Беларуская граматыка», завершана падрыхтоўка да выдання шматтомнага «Слоўніка мовы твораў Якуба Коласа»...

Вучоны зрабіў вялікі ўклад у беларускую акцэнталагічную навуку. Нядаўна выйшаў у свет /ужо пасмяротна/ старанна складзены аўтарам «Слоўнік націску ў беларускай мове». Слоўнік налічвае звыш 5 тысяч слоў розных лексічных і лексіка-граматычных разрадаў...

Надзённасць тэматыкі, глыбокае асэнсаванне фактаў і з'яў, творчы падыход да праблемы, грунтоўнасць і навізна вывадаў і абагульненняў — вось што ўласціва працам М. Бірылы.

Шматграннай і разнастайнай была і грамадская дзейнасць вучонага. Намеснік старшыні міжнароднай камісіі па агульнаславянскім атласе пры Міжнародным камітэце славістаў, член міжнароднай камісіі па славянскай анамастыцы, галоўны рэдактар часопіса «Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук», член рэдакцыйных калегій шэрагу навуковых зборнікаў, рэдактар многіх прац беларускіх мовазнаўцаў — вось беглы пералік грамадскіх абавязкаў і даручэнняў, якія даводзіліся яму выконваць у розныя гады сваёй працы. Нельга не сказаць пра такую яго характэрную рысу, як сапраўды бацькоўскі клопат пра моладзь, будучую навуковую змену. З-пад «крыла» Мікалая Васільевіча выйшла звыш 20 кандыдатаў навук, некаторыя з якіх маюць ужо і доктарскія дыпламы. Ён быў чалавекам багатай душы, чутым, спагадлівым да людзей і такім назаўсёды застаецца ў нашых сэрцах.

3 пошты "ЛіМа"

## ТАЛЕР-кавыя КЛОПАТЫ

Я тугадум. Ну, што ж зрабіць, калі так яго ёсць. Не раз і не два чытаў я пра тое, што нашы родныя беларускія грошыкі павінны абавязкова называцца «талерамі» /не «талеркамі», а «талерамі»/. А чаму — ніяк не ўцяплю. Праўда, былі калісьці такія грошы — на чэшскай зямлі іх прыдумалі недзе ў XV стагоддзі, а назву далі ім немцы. І пайшлі яны, тыя талеры, гуляць па свеце — не раўняючы, як сённяшнія даляры. У Польшку пад назвай «талары» яны трапілі ці то ў 1528, ці ў 1564 годзе. Але ў Вялікім княстве Літоўскім нават у 1588 годзе сваімі ўсё яшчэ лічылі старадаўнія рублі. Чытаю я ў «Літоўскім Статуце» артыкул другі дзесятага раздзела і бачу: «Уставаем цену звером диким, которое бы через кого было убито у чужой пушчы: за зубра — дванадцать рублей грошей, за лося — шесть рублей грошей; за оленя або за ланю — шесть рублей грошей; за медведя — три рубли грошей; за верпа або за свинью — рубль грошей; за сарну — копу грошей; за рыса — три рубли грошей; за соболя — два рубли грошей; за куну — полкопы грошей». Усё гэта на старонцы 270-й апошняга факсімільнага выдання.

Мабыць, адсталы быў Леў Сапега, што не хацеў паважаць чужыя талеры... А можа, ён усё ж такі ведаў, як у мінулыя часы ўмелі шанаваць рублі нашых продкаў? І калі сёння хтосьці не надта верыць, то хай прачытае ў летапісах пра тое, што зрабілі татары пасля перамогі над Вітаўтам на рацэ Ворскле: «И цар Тимиртухлу поидет под Киев, и стоял под Киевом три дни и Кияне дали за себе окуп три тысячи рублей Литовских» /В. Ластоўскі. Гісторыя беларускай /крыўскай/ кнігі. — Коўна, 1926, с. 130 і 224/. Адбылося гэта ў 1399 годзе, калі талераў яшчэ, здаецца, ні адзін астролог не свеце не прадбачыў. Вось як шанавалі татары літоўскія рублі!

А можа, нам няёмка, што яны сёння такія дохлялі і нічога не вартыя? Хоць зубр і красуецца на сторулёвай паперцы, мядзведзь — на пяцідзесяцірублёвай, алень — на дваццацірублёвай. Але я сёння чамусьці не ўпэўнены, што аленя можна купіць нават і за дваццаць пяць рублёў /а не ўсяго толькі за шэсць/. То, можа, і сапраўды лепш, чакачы больш ласкавых часоў, прыдумаць хоць якую — хай сабе і талерачную — назву, абы не так было сорамна перад памяццю продкаў?

Людзі добрыя, памажце мне разабрацца!

Уладзімір КАЗБЯРУК

# А Ў АСТАТНІМ, ЦУДОЎНАЯ МАРКІЗА...

(Пачатак на стар. 5)

б магла стрымаць разлівы Прыпяці па ўсёй яе даўжыні, — няма. Па-першае, не хапае пакуль што сіл і сродкаў, каб яе пабудавць, а, па-другое, яшчэ няма і такога праекта. Зараз урад даручыў нашым вучоным распрацаваць яго. Дарэчы, аб'ядае фінансавача яго Сусветны банк, які апошнім часам выказвае цікавасць да нашых экалагічных праблем. Вы, мабыць, ведаеце, што нядаўна ў Мінску адбылася міжнародная канферэнцыя па экалагічнай стратэгіі Беларусі. Адзін з арганізатараў гэтай канферэнцыі — той жа Сусветны банк. Яго спецыялісты выступілі на ёй з цікавымі дакладамі, у аснову якіх былі пакладзены дадзеныя, здабытыя дзвюма экспедыцыямі, што працавалі на Беларусі паўтара года.

Дык вось, па просьбе прадстаўнікоў Сусветнага банка днямі мы разам на верталёце наведлі некаторыя раёны Палесся, пацярпелыя ад паводкі. Уражанне засталася самае цяжкае. Уявіце сабе сотні гектараў зямлі, з якой вада нібы змыла ўсе фарбы, вынішчыла ўсё жывое. Там, дзе расла бульба, — гнілое месіва, такі ж малюнак на збожжавых палатках. Сумы выгляд маюць многія вёскі, дзе паводка падыходзіла пад самыя вокны.

— Як жа там зараз могуць жыць людзі?

— На Палессі жывуць вельмі добрыя, працавітыя людзі, якія не губляюць прысутнасці духу пры самых цяжкіх выпрабаваннях. Вось і нас сустралілі бадзёрымі ўсмешкамі, ва ўсякім разе ніякай панікі, ніякага адчаю на твары мы не бачылі.

— Яшчэ б — нешта паказаць перад наехаўшым начальствам і замежнымі гасцямі! Калі гэтыя мясціны наведваў Станіслаў Станіслававіч Шушкевіч з

міністрамі, мае калегі-журналісты таксама пісалі пра бадзёры настрой пацярпелых. Што і казаць, прывучаны наш народ, асабліва ў глыбінцы, да гэткай рабскай пакорлівасці...

— Я не думаю, што, нягледзячы на вельмі цяжкае становішча, якое тут склалася, ёсць нейкія падставы ўпадаць у адчай. Урад робіць усё, каб хутчэй нармалізаваць сітуацыю, дапамагчы людзям, трапіўшым у бяду. З дзяржаўнага выдаткаваны 21 мільярд рублёў, мы адразу падключылі да аказання дапамогі мясцоваму насельніцтву Белкаапсаюз, Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, Міністэрства гандлю, штаб грамадзянскай абароны. У пацярпелыя раёны былі тэрмінова завезены мука, цукар, крупы, іншыя прадукты, рознае электраабсталяванне /калі пачалася паводка, электраэнергія была адключана, ды стыхія знесла слупы, парвала праводы — усё гэта зараз ужо адноўлена/.

— А бульбу, гародніну? Людзі на вёсцы жывуць жа ў асноўным з агародаў.

— Усё гэта таксама завозіцца. Толькі ў адзін Столінскі раён трэба будзе завезці 70 тысяч тон насеннай бульбы, не кажучы ўжо пра тое, што трэба будзе забяспечыць людзей бульбай на зіму.

— Ці многа загінула ў час паводкі жывёлы?

— Буйной рагатай жывёлы не загінула ніводнай галавы, толькі, мне расказвалі, на адной ферме патанула некалькі парасяткаў. Жывёла ўся была выведзена на дарогі, узгоркі.

— А чым яе кармілі?

— Тым, што нарыхтавалі на зіму.

— Але ж, Няфодзіі Адамавіч, што

маглі ў ліпені ўжо нарыхтаваць на зіму? Сена з першага ўкосы? Дык і яго ж, відаць, змыла. Бульбу яшчэ не калалі, сілас калі і заклалі, дык яго, мусіць, затапіла.

— Кармы падвозілі з гаспадарак, якіх не затапіла паводка. Людзі дзяліліся ўсім, чым маглі.

Што нас яшчэ асабліва непакоіць у сувязі

Р. С.

Ведаючы нашы парадкі, «мабільнасць» нашай выканаўчай улады, я, прызнацца, з пэўным скепсісам успрыняў аб'яваванае Н. Гурыновічам становішча з аказаннем дапамогі пацярпелым ад паводкі раёнам. Пазваніў у Столін, пагутарыў з чалавекам, які займае ў раёне досыць адказную пасаду і які даў згоду задаволіць маю цікавасць да мясцовых спраў толькі пры ўмове ананімнасці /што ж, яго можна зразумець/. Вось што я пачуў. Пакуль што нейкай прыкметнай дапамогі дзяржавы ў Столінскі раён не адчуваецца. Цукар насельніцтву не атаварвалі яшчэ за ліпенем. Муку, праўда, у некаторыя сельскія магазіны завезлі, але атрымалася так, што хто ўхапіў цэлы мех, а каму не дасталося нічога. З суседніх раёнаў завезлі бульбу на продаж — па 150 рублёў за кілаграм, ды людзі адмаўляюцца за такую дарагую цану яе купляць. Праўда, прайшла пагалоска, што ў вёсках, дзе ад паводкі загінулі ўсе пасевы, на кожную сям'ю выдадуць па паўтону бульбы, але калі тое будзе, ніхто не ведае. З многіх сем'яў мужчыны паехалі ў суседнія раёны зарабляць сабе бульбу, гародніну. Горш адзіночкім старым, пра якіх няма каму паклапаціцца. Але ёсць і прыемныя навіны: у некаторых вёсках пенсіянеры атрымалі гуманітарную дапамогу — гумавыя боты і ватоўкі. Вось такія весткі са Століна.

Так атрымалася, што толькі я вярнуўся дахаты з Дома ўрада, дзе гутарыў з Няфодзіем Адамавічам, як пачуў па радыё інфармацыю, якая таксама ўнесла пэўныя карэктывы ў некаторыя яго сцвярджэнні. Я маю на ўвазе пачуты ад Н. Гурыновіча апавяд пра тое, што ў раёнах, якія пацярпелі ад чарнобыльскай аварыі, сяляне цяпер спажываюць са сваіх прысядзібных участкаў толькі чыстыя прадукты. Паводле ж радыёінфармацыі, апошнімі правяркамі спецыялістаў было выяўлена, што ў мясе, малаце, бульбе, гародніне, атрыманых на асабных прысядзібных участках, утрыманне радыенуклідаў у тры-чатыры разы перавышае норму.

Адным словам, атрымалася, як у вядомай песні: «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...», хоць высвятляецца, што і «в остальном» справы блягія.

М. З.

МУЗЫКА

«КЛАСІКІ» — У АВАНГАРДЗЕ

Каламбуры-жарты... А калі сур'эзна, дык званы беларускі ансамбль салістаў «Класік-Авангард» пад кіраўніцтвам У. Байдава й сапраўды ў авангардзе нашага музычнага жыцця. Пасля поспеху на Маношкэйскім фестывалі ў Польшчы ансамбль зведаў трыумф у Германіі. Падчас Дзён культуры сталіцы Беларусі ў Боне «Класік-Авангард» меў два прэстыжныя канцэрты: у зале бундэсрата ды ў замкавай царкве універсітэта. Гарачы прыём шматлікай публікі /а на першым канцэрце прысутнічалі высокія афіцыйныя асобы, прадстаўнікі дыпламатычных службаў, мастацкая эліта, музычныя крытыкі/ ці адказнасць за прэстыж беларускага прафесійнага мастацтва — цяжка сказаць, што больш натхніла-паўплывала на артыстаў, але выступілі яны, нават для свайго віртуознага ўзроўню, на рэдкасць бліскава. З усмешкай успамінаюць яны цяпер чыёсці пытанне ў кулуарах: «А чым вы адрозніваецеся ад «Віртуозаў Масквы?»»

Усмешкі ўсмешкамі... А калі сур'эзна, дык пасля афіцыйных Дзён беларускі ансамбль атрымаў запрашэнне прадоўжыць сваё турнэ. Засталося багата успамінаў. Напрыклад, пра канцэрт у царкве дзівосна прыгожага горада Вайльбурга: аншлаг, гарачы прыём, цудоўная рэклама... Што ігралі нашы музыкі ў Германіі? Самыя тыя «беларускі блок»: Я. Д. Голанд, Э. Ванжура, М. Радзівіл, музыка маладых кампазітараў В. Капыцькі, С. Бельцокова, ды свой «класічны авангард»: В. Арцёмаў, У. Дзешавіч, В. Лютаслаўскі...

У хуткім часе «Класік-Авангард» пакажа новыя праграмы на III Міжнародным фестывалі «Адраджэнне беларускай капэлы», правядзе канцэрты Віцебскага музычнага фестывалю імя І. Сялярцінскага, будзе ўдзельнікам Міжнароднага музычнага фестывалю краін Балтыі /Вільня-Каўнас/, а напрыканцы года выправіцца з гастроліямі ў Мурманск ды Ноўгарад.

С. ВЕТКА

СВЯТКУЮЦЬ 7-ГА КАСТРЫЧНІКА

Традыцыйны збор трупы адбыўся ў Дзяржаўным тэатры оперы і балета. Як заўсёды, былі віншавальныя словы і падсумоўванне адметных для беларускай оперы вынікаў мінулага сезона, былі пытанні да міністра культуры Я. Вайтовіча і кароткая інфармацыя дырэктара тэатра С. Картэса ды галоўнага дырыжора А. Анісімава пра планы далейшага жыцця... Але традыцыйнай прыўзнятасці, урачыстасці моманту ў зале, запаленай дзеячамі тэатра, не адчувалася. Са смуткам перажывала гэтая зала вялікую страту — раптоўна пайшоў з жыцця чалавек, з імем якога звязаны больш чым 20-гадовы перыяд гісторыі нашага опернага мастацтва, з імем якога былі звязаны і многія творчыя планы новага сезона: рэжысёр С. А. Штэйнін... Планы дзевяціццаці гадоў. Дзевяціццаці і прыстаюцца да творчай працы ва ўмовах капітальнага рамонтнага, на час якога калектыву абцягаюць прытулак... у яшчэ недабудаваным Палацы. Зрэшты, гэта праблема пакуль яшчэ няпэўнай перспектывы. Пакуль жа, нягледзячы ні на што, наш Вялікі тэатр рытуецца адзначыць сваё 60-годдзе. 7 кастрычніка — урачыстае адбываецца сезона, гала-канцэрт. І далей — працяг святкаванняў: юбілейны вечар, творчы вечар галоўнага балетмайстра ДАВТа В. Елізар'ева, оперны «капуснік», прэм'ера «Яланты» П. Чайкоўскага... Чытайце афішы!

С. Б.

ПАСЛЯ ПОЛЬШЧЫ — ГЕРМАНИЯ...

Неўзабаве ў касцёле св. Роха ў Мінску адбудзецца незвычайная падзея: вядуцца відэаздымкі для тэлепраграмы «Існасць». Іх герой — Мінскі абласны камерны хор /г. Маладзечна/, якім кіруе А. Шуг. Нядаўна «ЛіМ» змясціў нарыс пра гэты малады творчы калектыв, і вось — дадаліся новыя штрыхі да яго партрэта. Хор з поспехам выступіў у Кракаве падчас усяпольскага фестывалю рэлігійнай музыкі «Сакрасонг», даўшы 10 канцэртаў, падрыхтаваўшы да выканання ўжо там, у Польшчы, апроч загалова абумоўленай праграмы, яшчэ 4 складаныя партытуры сучасных польскіх аўтараў. Дыпламам быў адзначаны твор маладога беларускага кампазітара-эмігранта А. Дамітрыева «Dies irae». У фестывалі ўдзельнічалі лепшыя польскія вакалісты, ансамблі. Зборны сімфанічны аркестр, якім кіраваў Ш. Кавала, складалі музыканты з Польшчы ды Украіны /струннікі/, Германіі ды Аўстрыі /драўляныя духавыя/, з Беларусі /медныя духавыя/. У складзе міжнароднага журы поруч з польскімі, брытанскімі, аўстрыйскімі, германскімі калегамі працаваў і наш прафесар В. Роўда. З наступнага года «Сакрасонг» трапіла ў Міжнародны календар музычных фестывалю, статус яго рэбанды яшчэ больш прэстыжным. Яго дырэктар кс. Я. Палюсінскі прапанаваў маладзечанскім сябрам зрабіцца пастаяннымі ўдзельнікамі гэтага фестывалу.

Тым часам хор зноў збіраецца ў вандроўку: з 23 кастрычніка па 2 лістапада ў Франкфурце-на-Майне адбудуцца Дні культуры Мінскай вобласці. Для нямецкай слухачоў артысты рытуецца праграму беларускай музыкі — прынамсі, праваслаўныя песняспевы, апрацоўкі народных песень.

Н. К.

КІНО

ВІТАЎ ДАПАМОЖА

«Вітаў, альбо Пастка для зубра» — гэта ўмоўная назва новага фільма, які кінарэжысёр Віктар Шавялевіч і сцэнарыст Сяргей Тарасаў здымаюць цяпер у Полацку і яго ваколіцах. Як і ранейшыя тры кінастужкі гэтых аўтараў, новая іх праца — аб сівай даўніне Беларусі, яе слынных асобах. У ролях заняты вядомыя акцёры «Беларусьфільма», але побач з імі знайшлася месца і палачанам. І не толькі ў масоўках. Да прыкладу, ролю сына легендарнага Вітаўта выконвае новапалачанін Васіль Храпцоў. Кажуць, вельмі праўдападобна атрымаўся з яго сын

вялікага князя.

Сярод фундатараў новага фільма — наваполацкае ВА «Палімір». Супрацоўніцтва гэтага аб'яднання з «Беларусьфільмам» даўняе, і яно прыносіць неабліга рэальныя вынікі, напрыклад, ранейшыя фільмы гэтых аўтараў.

У новай працы Шавялевіча і Тарасава прысутнічаюць элементы прыгодніцкага жанру. Прызнаемся, што многія з нас палюбілі Францію праз д'Артаньяна і яго сяброў, Іспанію — праз Дон Кіхота, Амерыку — праз смелых герояў Джэка Лондана. Аўтары «Вітаўта» спадзяюцца, што іх праца дапаможа каму-небудзь гэтакім жа чынам палюбіць Беларусь. «Ітады, — лічыць рэжысёр Віктар Шавялевіч, — наша мэта будзе дасягнута».

І. СТУДЗЕНЬСКАЯ

КУЛЬТУРА

ДАР ФОНДУ МУЗЕЮ

У Магілёве з 1992 года распачалася праца па стварэнню музея гісторыі Магілёва. Плануецца яго размясціць у трохпавярховым будынку былога архірэйскага палаца, помніка архітэктуры XVIII ст. Пабудаваны палац вядомым архітэктарам І. Глаўбіцам у стылі беларускага /позняга/ барока. Асновай будучай экспазіцыі з'яўляюцца шматлікія археалагічныя знаходкі, дакументы і побытавыя рэчы магілёўцаў.



Шмат дапамагае музею грамадскі фонд адраджэння культурнай спадчыны. Магілёва, які ўзначальвае Наталля Рослава. 8 верасня, на дзень Вайсковай Славы, у кінатэатры «Кастрычнік» адбылася прэм'ера-прэзентацыя дакументальнага фільма пра Магілёў, знятага студыяй БГАКЦ /рэжысёр У. Колас, сцэнарыст Ю. Чудзін/ па заказе фонду. Перад паказам фільма прадстаўнікі фонду перадалі музею дзевяць абразоў канца XVIII—XIX стст. беларускай школы жывапісу. Яны былі падараваныя фонду А. П. Бадзічам з Хоцімска, бо не знайшлося гэтым абразам месца ў праваслаўных храмах з-за іх некананічнасці згодна маскоўскаму ўзору. Абразы ўяўляюць вялікую гістарычную і мастацкую каштоўнасць, што было падкрэслена Ю. Хадзікам, З. Пазняком, спецыялістамі Дзяржаўнага мастацкага музея. Вялікае значэнне мае і тое, што яны былі сабраныя на ўсходзе Беларусі. Магілёў як адзін з буйнейшых гарадоў гэтага рэгіёна атрымаў выдатны падарунак, які зойме пачэснае месца ў музеі гісторыі Магілёва.

І. ПУШКІН,

дырэктар музея гісторыі Магілёва

На здымку: перадача збору абразоў.

Фота А. ЛІЦІНА

ВЫСТАВЫ

«ЖЫЦЦЕСЦВЯРДЖАЛЬНЫ» РЭАЛІЗМ

Першая рэакцыя на гэтыя словы — далёка не станоўчая. Рамантычны, высакапафасны, герайчны, рэалістычны — такая характарыстыка творчасці мастака апошніх гадоў ў лепшым выпадку выклікала здзіўленне сваім анахронізмам.

Тым не менш не так даўно ў галерэй «Медэя» /мінскі Дом афіцэраў/ адкрылася выстава чатырох старэйшых беларускіх мастакоў — П. Крахалёва, У. Мінейкі, М. Чэліка і І. Басава, у асноўным рэтраспектыўныя /работы 40—70-х гадоў/. Стройныя выставы, як гаворыцца ў каталогу, заснаваны на разуменні школы традыцыйнага жывапісу.

Пасля «адмаўлення» ад сацыялістычнага рэалізму мы быццам намагаліся вынішчыць нават успамін пра мастацтва «ідэалагічнай» эпохі, забываючыся, што пакаленне, выхаванае на «жыццесцвярджалым» пачатку, жыве і працуе. Мы не заўважаем дасягненні, забываемся пра майстэрства, якое не залежала ад стварэння камуністычнага ідэалу, а мастацтва і саміх мастакоў успрымаем як нешта неіснуючае. Але ці стваральны для культуры такі суцэльны попель? Зазірніце на выставу, успрыміце яе як сведчанне эпохі, як кавалачак былога жыцця, як гісторыю. Толькі гэта дапаможа захаваць лепшае і не пакінуць за сабою культурную пустэчу.

Н. ЖОГЛА

ДРУК

«ПАСЫЛКА...» ЗА МЯЖОЙ

У Ерусаліме выдавецтва «Тарбут» толькі што выпусціла кнігу Міхаіла Гелера «Пасылка ў канверце». Выданне ажыццёўлена паралельна на рускай мове і ў перакладзе на іўрыт. У зборніку прадстаўлены лепшыя вершы нашага земляка для дзяцей, а таксама пераўвасоблены ім па-руску паэтычныя творы Ваянціна Лукшы і Міхася Пазнякова. Пераклад на іўрыт зрабіла Н. Драчынская.

Н. К.

ПЭРО ПА-БЕЛАРУСКУ

Нягледзячы на ўсялякія цяжкасці, дзіцячыя кніжкі ўсё ж выходзяць. І дзякуючы таму, што да выпуску іх падключваюцца і недзяржаўныя выдавецтвы, а таксама розныя арганізацыі і ўстановы. Прынамсі, цудоўны падарунак хлопчыкам і дзяўчынкам толькі што падрыхтаваў Беларускі гуманітарны адукацыйна-культурны цэнтр. Ён выдаў у перакладзе з французскай мовы Зміцера Коласа казкі вядомага французскага пісьменніка Шарля Пэро.

«ПЕРШАЦВЕТ», N 8

Як вядома, часопіс «Першавец», поруч з маладымі аўтарамі прадстаўляе і літаратару старэйшых пакаленняў. На гэты раз у «Гасцініні» з вершамі выступае Н. Плёвіч. «Літаратура — гэта вобразная мадэль» — так называецца гутарка У. Рубанова і А. Давыдава. У «Спадчыне» А. Пашкевіч перагортвае малавядомыя старонкі творчасці А. Гаруна — «Невядомы Сальвэс». Ну, а чым радуецца маладыя аўтары? У раздзеле «Проза» —

творы З. Вішнёва, З. Юдзіцкага, М. Лукшы, В. Бараніча, М. Кавалёвай, А. Крайдзіча. Як заўсёды, багаты раздзел «Паззія»: Г. Бутырчык, Н. Шыдлоўская, А. Мігаль, С. Важнік, А. Мазалеўскі, Т. Старасценка, У. Гарачка, Э. Акулін і іншыя.

Элементы фальклору ў творчасці У. Дубоўкі асэнсоўвае У. Куліковіч — «Уток і аснова». Я. Конеў і Н. Жук рэцэнзуюць адваедна аповесць А. Асіпенкі «Цыркачка і маёр» і кнігу паззіі А. Рубанова «У горадзе валадарыць Рагвалод».

Змешчаны песні гурта «Камелот». А тое, як не трэба пісаць вершы, з гумарам паказвае З. Санюк, друкуюцца гумарэскі У. Цвяткова.

«ФОТОДЕЛО»

Двадцатна-інфармацыйная газета «Фотодело», першы нумар якой з'явіўся ў кіеўскай, як сведчыць яе заснавальнік МП «Сервіс цэнтр Дома фота», разлічана на тых, «хто любіць фатаграфію; у каго ёсць фотаапарат...» А працей кажучы, яна для людзей, хто любіць прыгожае.

Нездарма ж у першым нумары дадзена слова і народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну. «З малечых гадоў, — прызнаецца Рыгор Іванавіч, — фатаграфія мне ўяўлялася нейкім чарадзействам. Бо сам рытуал ці абрад даваеннага фатаграфавання наводзіў на гэтакую думку». Да думкі Р. Барадуліна нельга не прыслушацца: «Нават у самых парадных фатаграфіях ленынска-сталінскага рэжыму праймае незаўважымі на той час дэталі праступае, як фрэска на сценах. Па фатаграфіях будучы меркаваць нашчадкі пра мінулае. З космасу памяці, з дна забыцця будзе ўсплываць аблічча жыцця мінулага на фатаграфіі».

Дык за... «Фотодело»?

ЛІТКУР'ЕР

ПАМЯЦІ ФЭДАРА ЯНКОЎСКАГА

21 верасня споўнілася 75 гадоў з дня нараджэння вядомага беларускага мовазнаўцы і пісьменніка Фёдара Янкоўскага. У Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце, дзе каля 40 гадоў ён працаваў, адзначылі гэтую дату. У кабінете беларускага мовазнаўства была аформлена выстава твораў Ф. Янкоўскага і спецыяльны стэнд, чарговы нумар насценнай газеты факультэта беларускай філалогіі і культуры быў цалкам прысвечаны выдатнаму дзеячу нацыянальнай культуры.

У дзень нараджэння Ф. Янкоўскага калегі па працы, студэнты, сябры, родныя, блізкія і знаёмыя сустрэліся на Маскоўскіх могілках, дзе ён пахаваны. Дацэнты Белдзяржпедуніверсітэта А. Лугоўскі, М. Мішчанчук, Н. Гаўрош, вучанцы Ф. Янкоўскага Л. Васюкевіч, баявыя і ратныя сябры і знаёмыя казалі нямаля цёплых і добрых слоў пра Фёдара Міхайлавіча.

П. МІХАЙЛАЎ

СПАДЧЫНА

МАЙСТРЫХА

Больш за сорак гадоў адпрацавала ў жывёлагадоўлі Ніна Пятроўна Макарачук /на здымку/ з вёскі Крывічы Зэльвенскага раёна. І ўсе гэтыя гады, ды і зараз, на пенсіі, займаецца яна ткацтвам, вышывкай, вязаннем. Яе ўмелымі рукамі сатканы найпрыгожыя пакрывалы, палавікі, выраблены ручнікі, упрыгожаныя мясцовым арнамантам, звязаны сурвэткі. Па словах Ніны Пятроўны, майстэрствам гэтым славіліся ўсе жанчыны ў родзе, яно перадавалася з пакалення ў пакаленне.

Фота Э. КАБЯКА, БЕЛІНФАРМ



АНОНС

ЗАПРАШАЕ ДОМ ЛІТАРАТАРА

Пасля летняга адпачынку Дом літаратара зноў актывізуе сваю работу.

7 кастрычніка адбудзецца вечар «І за гарою пакланюся...», прысвечаны 75-годдзю з дня нараджэння вядомага празаіка і мовазнаўцы Ф. Янкоўскага.

14 кастрычніка ёсць мажлівасць далучыцца да свету творчасці яшчэ аднаго слыннага нацыянальнага дзеяча — «Сцежкамі Язэпа Драздоўіча».

У кагорце адраджэнцаў адно з першых месц належыць і В. Ластоўскаму. 110-ы ўгодкі з дня яго нараджэння будучы адзначаны 19 кастрычніка. Вечар пройдзе пад назвай «Кніжнік Ярыла».

П. Пруднікаў нядаўна выдаў сваю чарговую кнігу. На гэты раз — празаічную, «За калючым дротам». Прэм'ера яе пройдзе 21 кастрычніка.

Васковы лірнік — так гаворылі пра У. Сыракомлю. І вечар, арганізаваны ў сувязі з 170-годдзем з дня нараджэння яго, пройдзе 26 кастрычніка пад такой назвай.

Вы любіце паззію? У такім разе запрашаем у Дом літаратара 29 кастрычніка. Чарговая паэтычная пятніца прысвечана творчасці В. Аксак «Між храмамі хаджу, пакліканая спевам...»

Усе згаданыя мерапрыемствы пачынаюцца ў 18 гадзін 30 мінут, а вось пасяджэнні секцый — паззіі /13 кастрычніка/, прозы /20 кастрычніка/, перакладу /28 кастрычніка/ — у 15 гадзін.

У горадзе была імжа. То ішоў, то сціхаў дробны, па-асеннямю назойлівы і калючы дождж, які сеяўся з нізкіх, абложных хмараў.

— Слухай, а ці можа быць буржуазны нацыяналіст у дзіравых туплях? — спытаў я ў аднакурсніка Алесь Разанава, паказаўшы на свой абутак, у якім падэшвы набывалі ўсё большую аўтаномію ад сваіх вярхоў.

Сябра, з якім мы даволі шпарка абміналі лужыны, сумнавата ўсміхнуўшыся, не стаў абмяркоўваць такую «глобальную» тэму. Уражаныя «ўрачыста-прадстаўнічым» прыёмам нашых персон у рэктара БДУ Сеўчанкі, спакваля асэнсоўваючы чутая і бачанае, з нейкай палёгкай і поўнай няяснасцю свайго бліжэйшага лёсу мы моўчкі крочылі ў свой інтэрнат на Паркавай магістралі. Было гэта роўна 35 гадоў назад, у кастрычніку 1968 года. З якой жа нагоды запрашалі нас на такую «высокую» сустрэчу?

# «НАШЫ ЛЮДЗІ САЧЫЛІ ЗА ВАМІ...»

## ЗГАДКІ НАЦЫЯНАЛІСТА 1968 ГОДА

...ЗНОЎ і зноў вяртаюся ў сваё студэнцкае юнацтва, прыгадваю тыя няпоўныя тры гады, якія выпала пражыць у сталіцы. Маладосці ўласціва безаглядная рашучасць, якая не надта сябрае з халодным аналітызмам, рафініраваным прадбачаннем камфортных вынікаў. Таму яна — і такі часты выклік формуле заспакоенасці — «абы ціха». Так было і тым кастрычніцкім днём 68-га. У адным з інтэрнацкіх пакояў сабралася чалавек дваццаць — пераважна студэнтаў старэйшых курсаў нашага факультэта. Прычына збору: абмеркаванне становішча выкладання дысцыплін на аддзяленні беларускай мовы і літаратуры, дзе ўсе прадметы, за выключэннем нацыянальнай мовы і літаратуры, даюцца па-руску, у тым ліку — і гісторыя Беларусі. Склалі ў выніку гэтага міні-сходу кароткі зварот да кіраўніцтва рэспублікі, у якім прасілі дазволу на тое, каб нам выкладаліся прадметы /за выключэннем спецыяльных дысцыплін — вайскавой падрыхтоўкі і рускай мовы і літаратуры / па-беларуску. Пад тэкстам гэтага звароту падпісаліся на факультэце некалькі соцень чалавек. У ліку першых — аўтар гэтых радкоў, а таксама Алесь Разанаў і Леў Барташ. Пазней нас траіх /усе — аднакурснікі / і пачнуць цягаць па розных інстанцыях. Падпісаная просьба меліся перадаць у ЦК, непасрэдна самому Машэраву. Аднак не паспелі і пераступіць той высачэзны парог, як пачалося...

Цэлюю восень, да самай зімовай сесіі, праходзілі камсамольскія сходы на факультэтах, дзе ўсіх удзельнікаў згаданай ініцыятывы клямілі ганьбай, як «буржуазны нацыяналістаў» /гэта за тое, што сціпла хацелі папрасіць яго Вялікасць ЦК на адзіным ва ўсёй Беларусі — ледзь не музейным — беларускім аддзяленні вывучаць агульныя прадметы на роднай мове/. Нас выклікалі ў камітэт камсамола ўніверсітэта, дзе кіраўніцтва паставіла пытанне аб выключэнні траіх галоўных удзельнікаў гэтай страшэннай антыдзяржаўнай акцыі з радкоў камсамола. Але нечакана для нас большасцю галасоў было прынята наступнае рашэнне: аб'явіць кожнаму строгу вымову з занясеннем ва ўліковую картку. Ішло «разбірацельства» нашых дзеянняў і ў дэканце філфака, дзе пералалыханя выкладчыкі пыталіся: «Вы што — супраць Савецкай улады?» Некаторыя з іх баяліся з намі нават вітацца, хоць да гэтай падзеі дружалюбна падавалі руку, цікавіліся ў нас планами на будучае. Адчувалася, што за кожным нашым крокам пільнае нядрэмнае вока. А што гэта было сапраўды так — сведчаць факты.

НЕДЗЕ адразу ж пасля таго, як не далі ходу нашаму звароту «наверх», мы ўтраіх — Алесь Разанаў, Валянціна Коўтун і я — паехалі на чымым чыгніком на Гродзеншчыну, у Зэльву, да апальнай, ашальмаванай, але няскоранай пакутніцы Ларысы Антонаўны Геніюш. Раніцай мы былі ў яе прыветнай хаціне, дзе гаспадыня разам з мужам Іванам Пятровічам частавала нас, добра згладалых з дарогі, слухаючы пра тое, што адбываецца ў нашым «храме» навукі. Геніюшы расказвалі нам пра свае незабыўныя «падарожжы» па «архіпелагу ГУЛАГ», Ларысы Антонаўна чы-

тала новыя вершы, у якіх асабіста перажывае было так горача знітавана з лёсам Бацькаўшчыны. На развітанне, на ўспамін пра знаёмства яна падаравала кожнаму з нас па фотаздымку сваёй пражскай маладосці з надліткамі выканання задання. Разам з ім я атрымаў і вытканы на кроснах, са спрадвечна беларускімі ўзорамі, каляровы лянны пояс.

Літаральна праз некалькі дзён Разанава, Барташа /хоць ён і не быў у Зэльве / і мяне выклікалі проста з лекцыяў у рэктарат. Глянуўшы на тых, хто тут сабраў нас на допыт, чамусьці адразу ж прыгадаліся з працытанага сцэны судоў сярэднявечнай інквізіцыі. Усе — дужа сур'ёзныя, змочныя, надзьмутыя, быццам нехта іх вельмі ж моцна пакрыўдзіў ці абразіў навак. Пасыпаліся, як гарох з торбы, адно за адным пытанні: «Хто вас арганізаваў на гэта?», «Хто падбурхорчык гэтага мерапрыемства?», «Хто кіраваў вашай арганізацыяй?», «Назваце імяны выкладчыкаў, якія штурхалі вас на такі ўчынак?»... І раптам: «Хто дазволіў вам ездзіць да Геніюш? Вы ведаеце, што гэта — нацыяналістка!? Нашы людзі сачылі за вамі, нам усё вядома!»

Абураны рэктар крычаў: «Гэта ўсё развёў там на філфаку яшчэ Ларчанка /маецца на ўвазе прафесар Міхась Рыгоравіч Ларчанка, які пазны час быў дэканам і карыстаўся павагай і любоўю студэнтаў. — В. Я./, я даўно гаварыў, што яго патрэба было звольніць з работы!» Людзі з органаў, на высокіх нотах, з металам у голасе ўсё далыталіся, пагражаючы: «Прызнавайцеся, хто ваш кіраўнік? Вы знаеце, што за гэта павінае вам быць!» Нашы адказы былі сцішана-лаканічнымі: «Мы самі арганізавалі збор подпісаў, ніхто нам не кіраваў». І гэта была праўда, нам не трэба было лаўчыць і выкручвацца.

«Выпусціўшы пару» ў першыя минуты «чысцілішча», прысутныя /а іх было, калі не памыляюся, чалавек дзесяць / пачалі крыку спакайнай распяваць кожнага з нас пра бацькоў, пра нашы мясціны, адкуль мы родам. Якім вялікім было іх здзіўленне, калі я паведаміў, што родам з Гомельшчыны, сын ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, афіцэра Савецкай Арміі, які пасля чарговага масавага скарачэння Узброеных Сіл краіны зімой 1955 года дэмабілізаваўся і прыехаў з сям'ёй на сваю радзіму. Мае сябры былі з раёнаў былой Заходняй Беларусі /Брэсцкай і Гродзенскай абласцей/. Адраза ж пачуўся гоман: «Як можа быць, вы ж — не заходнік, і пайшлі на такое». І тут я пачаў выразней усведмаляць стаўленне да людзей, народжаных у заходніх раёнах Беларусі, аб чым краем вуха чуў раней. Аказваецца, што і ў самым канцы 60-ых гадоў, пры такім «звыш-інтэрнацыяналісцэ», як Машэрав, якога некаму сёння хочацца паказаць свяцейшым за Папу Рымскага, па-ранейшаму з падазранасцю глядзелі на выхадцаў з былых «крэсаў усходніх». Невыпадкова адзін з маіх «экзамэнатароў», ледзь не сплывальна, з доктарам сказаў: «Ну няхай бы яны /паказалі бы рукой на маіх сяброў. — В. Я./ вытваралі гэткае, а вы?»

Зімой 1969 года мяне і Алесь Разанава

выключылі з універсітэта. А было зроблена «сіе дзейства» па класічнай схеме савецкай вышэйшай школы. Трэба сказаць, што да гэтага мы былі з Разанавым выдатнікамі вучобы, нашы партрэты виселі на факультэцкай Дошцы гонару. Апошнюю ж для нас сесію на трэцім курсе здаваць давялося з вялікімі цяжкасцямі. Прадзятасць, насцярожанасць і скіраванасць выкладчыкаў на тое, каб нас «заваліць», адчувалася амаль на кожным экзамене. Замест ранейшых «пяціраў» з цяжкасцю выбіваліся «чацвёркі» і «тройкі». І ўсё ж, нягледзячы ні на што, залікі і экзамены былі здадзены. Аднак не ўсе... Заставаўся яшчэ такі спецыфічны прадмет, як вайсковая падрыхтоўка. Вось на ім «валякі» і здолелі здзейсніць тое, што патрэбна было зацікаўленым асобам.

Падпалкоўнік Шчарбіна /не ведаю, мо ён стаў пасля ўдала праведзенай супраць «во-

міністэрскіх калдобінах. Ішло моцнае тармажэнне ўсемагутных сіл, нехта дужа стараўся, каб усё засталася так, як імі было ўжо спланавана і здзейснена. А між тым — час ішоў. Стыпендыі больш не атрымліваў. У інтэрнаце жыў на «птушыных правах». Дома прамае «подзвігі» не ведалі, вядома. Просьбаў да бацькоў-калгаснікаў і сігналаў «SOS» я не слаў і не збіраўся рабіць гэтага. У часе адной з чарговых сустрэч у Саюзе пісьменнікаў Яўген Іванавіч распытаў мяне пра мае неўладкаванае жыццё-быццё і, як былы падпольшчык, які добра зведаў класічную музыку пустага жывата, глядзячы на мой змарнелы воблік, сказаў: «Напішыце заяву на мае імя, як Старшыні Вярхоўнага Савета, з просьбай аказаць вам дапамогу». Пасля таго, як я зрабіў гэта, ён прапанаваў: «А зараз едзьце ў Вярхоўны Савет /пры гэтым Яўген Іванавіч назваў і паверх, і нумар пакоя, у які мне трэба звярнуцца / і атрымаце там грошы». На развітанне ўсміхнуўся і жартаўліва-весела падмігнуў: «Выпіце і за мяне чарку віна з хлопцамі.»

Атрымаўшы недзе з паўсотні рублёў /а гэта было больш за тагачасную стыпендыю /, свет здаўся мне не такім ужо і змочным...

У АДЗІН з зімовых вечароў вялікім гуртам праводзілі на вакзал Алесь Разанава, які ехаў працягваць вучобу ў Брэсцкі педінстытут, чаму нямала паспрыяў разам з Танкам У. Калеснік. Працуючы ў мясцовым інстытуце, Уладзімір Андрэвіч меў устойлівы, надзейна зароблены аўтарытэт. У той час рэктарам быў прысланы з Мінска малады літаратуразнаўца Сяргей Адамавіч Гусак, да якога на прыём па просьбе Калесніка я і трапіў, прыехаўшы ў Брэст, калі Разанаў ужо вучыўся там /а я ўсё яшчэ «вісеў у паветры»/. Распытаўшы ў мяне, акрамя іншага, і пра тое, адкуль я родам, Сяргей Адамавіч і параіў мне прасіць аформіць міністэрскіх чыноўнікаў перавод на сваю Гомельшчыну. Ён шчыра, без афіцыйнай позы, прызнаўся: «Ведаеце, я ўзяў бы і вас, але на мяне і так ужо некаторыя касавурацца, што прыняў Разанава. Едзьце ў Гомель, там вам будзе, я думаю, не горш, чым тут». Добрыя ўспаміны засталіся ў мяне пра гэтага адрыцкага чалавека, руплівага роднага слова, які, на жаль, неўзабаве /так заўчасна, у 39 год! / памёр ад хваробы веку — рака.

Не магу забыць і пра гасцінасць інтэлігентнай, немітуслівай сям'і Калеснікаў, хоць спраў у той час ва Уладзіміра Андрэвіча было процьма: на яго рабочым стала ляжалі аркушы карэктуры вялікага даследавання для «Польмя», ішла поўным ходам складаная сумесная праца з Янкам Брылем і Алесем Адамавічам над унікальнай кнігай «Я — з вогненнай вёскі», шмат было розных выкладчыцкіх клопатаў...

Нарэшце, у канцы сакавіка, з дазволам на працяг вучобы я ехаў з Мінска ў Гомель у педінстытут, у якім сустрэў новых сяброў, дзе знайшоў падтрымку і спагаду як сваіх равеснікаў, так і выкладчыкаў.

Той жа вясною інстытут быў ператвораны ва ўніверсітэт, які ўзначаліў Уладзімір Аляксеевіч Белы. Да мяне ён адносіўся прыхільна, выказваючы сваё разуменне, падтрымліваў маральна, прапаноўваючы працягваць вучобу далей — у аспірантурцы. Пра гэтага — шырокай рускай душой чалавека — у мяне засталіся самыя найлепшыя ўражання.

Жыццё ўваходзіла паступова ў нармальнае рэчышча. Хмары, што густа ўсіралі мінскае неба, у Гомелі нібыта некуды сплылі за нябачны далагляд. Хоць усё было, безумоўна, не так ужо і ідылічна, як магло здацца якому-небудзь пільнаму староньму воку. А гэтак неадступнае вока, што сурова, па-нячырску цікуе за ўсім беларускім, я тут займеў адразу ж пасля прыезду — і на ўсе наступныя гады.

Р. С. З гадамі ўсё часцей думаеш банальна: заўжды было рознае, ёсць яно сёння і будзе заўтра. Ва ўсе часы не было адбою, па словах Твардоўскага, ад «краснобая-подлеца, молчаливого пройдохи...» Хоць увогуле і ўсе людзі, і ўсе народы варты прыстойнага, светлага жыцця. Таго жыцця, у якім не плююць у той калодзеж, з якога п'юць ваду, не здзекуюцца з роднага слова і памяці продкаў, не праводзяць рэфэрндамаў з пытаннем: «Ці трэба, каб родная мова была дзяржаўнай?» Гэта тое ж самае, што вынесці на рэфэрндум пытанне: «Ці трэба шанаваць родную маці, якая цябе ўзгадавала?»

Давайце ж не апусцімся да такога ўзроўню, паважаныя таварышы і спадары, панове і «господа». Будзем жа, як казаў неўміручы Янка Купала на зары гэтага шалёнага веку, на самай справе «людзьмі звацца».

Віктар ЯРАЦ

# НЕ ПАКЛЁП, АЛЕ АНЕКДОТ...

**«ЛІМ» 18 чэрвеня надрукаваў мой аповяд «Мае сустрэчы з пані Сухоцкай і панам Пазнаньскім». 20 жніўня пан Станіслаў Пазнаньскі адгукнуўся на яго рэплікай «То быў паклёп». Але, як літаратар адносна малады, я не ўсё зразумеў у вопытнага журналіста з 25-гадовым стажам. А таму перапрашаюся і хачу спытаць:**

Пане Станіславе! Нават калі я не да канца зразумеў вашы словы наконт Масквы, дзе вы вучыліся не стала, а толькі прыезджалі час ад часу, то чаму вы пішаце, што гэты балбатун Чобат «невядома чаму «прышоў» мне Маскву»? Што, знаёмства з Масквой ужо разглядаецца як крмінал?! Навошта ж так хвалявацца па дробязях?

Пане Станіславе! Вы пішаце, што «Чобат хлусіць ад пачатку да канца» і нагадваеце мне пра існаванне нейкай страшэннай магнітафоннай стужкі са страшэнным на мяне кампраматам, які не доўга і пусціць у ход... Але, па-першае, наша маленькая Беларусь жыве пакуль што старым законам «тэлефонны званок не падшыеш!», па-другое ж, нашы з вамі «размовы» і «вострая палеміка» адбываліся не пры адным дыктафоне, а пры жывых сведках: пані Данута Бічэль-Загнетава, ваш пан шафёр /прабацце, не ведаю прозвішча/ і вясковае людзі з Мількаўшчыны... Таму дазваляеце мне спасылацца на тэксты — на ваш і на мой. І хай людзі параўнаюць.

**ПАЗНАНЬСКІ:** «Спадару Чобату, здаецца, шампанскае змуціла розум. Ён усё перапутаў...».

**ЧОБАТ:** «Стась выглядаў добра... І справы ў яго ішлі добра — меў пры сабе ўласнага шафёра і прывёз да пачатку сваю пляшку шампанскага. Апошняе ўжо пілі...» Гэта было ў Гродне! «Цяпер я вылез з «паланэза» і пайшоў да Нюры. Там працягваюцца ўчарашні Стасей банкет... На сталае стаяла пачатая пляшка «Русской», было ружовае сала, чорны хлеб, цыбуля...». Гэта было ў вёсцы Элізы Ажэшкі!

Пане Станіславе! Двойчы я падыходзіў, калі з **вашым** удзелам частаванне ўжо пачыналася — то як я мог выпіць больш за вас альбо вы менш за мяне?! І што ў каго памуцілася?!  
**ПАЗНАНЬСКІ:** «Частка матэрыялу не магла пайсці ў эфір, асабліва тое, дзе спадар Чобат гаварыў пра польскі ўрад і паліцаў увогуле».

**ЧОБАТ:** «А мне не спадабалася, што сказала ўчора Сухоцка, — ужо па дарозе назад сказаў лёгка праветраны Стась. — А мне спадабалася, — сказаў я. — Мне увогуле падабаюцца нармалёвыя палякі: Ханна Сухоцка, Юзэф Мацкевіч, Міхал Ягела...».

Пане Станіславе! Гэта абразы?! Слухайце, куды ўжо болей хваліць прэм'ера, віцэ-міністра і вядомага пісьменніка — мяне ж у Мінску і Магілёве і так даўно абзываюць «прапольскім дыверсантам і прадажнай скурай!» Як тут усім дагадзіць?

**ПАЗНАНЬСКІ:** «... гэты «беларускі нацыяналіст» прагражаў нават савецкімі танкамі. У мяне захавалася стужка з запісам...». «Спадар Чобат ганарыцца, між іншым, сваім інжынерскім дыпламам. Кепскі з яго, мусіць, і інжынер, бо сёння нават кожнае дзіцё ведае, што магнітафон можа працаваць і на батарэйках, калі інжынер адключыць яго ад току...».

**ЧОБАТ:** Пане Станіславе, апускаюцца рукі і ў галаве блытаецца без шампанскага! Перачытайце яшчэ раз «Мае сустрэчы...» — няма там ні пра танкі, ні пра батарэйкі! Адзіная фраза, да якой можна прычэпіцца: «... дыктафон то рабіў, то не, а размова ішла ў такіх жа выразах

з абодвух бакоў, а часам і мацнейшых. Бедны Стась! Як ён намучыўся з дыктафоннай стужкай у сваім Беластоку...».

І дзе тут крмінал? Цэлы свет ведае, што на Беларусі няма іншых танкаў, апроч савецкай канструкцыі! Магнітафоны рамантаваць мяне ніхто не вучыў, таму што я не радыёжурналіст і нават не радыёінжынер, а прасты сціплы ліцейшчык — але каб за гэта мала ў суд не цягнуць?! Наконт таго, што мы адзін другому сапраўды добра прыклалі, то вы самі ж пішаце: маўляў, цэлы запіс у перадачу пайсці не мог. І дзе паклёп?!

А цяпер давайце пагаворым паважна. **Па-першае**, літаратурная зтыка не забараняе апісваць жывых людзей, а не адны выдуманых персанажы — тут нічый дазвол не патрэбны. **Па-другое**, журналісцкая зтыка патрабуе паважаць таксама і чужыя погляды на жыццё: а ў нас, калі памятаеце, «вострая палеміка» пачалася менавіта пасля няўдалай спробы знайсці «на крэсах» Польшчу — хача паліякі знайшліся; мала таго, дык яшчэ гэтыя браткі-беларусы назад у Рэч Паспалітую згаджаліся неяк без энтузіязму, хіба каб «начальства» — гэта значыць, наша з вамі «экспедыцыя» — адвядзлася і галавы не дурыла! Няўжо і тым людзям, каторых першы раз бачыў, я ўсё «перапутаў»? Аповяд «Мае сустрэчы...» не ёсць а не «прапольскі», а не «антыпольскі» — гэта крыху іранічны погляд на самога сябе, на людзей увогуле, на тое, як усё забытана сапраўды ў галовах нашай «панямонскай інтэлігенцыі» — у тым ліку, у мяне і ў вас, пане Станіславе, ды ў нашай гайнаўска-скідаўскай радні, з абодвух бакоў абсеўшай «лінію Керзона!» — і мы не бачым, як цяроза і спакойна часам глядзіць на жыццё «забіты калгасны люд», як не дае ўцягнуць сябе ў настальгію, хваравітыя дамаганні «справядлівасці», разборкі за «гістарычную праўду» і г. д. Адным словам, я напісаў пра тое, што бачыў і чуў... Але дагадзіць усім, паўтару, цяжка! Таму ніколі і нікому дагаджаць не буду — не бачу сэнсу.

А наконт сатысфакцыі... Ведаеце, як кажа наша міліцыя, прычэпіцца і да слупа можна: пераходзіць вуліцу не ў тым месцы і г. д. Непараўнальны ў гэтых адносінах Астас Ібрагімавіч Бендэр з «Дванаццаці крэслаў» — памятаеце, пра яго маскоўскі «Гудок» змясціў нататку ў рубрыцы «Здарэнні», дзе гаварылася, што на вуліцы на гр. Бендэра наехаў фурман, але пацярпелы абышоўся лёгкім перапудам і толькі... Астас таксама запатрабаваў кампенсацыі за «паклёп»: маўляў, гэта фурман і яго конь абышліся лёгкім перапудам, а не я! Як кажуць у нас, былі б аўтар і рэдакцыя — а «паклёп» знойдзецца...

У чым жа з вамі абсалютна згодны, пане Станіславе, то ў тым непрыемным факце, што камунізму мы выракаемся **вельмі паволі** — нават шампанскае паранейшаму п'ём «Советское» — а пара даўно перайсці на «Лідскае» піва; кажуць, пакуль у Лідзе моцна не разбаўляюць.

На заканчэнне хацеў бы пажадаць вам плённай працы на Беластоцкім радыё, а да таго ж звярнуць вашу ўвагу на беластоцкую «Ніву» ад 23 мая 1993 года, N 21:

«Станіслаў Пазнаньскі, журналіст беларускай праграмы Беластоцкага радыё, шукаў тэму за семнаццаць мільёнаў на Гродзеншчыне. З артыкула А. Чобата вынікае, што не знайшоў. Таму мы маем прапанову — Стась, зайдзі да нас у «Ніву»! Мы табе дамо тэму за палову тых грошай. Мы цалкам паважна: Варшава, Эўропа і гэтак далей... І будзе бомба — ух!».

Вось і першыя гешэфты пайшлі... Старыя людзі ўсё ж такі нас правільна вучаць: не было яшчэ ані разу так, каб аніяк не было!

Маё шанаванне!

Алесь ЧОБАТ

г. Гродна

# ВЫТОКІ — НА БЕЛАРУСІ

Сёлета сусветная мастацкая супольнасць адзначае 90-годдзе з дня нараджэння выдатнага амерыканскага жывапісца, піянера канцэптуальнага мастацтва Марка Роткі. А нарадзіўся ён 25 верасня 1903 года ў беларускім горадзе Дзвінску /зараз Даўгаўпілс на тэрыторыі Латвійскай рэспублікі/. Сям'я Роткавіча, бо так гучыць яго поўнае, яшчэ не з'амерыканізаванае прозвішча, эмігравала ў Злучаныя Штаты, дзе пасялілася на ўзбярэжжы Ціхага акіяна ў горадзе Портлендзе /штат Арегон/. У 1921 годзе Марк становіцца студэнтам Іельскага ўніверсітэта, спадзеючыся стаць палітычным дзеячам, але хутка зразумеў, што яго мэтанакіраваная натура мкнецца да іншага — да творчага самавыяўлення. Ён уступае ў Нью-Йоркскую лігу студэнтаў-мастакоў, наведвае майстэрню аднаго з першых амерыканскіх авангардыстаў /прыхільнікаў Маціса/ Макса Вэбэра, што быў родам з Беластока. Яго першыя самастойныя творы з'яўляюцца на пачатку 30-х гадоў. У іх адчуваецца ўплыў экспрэсіяністычнага рэалізму. Марк Роткавіча натхняе Нью-Йорк, велізарны і па-свойму велічны горад. Але ў далейшым ён пайшоў шляхам разнявольвання суб'ектыўных асацыяцый і жывапісных аб'ектаў. У 1940-х гадах, у перыяд міграцыі ў Амерыку многіх заходнеўрапейскіх твораў, Роткавіч мог у творчых стасунках з імі паскорыць свой піянерскі шлях у кірунку мінімалізму выяўленчых срод-

каў, якімі непаўторна валодаў толькі ён. Жывапісныя творы М. Роткі — шматзначныя, мякка акрэсленыя геаметрычныя плоскасці, прамавугольнікі, у якіх канцэнтруецца вялікая магчыма моц уздзеання. Ён упадабаў складаньня карычневыя, чырвоныя, чорныя, залатыя, белыя колеры, якія наносіў тонкімі, лакальнымі плямамі, узбагачаючы іх гульнёй самых вытанчаных адценняў. Кожная яго праца ці цыкл палотнаў — дзівосная колера-гукавая сімфонія вялікім магчымым мастацтвам, што абірае для эстэтычнай рэвалюцыі самыя мінімальныя і дзейсныя формы выяўлення. У Роткі было шмат калег, вучняў, якія хутка зрабілі сабе кар'еру. А сам ён не паддаваўся на спакусы славы, ішоў сваім абраным шляхам, прыслухоўваўся толькі да сваёй творчай волі. Пакінуты многімі, хто быў яму абавязаны, у цяжкім стане перажыванняў, ён 25 лютага 1970 года канчае жыццё самагубствам. І толькі праз аднаццаць год з дня гэтай трагічнай падзеі яго творы занялі ганаровае месца ў экспазіцыі Нацыянальнай галерэі Вашынгтона /там знаходзіцца большасць з іх/, а таксама ў мастацкіх музеях Вялікабрытаніі, Нідэрландаў, Даніі, Нямеччыны і іншых краін свету.

Беларускія мастакі і мастацтвазнаўцы, што гуртуюцца вакол часопіса «Мастацтва», Беларускага мастацкага дзяржаўнага музея, мелі намер правесці ўрачыстую вечарыну ў гонар памяці вялікага мастака сучаснасці, нараджэн-



нем сваім, а таксама і пазычна-нефігуратыўнымі сродкамі свайго жывапісу звязанага з вытокамі, традыцыямі беларуска-балтыйскага рэгіёна. Быў створаны аргкамітэт, накіраваны ліст у Вашынгтонскую нацыянальную галерэю з просьбай дапамагчы падрэзнымі матэрыяламі, інфармацыяй. Але, на жаль, беларуска-амерыканскія культурныя сувязі яшчэ як след не наладжаны ні на ўзроўні пасольстваў, ні на ўзроўні творчых арганізацый. Да сённяшняга часу беларускі бок не атрымаў адказа.

Мінімалізм Марка Роткі — гэта амаль супрэматычны аскетызм. Блізкая да і сімволіка колераў, і невычэрпная маўклівая метафарычнасць. Віцебскія квадраты Малевіча і нью-йоркскія прамавугольнікі Роткі — этапныя з'явы сучаснага жывапісу.

Я. ШУНЕЙКА

## ЯК «ДАБРАДЗЕЯ» АДАБРАЛА НАДЗЕЮ...

ЗАМЕСТ РЭЦЭНЗІІ НА ТЭЛЕПЕРАДАЧУ

На пачатку гэтага года ў «Народнай газеце» быў надрукаваны вялікі артыкул Паўла Стасевіча пад выразнай назвай «Беспредель». У ім кожны радок — гэта крык і боль душы аўтара за людзей, што жывуць на Міншчыне ў саўгасе «Заслаўскі». Пачынаўся артыкул з вёскі Дзічкі. Дадам яшчэ, што гэтыя мясціны аўтар артыкула наведваў з народнымі дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь Сяргеем Антончыкам. Яны даведаліся і нават на свае вочы убачылі, як мясцовыя ўлады, у першую чаргу дырэктар саўгаса «Заслаўскі» Іван Расадка, разбазарваюць зямлю, здраджваюць інтарэсам мясцовых жыхароў. Новыя нувядзішчы-прадпрыемальнікі ўзводзяць палатныя, адчуваюць сябе тут поўнымі гаспадарамі. І гэта тады, як карзныя дзічкоўцы заціснуты так, што казу ці карову няма дзе папасціць.

Пасля ў саўгас прыязджае высокапастаўленая камісія,

потым гараць будынкі галоўнага агранома Аляксандра Ласевіча, які выступіў супраць мясцовай мафіі... А што ж вышэйшыя ўлады? Яны мяняюць дырэктара саўгаса, у якога і волас з галавы не ўпаў, і не вельмі клопацца пра лёс карзных жыхароў, тых жа дзічкоўцаў. Здавалася б, ёсць падставы для далейшага журналісцкага даследавання. І вось на Беларускай тэлебачанні 8 верасня з'яўляецца перадача рэдакцыі сацыяльна-эканамічных праблем пад рамонтнай назвай «Дабрадзья. Людзі вёскі Дзічкі і іх лёсы».

І што ўбачылі глядачы? У трыццаціхвіліннай перадачы пра вышэйзгаданыя драматычныя падзеі не было сказана ні слова. Жыццё вясцоўцаў і іх лёсы паказаны праз панараму прыгожага возера, маляўніча знятых дрэў і агародаў, адным словам — праз каляровыя шкельцы Беларускага тэлебачання. А яшчэ

аўтары /а іх прозвішчы прабеглі напрыканцы перадачы/ палінылі патрэбныя ўключыць сюды фрагмент спектакля «Сымон-музыка», які заняў палову эфірнага часу і які зусім тут недарэчы. Неяк зусім не кінуліся ім у вочы вясковія вулічкі, зруйнаваныя магутнай сучаснай тэхнікай, старыя хацінкі паказаных у перадачы жанчын і нядаўна пабудаваныя палатныя гаспадароў жыцця, не сказана нічога пра забруджаныя навакольныя лес і ваду.

І заканчваецца гэты «тэлеспектакль» на мажорнай ноте: муж і жонка Куціцкія на пытанне «Як вы жывёце?» /даслоўны выраз вядучай/, адказваюць, што жывуць добра, што тут усё сваё — і бульба, і гародніна, што прыемна адпачываць прыезджым на возеры і да т. п. Падводзіць рысу пад перадачай старшыня сельсавета Аляксандр Южневіч, які добрым словам ацэньвае працавітых сялян і не абячае лепшых перамен у іх нялёгкім жыцці.

Вось так у дзічкоўцаў тэлевізійны «дабрадзья» адабралі ўсялякую надзею — надзею на карзныя змены да лепшага іх лёсаў, іх будучыні.

Алесь ЗАХАРЭВІЧ

Адагалоскі

## І ПАРАДУЕМСЯ РАЗАМ

ПРА ФІЛЬМ «ПРАНЯСІ, БОЖА, ХМАРУ»

Са здзіўленнем прачытаў у газеце «Літаратура і мастацтва» два лісты, адзін з якіх называецца «У чыёй жа шкуры «Віцязь»?», а другі — «Даруй ім, ойча...» Іх аўтары папракаюць мяне ў тым, што, як рэжысёр і апэратар фільма, я «прыватызаваў» яго поспех.

Фільм «Пранясі, Божы, хмару» атрымаў два прызы на міжнародных кінафестывалях: у Пярну /Эстонія/ і на кінафестывале славянскіх і праваслаўных фільмаў «Залаты Віцязь» у Югаславіі.

На жаль, аўтары лістоў натхніліся прыдуманай крыдай, бо нідзё ў нашай прэсе не было сказана, што апошні прызы прысуджаны толькі мне — як рэжысёру і апэратару. «Бронзавым

Віцязем» узнагароджаны НАШ фільм, а, значыць, і сцэнарыст З. Мажэйка таксама, як і рэжысёр-апэратар А. Шклярэўскі.

З. Мажэйка сабрала багаты этнаграфічны матэрыял, напісала сцэнарыі, я ж пастараўся стварыць ды знайсці адпаведныя кіна-вобразы. Кожны, такім чынам зрабіў сваю справу, і ўзнагарода належыць усім нам. Ва ўсіх сваіх інтэрв'ю я падкрэсліваў гэта. Навошта ж прядумваць крыўду, уяўляць сябе абдзеленым, распіляць і прышпорваць аўтараў гэтых лістоў-нататак? Ніякае рэальнае нагоды для гэтага не было і няма — перачытайце прэсу. Узнагароджаны фільм, а не хто-небудзь персанальна.

Падчас работы ў нас з З. Мажэйкай былі і спрэчкі: сцэнарыст жадала зрабіць фільм толькі навукова-папулярным, я, як рэжысёр, імкнуўся выйсці за гэтыя рамкі, увесці ў фільм і беларускае прыроду, і трагічны цень Чарнобыля, — гэта ўзмацняла ўспрыманняе карціны. Але творчыя спрэчкі не перашкаджалі нашай агульнай рабоце.

Поспех фільма — наш агульны поспех, паважаная Зінаіда Якаўлеўна, поспех беларускага дакументальнага кіно. І «Бронзавы Віцязь» — наш агульны прыз. Не мой, не Ваш, ён — наш! Дык давайце ж і парадземся разам!

А. ШКЛЯРЭЎСКІ

Х.ДУНЕЦ	(1932-35)
І.ГУРСКІ	(1935-41)
А.КУЛЯШОЎ	(1945-46)
М.ГОРЦАЎ	(1947-49)
П.КАВАЛЁЎ	(1949-50)
В.ВІТКА	(1951-57)
М.ТКАЧОЎ	(1957-59)
Я.ШАРАХОЎСКІ	(1959-61)
Н.ПАШКЕВІЧ	(1961-69)
Л.ПРОКША	(1969-72)
Х.ЖЫЧКА	(1972-76)
А.АСІПЕНКА	(1976-80)
А.ЖУК	(1980-86)
А.ВЯРЦІНСКІ	(1986-90)

Галоўны рэдактар  
Мікола ГІЛЬ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,  
Андрэі ГАНЧАРОЎ  
(першы намеснік  
галоўнага рэдактара),  
Юрась ЗАЛОСКА,  
Міхась ЗАМСКІ,  
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,  
Барыс ПЯТРОВІЧ  
(намеснік  
галоўнага рэдактара),  
Юрась СВІРКА

АДРАС РЭДАКЦЫІ:  
220600, ГСП, Мінск,  
вул. Захарова, 19.

Тэлефоны: прыёмная  
рэдакцыі -- 33-24-61;  
намеснік галоўнага  
рэдактара --  
33-25-25; 33-19-85;  
аддзель: публіцыстыкі  
-- 33-25-25, пісьмаў і  
грамадскай думкі --  
33-19-85, літаратурнага  
жыцця -- 33-24-62,  
крытыкі і бібліяграфіі --  
33-22-04, паззі і  
прозы -- 33-22-04,  
музыкі -- 33-21-53,  
тэатра, кіно і  
тэлебачання --  
33-21-53,  
выяўленчага мастацтва  
і аховы помнікаў --  
33-24-62,  
навін -- 33-19-85,  
мастацкага афармлен-  
ня -- 33-24-62;  
фотакарэспандэнт --  
33-24-62; бухгалтэрыя  
-- 26-86-40.

Пры перадруку просьба  
спасылацца на "ЛМ".  
Рукапіс рэдакцыя не  
вяртае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа  
не супадаць з думкамі і  
меркаваннямі аўтараў  
публікацый.

Выходзіць раз на тыдзень  
на пятніцах

Друкарня  
"Беларускі Дом друку"

Індэкс 63856. Наклад 12.000.  
Нумар падпісаны 30.09.1993 г.

П 123456789101112  
М 123456789101112

Імя таленавітага беларускага паэта, драматурга і празаіка Тодара Лебяды сёння ў Беларусі амаль невядомае. Праўда, у 1991 годзе кааператыву «Адраджэнне» ў Мінску ажыццявіў факсімільнае выданне яго паэтычнага зборніка «Песні выгнання», які ўбачыў свет у 1944 годзе. Змясціў восем вершаў з гэтага зборніка і часопіс «Крыніца» /N 10, 1991 г./.

Трохі ўспомніў пра пакутніка сталінскіх рэпрэсій пісьменнік Барыс Сачанка ў сваёй кнізе «Трэцяе вока». Вось, бадай, і ўсё. Дык хто ж такі Тодар Лебяду?

У 1960 годзе ў слонімскай раённай газеце «Вольная праца» ён пісаў:

Ёсць рэчка такая,  
Лучосай завешча,  
Над рэчкаю сад наш  
і дом;  
там спелыя вішні  
ружовым суквеццем  
схіляюцца ўніз  
над вадой...

Мы лепш, чым другія, спазналі  
«Кароткі курс ВКП».  
Прайшлі мы са словам «нацдэмы»  
па мёрзлай зямлі і вадзе.  
Не ведалі нашыя, дзе мы,  
і думалі: можа, нідзе.  
Ісці не маглі мы далей,  
супольна — рука ў руку:  
мяне ў адным чакалі,  
яго — у другім баку.  
Заплакалі мы на ростань,  
зморанья ад хады,  
і развіталіся проста,  
як нашы калісьці дзяды.  
У памяці дзень той не выціўі,  
на музыку просіцца слоў...  
Мой сябра пайшоў на Віцебск,  
а я — на Магілёў...

П. Широкаў дабраўся да Віцебска, дзе жыла яго маці. Тут ён шмат пісаў — вершы, апавяданні і драматычныя творы. Тут была закончана і п'еса «Загубленае жыццё». Дарэчы, у 1943 годзе рэжысёр

беларусы. Будзем спадзявацца, што ты дзе-небудзь, калі-небудзь і закінеш там за нас слова. Галоўнае — гэта каб ты не забываўся пра нас і пісаў бы нам лісты, дасылаў газеты /як мога акуратней / і па магчымасці іншую літаратуру, бо мы зараз нічога не маем. Атрымалі адзін нумар «Раніцы» ад сп. Караленкі, за што вельмі шчыра яму ўдзячны.

Учора я пахаваў сваё дзіця. Пасля ўсяго вельмі дрэнны настрой. Мы з Валодзькам разабралі наш ложак і зрабілі майму сыну маленькую дамавіну. Цвікоў нацягалі са сцен і з старых дошак.

Яшчэ раз просім цябе — пішы нам. Мы будзем пісаць як найчасцей. Бывай здароў! Твае Пятрок і Валодзька Клішэвіч.

Калі ты ўведзеш аб нашых паэтах П. Случчаніну, Золаку, Алесю Салаю, або ўведзеш, дзе зараз П. Манькоў, не забывай паведаміць. Устрой, Масей, для мяне, калі ласка, у «Раніцу» аб'яву: Шукаю дачку Аляксандру Широкаву — 8 год і маці Настасю Паедаву, якія апошнія часы знаходзіліся ў мястэчку Лентварова Віленскай акругі. Паведаміць праз газету «Раніца» — Тодару Лебяду. Аб'яву гэтую перарабляй як хочаш. Я падаў толькі сэнс. Тодар Лебяду.

Цяжка сказаць, ці была гэтая аб'ява ў «Раніцы», а вось невялікая рэцэнзія М. Сяднёва на зборнік «Песні выгнання» была ў свой час надрукавана ў «Новай /Беластоцкай / дарозе».

Пасля Прусіі сляды П. Широкава на пэўны час губляюцца, хадзілі толькі чуткі, што ён, з'агітаваны савецкім афіцэрам, вярнуўся да Басі Ціпінай і да сваёй дачкі Алесі. Але гэтае вяртанне існасця яму не прынесла. У маі 1947 года Ваенным Трыбуналам войск МУС Мінскай вобласці па арт. 63-1 УК БССР Широкаў Пётр Фёдаравіч зноў быў асуджаны, гэтым разам на 25 гадоў.

Алесь любая,  
Дачушка дарагая,  
Што так боязна  
Глядзіш ты на мяне?  
Сягоння я  
Надоўга ад'яжджаю,  
А там, магчыма, стрэнемся...  
Мо' не...  
Я ручкі кволя  
Бяру сваёй рукою...  
Сягоння я... Ты плачаш?  
Перастань!..  
Пайду па вуліцы  
Пад моцным пад канвоём,  
Твой бацька,  
Любы твой,  
А сёння — арыштанта...  
Я еду ў край  
Такі, што ты і не сніла,  
Дзе многа, многа  
Страшных мерцаюў,  
Дзе кожны дзень  
Капаюцца магільны  
Дзеля замучаных,  
Зняволеных бацькоў...

У якіх раёнах Сібіры адбываў свой тэрмін Тодар Лебяду, невядома. Вядома толькі, што 30 жніўня 1956 года ён быў вызвалены з пад варты, але ў Беларусь вяртацца яму не дазволілі, прыйшлося ўладкавацца цырульнікам у адным з пасялковых дамоў афіцэраў, працаваць на іншых работах. І толькі ў 1960 годзе ён прыязджае ў Слонім. Тут адразу стаў працаваць рэчышчым паперы на кардоннай фабрыцы «Альбярцін». А ў вольны час шмат пісаў. Сёе-тое друкаваў у слонімскай раённай газеце «Вольная праца». Але пра свой псеўданім П. Широкаў нікому не казаў, а таксама пра выдадзеную ў вайну кнігу вершаў. Быў заўсёды маўклівы. Вельмі хацеў на фабрыцы стварыць драматычны гурток, каб ставіць свае п'есы. Дарэчы, у Слоніме ён напісаў п'есу ў трох актах «У нас, на Гродзеншчыне», прысвечаную вясковому жыццю. Была напісана і некалькі аднаактовых п'есак. Адна з іх, «Людзі ва Хрысце», была надрукавана ў «Вольнай працы».

Пісаў таксама апавяданні. Асабліва яму ўдавалася гумарыстычныя творы і абразкі на маральна-этычныя тэмы.

Жывучы ў Слоніме, П. Широкаў шукаў сваіх сяброў, у першую чаргу У. Клішэвіча. Былы рэдактар беластоцкага тыднёвіка «Ніва» Г. Валкавыцкі захаваў і перадаў мне нядаўна пісьмо П. Широкава ў «Ніву», дзе ён, у прыватнасці, пісаў: «Паважаная рэдакцыя! Прагледзіце архіў Вашай газеты за мінулыя гады, я знайшоў у ёй надрукаваныя вершы майго блізкага сябра па інстытуце Уладзіміра Клішэвіча, якога я лічыў загінуўшым у часы Другой Сусветнай вайны. А быў бы я вельмі ўдзячны, калі б Вы паведамілі мне аб яго цяперашнім месцажыхарстве, альбо даслалі яму мой хатні адрас: БССР, Гродзенская вобл., г. Слонім, пас. Альбярцін, вул. 17 верасня, д. 3. З неярарным чаканнем Вашых адказаў. З пашанай — Широкаў Пётр Фёдаравіч. 2.V.61 г.».

Просьба гэтая была рэдакцыяй выканана. У. Клішэвіч і П. Широкаў знайшлі адзін аднаго, яны перапісаліся, у адным з пісьмаў да Клішэвіча Широкаў хваліўся, што стаў дзедам...

1 студзеня 1962 года П. Широкаў звольніўся з работы і пакінуў Слонім. Як складалася яго далейшае жыццё — невядома. Ці жыў ён, ці не — таксама цяжка сказаць. Яго сябра па студэнцкіх гадах Масей Сяднёў напісаў мне: «Пятрок мо недзе жыве яшчэ, шукайце яго далейшых слядоў, калі ласка. Буду Вам моцна ўдзячны, калі Вы адшукаеце нешта новае пра Тодара Лебяду і паведаміце мне. Широкаў — чалавек зацікаў і ўпарты — будзе майцаць, не заяўляць пра сябе. Але Пятрок Широкаў добры, залаты чалавек, таварыскі і паслядоўны...».

Хочацца верыць, што гэтая загадка будзе разгадана, што яшчэ адно невядомае імя вернецца ў беларускую літаратуру.

Сяргей ЧЫГРЫН

г. Слонім

# «СЯГОННЯ Я НАДОЎГА АД'ЯЖДЖАЮ...»

## НЕВЯДОМАЕ ПРА ТОДАРА ЛЕБЯДУ

Размова ідзе пра Віцебск, дзе ў 1914 годзе нарадзіўся Тодар Лебяду /Пётра Фёдаравіч Широкаў/. Рана застаўся без бацькі, таму выхаваннем сына займалася маці, Настася Карлаўна Паедава.

З дзяцінства Пётра Широкаў марыў стаць настаўнікам, таму і паступіў у 1933 годзе ў Мінскі педагагічны інстытут. У гэты час ён ужо спрабуе пісаць нарысы і вершы, якія змяшчае ў газетах «Віцебскі рабочы», «Савецкая Беларусь» і «Піонер Беларусі». У інстытуце ён знаёміцца і сябрае з Уладзімірам Клішэвічам, Масеем Сяднёвым, Якубам Ермаловічам, Міколам Гваздовым і іншымі пачынаючымі тады аўтарамі. Тут ён знаёміцца і з мінчанкай Басяй Ціпінай. Пра тое, як яна прыласкала беларускага рахманага хлопца, добра напісаў у сваім рамане «Раман Корзюк» /Нью-Йорк—Мюнхен, 1985 г./ Масей Сяднёў. Пётра Широкаў у рамане выступае пад псеўданімам Пятрок Широкаў, а Бася Ціпіна — пад прозвішчам Цыпіна. У 1936 годзе, хоць шлюб і не быў зарэгістраваны, Бася Ціпіна нарадзіла ад Широкава дачку Алесю, якую ў пасведчанні аб нараджэнні так і запісала: Широкава Аляксандра Пятроўна. Але ў гэты час бацькі Алесі, на жаль, побач ужо не было. Яго і яшчэ адзінаццаць студэнтаў інстытута абвінавачалі ў «буржуазным нацыяналізме». Пётра Широкаў быў асуджаны на пяць гадоў, Я. Ермаловіч і М. Сяднёў на шэсць і г. д. Широкаву ўдалося ўладкавацца кавалём у Новасібірскай вобласці, а некаторых яго сяброў закінулі ажно на Камчатку.

У 1940 годзе па хаданніцтве ўсё той жа Б. Ціпінай П. Широкава і яго сяброў зноў прывозіць у Мінск для «перагляду справы». З Мінска адпраўляюць у Чэрвень, дзе і застаў яго пачатак вайны.

Нямецкія самалёты ўжо бамбілі горад, таму вайскоўцам было не да зняволеных. Так Тодар Лебяду апынуўся на волі. Гэты момант згаданы Масей Сяднёў занатаваў у сваёй паэме «Мая вайна» /зборнік «Патушанья зоры», Нью-Йорк—Мюнхен, 1975 г./:

... Я падаў і плакаў...  
— Ты што? —  
пачуўся мне голас ласкавы  
і нехта падаў паліто: —  
Накрыўся і ляжы!  
Апрыгтомнеў  
і вочы падняў я — на крок  
у ранішніх сонца промнях  
стаяў ад мяне Пятрок.  
Той самы Пятрок, з якім мы  
вучыліся тры гады.  
А потым экзамен ў Нарыме  
трымалі за курс бяды.  
Прасоўваліся па балотах  
армейцы ваўчынай гайнёнй.  
І лёталі самалёты  
чужыя над нашай зямлёй.  
Быў горад далёка за намі,  
ад сажы і дыму густы.  
Ішлі з Пятраком мы жыгтамі,  
не ведаючы куды.  
І ўспомнілі мы, што болей  
канвоём над намі няма,  
што сапраўды на волю  
нас выпусціла турма.  
І хоць мы турму гналі,  
ды пасля пяці гадоў  
здавалася нам, наіўным,  
мы сталі студэнтамі зноў.  
Шумлівыя, светлыя залы,  
прыемны студэнтскі напеў.



Вячаслаў Селях-Качанскі ажыццявіў пастаноўку гэтай п'есы на сцэне Мінскага гарадскога тэатра. Пазней, на эміграцыі ў Германіі, разам з кампазітарам Міколам Равенскім, ён арганізуе эстрадную групу «Жыве Беларусь», ставіць на сцэне «Загубленае жыццё» Тодара Лебяды. Вяртаецца да яе В. Селях-Качанскі і жывучы ў г. Элізабет /ЗША/. А ў 1952 годзе ў Канадзе п'еса «Загубленае жыццё» выходзіць з друку асобным выданнем.

У акупаваным немцамі Віцебску П. Широкаў рэгіструе шлюб з артысткай Верай Жгут. Ён падтрымлівае сувязі з беларускімі актэрамі і пісьменнікамі, якія апынуліся пад акупацыяй, часта наведвае Мінск. У 1944 годзе выходзіць яго першы паэтычны зборнік «Песні выгнання».

У час адступлення немцаў з Беларусі Тодар Лебяду рашыў ехаць на Захад. Ён добра ведаў, што яго зноў чакае турма, зноў чакаюць рэпрэсіі. Таму спачатку быў Берлін, а пасля Прусія, дзе ён разам з жонкаю ўладкоўваецца на працу да аднаго баўэра. Разам з імі быў і Уладзімір Клішэвіч. Як жылося і працавалася ім там, сведчыць адзін ліст Тодара Лебяды да Масея Сяднёва, які зборгся да сённяшняга дня:

«Здароў, Масей! Сёння атрымаў ад цябе першы ліст і былі басконца рады. Малайчына, што не застаўся ў Беларостоці! Аб нас ты ўжо напісана тое-сёе чуў. Жыве ў Валодзькам у аднаго баўэра, працею і яго: косім, чысцім гной і г. далей, за што маем ад яго кавалак хлеба. Калі казаць аб нашым жыцці, дык пра ўсё можна выказаць адным словам — сытыя. Больш нічога. Ніякай духоўнай стравы. Рана ўстаем, ідзем на працу, прыходзім з працы — вяртаем і кладземся спаць, каб заўтра ісці зноў на працу. Гэтак сама жыве і Віцьбіч. Ён толькі за чатыры вярсты ад нас. Пісалі мы некалькі лістоў у Берлін, але адказу не атрымалі, чым яшчэ раз пацвярджае думку аб нашых беларусах: калі сам сыты, дык аб галодных не спагадае. Я гэта адчуў яшчэ на Боцькаўшчыне, а цяпер гэта лішні раз толькі пацвярджаецца. Мы, беларусы, такімі адносінамі /панскімі / да людзей дабіліся таго, што нам ужо мала хто і верыць, аб чым бы мы ні казалі.

Вось мы сёння радуемся з Валодзькам, што ты зараз у Берліне. Ты — не такі, як нашыя астатнія